


A

С. ШЭР

W

Handwritten signature or text



ВЫРАБ КЛЕЮ І ЖЭЛЯТЫНЫ



ДЗЯРЖ. НАВ.-ТЭХНІЧНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
М Е Н С К — 1932

Депозитарий

С. Ш Э Р

ВЫРАБ КЛЕЮ І ЖЭЛЯТЫНЫ

Инд. 1983
ПОДАШЕНО

1/305663

ПОДАШЕНО
ЛЕНІНА
Дзяржаўнае навукова-тэхнічнае выдавецтва БССР

Абонамент
БССР

РЕСІУЭНІЯ БССР
НАУКОВО-ТЭХНІЧНАЕ
ВЫДАВЕЦТВА

ПОДАШЕНО

НАРКОМЛЭГПРАМ БССР
ДЗЯРЖАУНАЕ НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
МЭНСК 1932

Літпраўка *Бокая*
Тэхрэдактар *С. Лapidус*
Корэктар *Жыдовіч*
Здана ў друкарню 10-V-32 г.
Падпісана да друку 30-VII-32 г.

АД АЎТАРА.

Гэта кніжка мае назначэньне ня толькі азнаёміць чытача з вырабам клею і жэлятыны, але і служыць практычным кіраўніцтвам і даведчыкам для рабочых гэтай галіны прамысловасьці.

З гэтай мэтай я ўсюды, па магчымасьці, імкнуўся ня толькі даць голае апісаньне апаратуры і процесаў, якія ўжываюцца на розных заводах, але і тэорэтычна асьвятліць гэтыя процэсы, а галоўнае—дакладна ўказаць, што і як трэба рабіць, каб дасягнуць лепшых вынікаў.

У задачы кніжкі таксама ўваходзіць—азнаёміць спажыўца з рознымі гатункамі клею і жэлятыны і даць практычныя ўказаньні аб ужываньні і выпрабаваньні іх.

С. Шэр.

г. Менск
8/III-1931 г.

ПАХОДЖАНЬНЕ І СКЛАД КЛЕЮ.

Колёген. У розных частках цела жывёлы, як напрыклад, у касьцях, у скуры, у сухажыльлях знаходзіцца матэрыя, якая завецца *коллёгенам*. Слова *коллёген* грэцкае і ў перакладзе азначае „*клея-род*“. Завецца ён так таму, што пры доўгім награваньні з вадою пераходзіць у *глютын*, галоўную састаўную частку клею і жэлятыны. Якія зьмены адбываюцца з коллёгенам пры пераходзе ў глютын да гэтага часу невядома.

Колёген належыць да групы матэрыяў, якія завуцца ў хэміі *бялковымі матэрыямі*. Да гэтай-жа групы належыць *альбумін*—які знаходзіцца ў яечным бялку і ў крыві; *кератын*—у рагах і валасох, *мутын*—у сьлізістых абалонках і рад іншых. Усе пералічаныя матэрыі, апрача колёгену, не ўтвараюць клею пры награваньні з вадою. Характэрныя адзнакі бялковых матэрыяў ня вывучаны яшчэ з такой дакладнасьцю, як другіх злучэньняў. Прычына гэтаму тая, што бялковыя матэрыі маюць вельмі складаны склад і іх вельмі цяжка аддзяліць ад розных прымешак.

Глютын атрымліваецца шляхам награваньня колёгену з вадою. Водны раствор глютыну пры ахаладжэньні застывае ў пругкі студзень (жэле), які не раствараецца ў халоднай вадзе, але лёгка распускаецца пры награваньні. Калі гэты студзень парэзаць на пласьцінкі і потым высушыць, дык атрымліваюцца пліткі ўсім вядомага „*сталярскага клею*“.

Сухі клей, калі яго апусьціць у халодную ваду, не распускаецца ў ёй і ня губляе формы, а толькі набракае, як губка, убіраючы ў сябе ваду. Клей, які набрак у вадзе, можна зноў высушыць.

Чысты глютын ня мае колеру, паху і зусім ніякага смаку. Тонкія празрыстыя лісточкі жэлятыны зьяўляюцца амаль чыстым глютынам.

Пры награваньні воднага раствору гліутыну вышэй 65° С гліутын часткова разлагаецца, пры гэтым утвараюцца, розныя бялковыя матэрыі, якія не ўладаюць здольнасьцю склейваць. Гэту ўласцівасьць гліутыну неабходна памятаць усім вытворнікам, спажывцом клею і ні ў якім разе не награвать раствор клею вышэй 65° С.

Хондрын. У вушах, гарляку, сучляненнях знаходзяцца храсткі, што складаюцца з матэрыі, якая завецца *хондрагенам*. Шляхам кіпячэньня гэтых тканак з вадою таксама атрымліваецца клеістая матэрыя, але яна мае ў сабе ня гліутын, а хондрын. Хондрын падобна гліутыну ўтварае пры астываньні студзень, але менш шчыльны, чым студзень гліутыну. Клеючая здольнасьць хондрыну меншая, чым клеючая здольнасьць гліутыну. Некаторыя дасьледнікі знаходзяць, што хондрын становіць сабою сумесь 65 проц. гліутыну і 35 проц. мутыну—матэрыі, якая знаходзіцца, як сказана, у сьлізістых абалонках.

Клей і жэлятына. Клей складаецца, галоўным чынам, з гліутыну. Апрача гліутыну ў клеі знаходзяцца ў большай ці меншай колькасьці іншыя бялковыя матэрыі, якія перайшлі з сыравіны, а таксама і продукты разлажэньня гліутыну; акрамя бялковых матэрыі ў ім знаходзяцца яшчэ розныя прымешкі, якія перайшлі з сыравіны пры пераапрацоўцы.

Хэмікі падзяляюць усе матэрыі на *арганічныя* і *неарганічныя*, або *мінэральныя*. Арганічныя матэрыі—гэта тыя, якія складаюць галоўную частку расьлінных, жывёльных організаў. Напрыклад: колэген, кроў, гліутын, тлушч і інш. Мінэральныя матэрыі знаходзяцца ў земнай кары ў выглядзе цвёрдых ці вадкіх мінералаў ці атрымліваюцца з гэтых мінералаў, як напрыклад: вапна, крэйда, сода, соль і інш. У клеі галоўным чынам, знаходзяцца арганічныя матэрыі—гліутын і продукты яго разлажэньня, потым вада і нязначная частка мінэральных матэрыі.

У сярэднім можна прыняць наступны склад клею:

Вады	15%
Мінэральных матэрыі.	2%
Арганічных	83%
	100%

Калі мы возьмем кавалачак клею, сатром яго ў парашок і пачнем награвать у якой-небудзь мэталічнай чашцы, дык вада выпарыцца, арганічная частка згарыць і астанецца толькі мінэ-

ральная частка ў выглядзе попелу. Мінэральныя матэрыі пападаюць у клей пры пераапрацоўцы і складаюцца звычайна са злучэньняў вапны.

Мінэральныя матэрыі косьці раствараюцца ў кіслотах, пасля растварэньня застаецца арганічная частка косьці—колэген, які яшчэ называецца *осэінам* (гл. стар. 85). Осэін служыць сыравінай для атрыманьня жэлятыны.

Гатункі клею. Па матэрыялах, з якіх вырабляецца клей, адрозьніваюць наступныя гатункі:

1) Касьцяны клей, які вырабляецца з розных касьцей жывёл, галоўным чынам буйнай рагатай скаціны—коняй.

2) Мяздровы або шубны клей—з адкідаў гарбарнай вытворчасьці і адыходаў боень.

3) Рыбі клей—з касьцей і лускі рыб, а таксама і з плавальнага лузыра.

4) Мясаны клей. Сумесь 30 проц. мяздравага і 70 проц. касьцянога клею.

Чысты клей, прыгатаваны з касьцей ці гарбарных адкідаў, які ня ўтрымлівае амаль прадуктаў разлажэньня глютыну і іншых прымешак і загразьненьняў, носіць назву *жэлятыны*.

Адрозьніваюць тры гатункі жэлятыны: фотографічны, харчовы і тэхнічны.

УЛАСЬЦІВАСЬЦІ КЛЕЮ І ЖЭЛЯТЫНЫ.

Вязкасьць. Растворы клею і жэлятыны ня так цяжучы, ня так хутка пераліваюцца з пасудзіны ў пасудзіну, як вада ці, напрыклад, раствор кухоннай солі, яны падобны ў гэтых адносінах хутчэй на змазачнае масла ці патаку. Гэта ўласцьцівасьць вадкасьцяй—цяжы хутчэй ці павольней называецца вязкасьцю. Чым рэдкаей раствор, чым менш у ім растварана клею, тым хутчэй ён выцякае, тым ніжэй яго вязкасьць. Чым гусьцей, *больш канцэнтраваны*¹⁾ раствор, тым павольней ён выцякае, тым вышэй, значыцца, яго вязкасьць.

Вязкасьць залежыць ня толькі ад гушчыні, канцэнтраванасьці раствору, але і ад тэмпературы. Чым цяплей вадкасьць, тым

¹⁾ Колькасьць матэрыі, што растварана ў адзінцы аб'ёму растваральніка завецца канцэнтраванасьцю раствору. Так, калі гаворыцца, што канцэнтраванасьць раствору 25 %, то гэта значыць, што ў 100 вільготных частках гэтага раствору ёсьць 25 частак сухое матэрыі.

хутчэй яна выцякае, чым халадней—тым павольней. Густыя растворы клею і жэлятыны пры ахалоджаньні ніжэй 20—30° зусім губляюць цякучасьць і застываюць у студзень. У табліцы I падана параўнальная вязкасьць двух узораў мяздровага і двухкасьцянога клею пры рознай канцэнтрацыі і розных тэмпературах

Табліца № 1.

Вязкасьць клею пры розных тэмпературах і канцэнтрацыя іх

Гатункі клею	Концэнтрацыя раствору			
	20%		17 $\frac{3}{4}$ %	
	Тэмпература раствору			
	30	40	30	40
Мяздровы I . . .	10,0	5,2	9,5	5,1
" II . . .	5,3	3,4	3,6	2,6
Касьцяны I . . .	4,6	2,55	3,1	2,05
" II . . .	2,56	1,90	2,5	1,66

Як відаць з табліцы, вязкасьць аднаго і таго-ж клею хістаецца ад 10 да 5, у залежнасьці ад моцнасьці раствору і тэмпературы, а таму недастаткова сказаць, што вязкасьць клею, напрыклад, 5, трэба яшчэ ўказаць, пры якой канцэнтрацыі і тэмпературы гэта вязкасьць вымерана.

Згодна ўсесаюзнага стандарту на клей—вязкасьць вымяраецца пры тэмпературы 40° пры мяздровым, 30° пры касьцяным і 35° пры мяшаным клеі.

Концэнтрацыя раствору прынята ў 15 проц.

Вымяраецца вязкасьць шляхам параўнаньня часу выцячэньня пэўнага аб'ёму вадкасьці (звычайна 200 куб. см = $\frac{1}{5}$ л), пэўнай тэмпературы і моцнасьці да часу выцячэньня такой-жа колькасьці вады пры 20° (гл. стар. 106).

З тае прычыны, што клеевыя растворы заўсёды гусьцей вады, дык вязкасьць іх больш адзінкі. Калі гавораць, што вязкасьць клею 3, дык гэта значыць, што 200 куб. см гэтага раствору выцякаюць у прамежак часу ў тры разы большы, чым выцякаюць 200 куб. см вады пры 20°.

Вязкасьць клею значна паніжаецца пры награваньні раствораў клею вышэй 60°, чым вышэй тэмпература награваньня, тым больш паніжаецца вязкасьць.

Як значна паніжаецца вязкасць пры награванні, можна меркаваць на выніках наступных досьледаў:

Раствор клею мяздровага з першпачатковай вязкасцю 5,4 награвіўся на працягу $2\frac{1}{2}$ гадзін пры 80° , вязкасць яго панізілася да 4,7—на 13 проц. Раствор таго-ж клею награвіўся пры тэй-жа тэмпературы на працягу $7\frac{1}{2}$ гадзін, пры гэтым вязкасць яго панізілася з 5,4 да 4 ці на 26 проц.

Раствор другога клею з вязкасцю 4,7 награвіўся на працягу 1 гадзіны пры тэмпературы 100° , вязкасць яго панізілася да 3,84 ці на 18 проц.

Чым вышэй вязкасць клею, тым больш яна паніжаецца пры награванні. Раствор з вязкасцю 2,29 пры награванні да кіпячэння на працягу 1 гадзіны паніжае вязкасць да 2,19 ці ўсяго на 4,3 проц.

На касцяны клей, які мае звычайна вязкасць больш нізкую, чым мяздровы, награванне дзейнічае менш згубна. Так, касцяны клей з вязкасцю 2,21 пры награванні пры 100° на працягу $1\frac{1}{2}$ гадзіны панізіў вязкасць да 2,09—ўсяго на 5,4 проц., а клей з вязкасцю ў 1,64 пры награванні на працягу гадзіны пры тэмпературы 100° зусім не панізіў вязкасць.

Значна большае дзейнічанне ў сэнсе паніжэння вязкасці робіць награванне пры ўжыванні ціску парай. Так, пры пары ў $\frac{1}{4}$ атмасферы на працягу 2 гадзін вязкасць мяздровага клею паніжалася з 4,5 да 2, на 44,4 проц., а пры награванні парай пры ціску ў 3 атмасферы з 4 да 15, на 62,5 проц. І ў гэтым выпадку касцяны клей зьяўляецца больш устойлівым, чым мяздровы.

Яшчэ больш мацней дзейнічае награванне, калі да раствору прыбавіць невялікую колькасць кіслаты ці шчолачы¹⁾. У гэтым выпадку пры нядоўгім кіпячэнні клеевыя растворы зусім губляюць вязкасць і робяцца вадкімі, як вада.

Вязкасць паніжаецца таксама ў выпадку загіравання клею пад уплывам розных бактэрый (гл. стар. 11)?

Вязкасць клею павялічваецца ад прыбаўлення формаліну (матэрыя з едкім пахам, якая ўжываецца для дэзынфекцыі), а так-

¹⁾ Кіслатой называецца матэрыя, якая ўладае кіслым смакам і ўласцівасцю разьядцаць. Кіслата афарбоўвае сінюю лякмусавую паперку ў чырвоны колер.

Такія матэрыі, як вапна, сода, называюцца шчолачамі, яны афарбоўваюць чырвоную лякмусавую паперку ў сіні колер.

сама ад прыбаўлення невялікай колькасці (0,2 проц.) алюмініевага галыну.

Чым вышэй вязкасць клею, тым лепш, мацней ён склейвае, а таму пры вырабе клею неабходна ўнікаць высокіх тэмператур і добра прамываць сыравіну ад кіслаты і шчолачы.

Прымешка формаліну, у колькасці звыш 5 г на 1 кг сухога клею, робіць клей пасля прасушкі нерастворным, бо формалін прагарбоўвае клей.

Набракальнасць. Плітка клею, пакладзеная ў халодную ваду, набракае ў ёй, як губка. Набраканьне ідзе досыць марудна і працягваецца ў залежнасці ад велічыні пліткі, ад некалькіх гадзін да 2-х сутак. Набраканьне ідзе хутчэй, калі ўзяць цёплую ваду. Атрыманы пры набраканьні студзень пры тэмпературы ў 35° ужо пачынае распускаяца.

Добры клей пры набраканьні зусім не афарбоўвае ваду. Колькасць увабранай вады залежыць ад таўшчыні пліткі, ступені яе сухасці і многіх іншых прычын. У вадзе з невялікай прымешкай кіслаты набраканьне ідзе мацней, чым у чыстай вадзе. Добры клей усасвае вады ў 7—10 раз больш сваёй першачатковай вагі, прычым кавалкі клею ня губляюць сваёй формы і вада ці зусім не афарбоўваецца, ці афарбоўваецца вельмі слаба.

Сухі клей паглынае з вільготнага паветра вільгаць у колькасці да 50 проц. сваёй вагі, з гэтай прычыны клей павінен хавацца ў сухіх складах, якія добра праветрываюцца.

Застудзяваньне. Трохпроцантны раствор жэлятыны добрае якасці ўжо дае пры ахалоджваньні шчыльны студзень. Чым горш якасць клею ці жэлятыну, чым ніжэй іх вязкасць, тым слабейшы атрымліваецца студзень пры адной і тэй-жа процантай колькасці клевай матэры.

Мяздровы клей дае шчыльныя студзені пры 12—25 проц. колькасці клею ў растворы, а касцыяны з меншай вязкасцю чым мяздровы застывае ў шчыльны студзень пры 40—50 проц. колькасці клею.

Раствор з большай колькасцю клею дае, зразумела, больш шчыльны студзень, чым раствор таго-ж клею з меншай колькасцю.

Клей з большай вязкасцю апрача таго, што дае больш шчыльны студзень, застывае значна хутчэй, чым клей з меншай вязкасцю.

Клей і жэлятына застываюць пры пэўнай тэмпературы не аднолькавай для розных гатункаў. Чым лепшы клей, чым вышэй яго вязкасць, тым вышэй тэмпература, пры якой можа ўтварыцца студзень. Тэмпература застывання 10-процэнтнага раствору ў сярэднім:

Жэлятыны	35—25°
Клею мяздровага	25—20°
„ касьцянога	20—15°

Чым большая процэнтная колькасць клею ў раствору, тым вышэй тэмпература застывання.

Тэмпература плаўленьня студзеняў на 5—10° вышэй, чым пункты застывання. Так, калі 10-процэнтны раствор клею застывае пры тэмпературы ў 20°, дык плавіцца гэты студзень будзе пры 25°—30° С.

На ўтварэньне студзеню патрэбен пэўны час, застываньне не адбываецца ў момант. Час, за які ўтвараецца студзень пры тэмпературы застывання, залежыць ад якасці клею. Наліты на сподак раствор клею застывае ў 20—50 мінут.

Пры вырабе клею і асабліва жэлятыны мае вялікае значэньне здольнасць клею ўтвараць шчыльны студзень. Некаторыя заводы прымушаны штогод улетку спыняць работу на некалькі месяцаў з прычыны немагчымасці атрымаць у гэту пару году шчыльны студзень. Паставіць-жа халадзільныя машыны, якія ахаладжаюць паветра, не заўсёды бывае выгадна.

Калі награвіць раствор клею з кіслатою або шчолаччу, ён траціць здольнасць утвараць студзень. На гэтай уласцівасці клею аснованы выраб так званага „вадкага“ клею (гл. стар. 101).

Загіваньне. Растворы і студзені як клею, так і жэлятыны ўладаюць надзвычайна няпрямнай уласцівасцю, пад уплывам розных бактэрый, хутка загінаць.

Клей, які загінуў, мае вельмі няпрямны пах і часта пакрываецца плесенью. Плесня на клеі можа з'явіцца і да пачатку загівання.

Калі процэс гніення зайшоў досыць далёка, дык студзені зусім разрэджаюцца і трацяць усе ўласцівасці клею.

Для папярэджвання загівання клеевыя растворы ў процэсе вырабу звычайна консервуюцца, прыбаўляючы да іх матэрыі, якія ўбіваюць бактэрыі і грыбкі плесні.

Чым чысьцей клей, чым менш у ім прымешак у выглядзе пабочных бялковых матэрыяў, тым больш устойлівы ён ад загі-

ванья. Загниваньню дапамагае вільготнае цёлае паветра. Пры тэмпературы ніжэй 0° у сухім паветры студзёні галерты могуць захоўвацца доўгі час.

Пеністасьць. Другой вельмі няпрямнай уласцівасьцю як для вытворцы, так і для спажывацця зьяўляецца ўласцівасьць клеевых раствораў моцна пеніцца.

Адна з прычын пеністасьці клею тая, што ён мае ў сабе хондрын і мутыв. Хондрын атрымліваецца, як ужо ўпаміналася (гл. стар. 6), пры варцы храсткаў. На практыцы наглядаецца, што пры пераапрацоўцы на мяздровы клей вушэй, якія маюць у сабе храсток, клей атрымліваецца вельмі пеністы. Пеняцца таксама вельмі моцна растворы клею, якія загнилі. Клей, у якім няма сала, пеніцца мацней, чым клей, які мае ў сабе невялікую колькасць сала.

Клеючая сіла. Мяздровы і касцяны клей ужываецца, галоўным чынам, як клеючы сродак. Моцнасьць клеевых змацаваньняў залежыць ня толькі ад якасьці клею, але і ад наступных акалічэнасьцяў.

1) Тэмпературы, пры якой растопліваюць клей і доўгасьці награванья.

2) Колькасці сухога клею ў раствору (концэнтрацыя).

3) Тэмпературы клею пры склейваньні.

4) Тэмпературы дрэва пры склейваньні.

5) Характару паверхні дрэва.

6) Вільготнасьці дрэва.

7) Нагрузкі і доўгасьці дзейнічання прэсу.

Аб тым, як уплывае кожны з пералічаных фактараў на моцнасьць клейкі, будзе ўказана ў разьдзеле „Ужываньне клею“ (гл. стар. 103); тут-жа ўкажу толькі на суадносіны між уласцівасьцю клею і моцнасьцю змацаваньняў.

Шматлікія дасьледваньні даказалі, што клей з больш высокай вязкасьцю ўладае і большай клейкасьцю. Клей аднолькавай вязкасьці паказвае і аднолькавую моцнасьць змацаваньняў.

Тое-ж самае можна сказаць аб суадносінах між тэмпературай застываньня раствораў клею і яго клеючай здольнасьцю. Клей з больш высокай тэмпературай застываньня раствора, які мае ў сабе 20 проц. сухога клею, дае больш моцную склейку, чым клей, які застывае пры больш высокай тэмпературы.

Доўгі час меркавалі аб клеючай здолькасці па ступені на-
браканьня клею.

У цяперашні час даказана, што набракальнасьць залежыць
ад многіх прычын, і ня можа быць паказальнікам клеючай сілы.

ВЫРАБ МЯЗДРОВАГА КЛЕЮ.

Сыравіна.

Гатункі. Сыравінай для вырабу шубнага ці мяздровага клею
служыць, галоўным чынам, мяздра—адкід гарбарнай вытворчасці.
Пры вырабе скур з іх саскрабаюць асобным нажом ці касой
прыразі мяса і „бахтарму“—ніжняю, мяккую частку скуры, якая
прылягае да мускулаў.

Мяздраваньне робіцца як уручную, так і на машынах. Таму
адрозьніваюць машынную мяздру і ручную. Апошняя расцэнь-
ваецца вышэй, бо кавалкі яе менш, чым машыновай, і таму яна
хутчэй разварваецца. Апрача мяздры для вырабу мяздровага
клею ідуць абрэзкі сырыцы і розныя адыходы боень: вушы,
хвасты і г. д.

Скуры з галоў і ножак цялят, а таксама мяздра, якая атрым-
ліваецца пры вырабе цялячых (апоечных) скур, ужываюцца для
вырабу жэлятыны.

Па відзе жывёл адрозьніваюць мяздру:

1) Буйнай рагатай скаціны, якая дае сьветлы клей, добрай
якасьці.

2) Дробнай рагатай скаціны, мяздра якой лёгка разварваецца
і таму дае вельмі сьветлы клей. Аднак, клеючая здольнасьць
клею з гэтай мяздры ніжэй, чым з мяздры буйнай рагатай скаціны,
бо гэты від сыравіны звычайна мае ў сабе больш хондрагену.

3) Цялячую ці апоечную, якая ідзе на выраб жэлятыны.

4) Конскую і сабачую. Клей атрымліваецца вельмі цёмны
і нявысокай якасьці. Аднак, пры адпаведнай папярэдняй апра-
цоўцы і гэты від сыравіны можа клей даць зусім добрай якасьці.

5) Сьвіную, якая дае вельмі сьветлы клей, вялікай вязкасьці.

6) Абрэзкі сырыцы—сьветлы клей добрай якасьці.

7) Вушы маюць у сабе храсткі, таму клей атрымліваецца
з большай колькасцю хондрыну і моцна пеніцца.

Выхад клею з мяздры залежыць вядома, ад якасьці сыравіны.
Скуры старых жывёл даюць меншы выхад, чым скуры маладых.

У сярэднім з 100 кг сырой мяздры ў тым выглядзе, як яна па-ступае з гарбарняў, г. зн. яна мае вільгаці каля 60 проц., атрым-ліваецца 10 кг клею і 2 кг сала.

Консерваваныне. У цёплую пару году мяздра асабліва апоеч-ная хутка загнивае. Для захавання ад гніення яе заліваюць растворам вапны і потым высушваюць. Апрацваная такім спо-сабам мяздра называецца сухазоленай. Мяздру таксама можна захаваць на працягу 1—2 месяцаў, засольваючы ў невялікіх кучах пад павеццю. На 100 кг мяздры расходуюцца 6—8 кг солі. Засоленая ў невялікіх кучах мяздра саграецца, для папярэджання гэтага карысна пры гэтай операцыі класьці прапластаванні стар-ых жалезных труб, дошчак і інш., каб даць доступ паветра ў сярэдзіну кучы. Пасоленая і высушаная мяздра называецца сухазоленай.

У зімовы час мяздра можа захоўвацца і перавозіцца замерзлаю. Для зручнасьці пагрузкі ў вагоны і далейшай пераапрацоўкі яе належыць замаражваць невялікімі кавалкамі, вагою па 50—60 кг.

Добрая якасць мяздры павінна задавальняць наступным умовам:

а) Сырая золеная мяздра павінна быць бяз гнілотнага паху, сьлізкая і мяккая, вадкасьць, якая сьцякае, празрыстая і бяз паху амоніаку (нашатырны сьпірт).

б) Мокра-соленая—ня клейкая і бяз гнілотнага амоніячнага паху, колькасць солі і вільготнасць не павінна перавышаць 40 проц.

в) Сухазоленая—колькасць вільготнасці, гразі і солі ня больш 10 проц.

г) Сухазоленая—мае свой характарны пах, сьветлага колеру, на паверхні сьляды вапны. Цьвёрда, бяз сьлізістых частак вапны, пяску і гразі ня больш 5 проц.

Унакоўка і пагрузка ў вагоны. Сухая мяздра пакуецца ў цюкі, абвязаецца дротам і зашываецца ў рагожу. Сырая і мокрасоленая мяздра грузіцца ў вагоны накідам.

Для пераліку вагі мяздры рознага консервавання на вагу сырой мяздры ўстаноўлены наступныя суадносіны.

Сырая мяздра—100%

Мокрасоленая— 85 .

Сухазоленая — 50 .

Сухазоленая — 25 .

Сырую мяздру неабходна безадкладна пускаць у работу, інакш летам яна загние, а зімой замерзне. Асабліва хутка загнивае авечая і апоечная мяздра. Калі чамусьці мяздра ўлетку ня можа быць у той-жа дзень узятая ў работу, дык яе належыць добра паліць вапненным малаком.

Падрыхтоўка сыравіны.

Прамываньне. На гарбарнях скуры, да зьняцьця з іх мяздры звычайна апрацоўваюцца вапнаю з прымешкаю сульфіду, натрыю. Калі такую мяздру пусьціць у пераапрацоўку без прамываньня, яна хутка разлагаецца, асабліва ў цёплую пару году. Таму такую мяздру загадзя трэба прамыць у праточнай вадзе. Таксама прамываецца і мяздра солёная. Соль шкодна ўплывае на якасьць клею і перашкаджае апрацоўцы сыравіны вапнаю, чаму і павінна быць выдалена.

Сухую мяздру загадзя трэба добра размачыць. Размочваньне мяздры робяць у зольніках, пабудова якіх будзе апісана ніжэй. У цёплай вадзе размочваньне адбываецца хутчэй, чым у халоднай. Для паскарэньня часам прыбаўляюць каустычнай соды ў колькасьці 1 кг на 1 куб. м вады. Мяздра размакае на працягу 2—4 дзён. Пасьля таго, як мяздра размокне, яе таксама карысна прамыць раней, чым пусьціць у далейшую пераапрацоўку.


Прамываньне робяць у мяздрамійнях ці гашпілях. На мал. 1 і 1а, паказана мяздрамійня, пабудаваная на Ленінградзкім жэлятына-клеяварным заводзе. Яна становіць сабою авальную драўляную ванну з дзьвюма мешалкамі з драўлянымі лопасьцямі.

Мешалкі верцяцца ў адзін бок, але восі іх не супадаюць. Пры вярчэньні яны гоняць ваду і мяздру наўкола па ваньне між пераборкай і сьцяной ванны.

Пасярэдзіне, удоўж бака пастаўлена пераборка. Ванна мае другое жалезнае з дзіркамі дно, праз якое выходзіць брудная вада. Прыліў вады зьверху.

У мешалцы такой пабудовы прамываецца за адну загрузку 500 кг мяздры на працягу 2—3 гадзін.

Пабудова гашпіляў ці прамыўных баркасаў бачна з малюнкаў 2 і 3. Яны таксама, як і мяздрамійні, на адлегласьці 30—40 см ад дна маюць другое-ж жалезнае з дзіркамі дно. Робяцца яны з дрэва ці бетону. На Менскім жэлятына-клеяварным заводзе ўстаноўлена 10 такіх драўляных баркасаў дыямэтрам 2 м і




Маг. 1. Маздрамыйна Ленинградскага жэлятына-клеяварнага заводу (выгляд зверху).

ДОБАВЛЕНИЕ

Инд.


1/305663




Мал. 1-в. Маздрамыйна Ленинградскага желягына-кленварнага заводу (выгляд з боку).

2. Вираб в даю желягыны.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛЭТИ



Мал. 2. Гашпіль.



Мал. 3. Гашпіль Менського залізнично-клевачного заводу.

даўжынёй 3 м. Загрузка сыравіны 1.700 кг. Прамываньне ад гразі працягваецца 4—6 гадзін. Патрэбна 1—2 конскіх сіл.

Драўляныя крыльлі ў баркасах прымацоўваюцца да жалезных вугольнікаў балтамі „ўпотаў“, інакш мяздра чапляецца за галоўкі балтоў і наматваецца на крыльлі і вал. Лік абаротаў лопасьцяй баркасу 35—40 у мінуту.

Вельмі важную ролю адыгрывае правільны выраб велічыні адтулін у дзіркавым дне. Пры вельмі малым разьмеры адтуліны

будуць затыкацца і замаз-вацца, пры вялікім разьмеры будуць вельмі вялікія страты сыравіны. Пры прамываньні мяздры буйнай рагатай скаціны, апоечнай і бараньняй, а таксама вусьёй і хвастоў разьмер адтуліны можа быць ад 4 да 6 мм.


Тонкавалакнавая конская і сабачая мяздра затыкае дробныя адтуліны і для прамываньня гэтага гатунку мяздры адтуліны робяцца ня менш 10 мм.

Апроч апісаных апаратаў для прамываньня мяздры ўжываюцца таксама, так званыя „Кон-Рольеры“ (гл. мал. 4). Яны робяцца з дрэва ці бэтона, дыя-метрам 5—8 м, а глыбінёй $1\frac{1}{4}$ —2 м. Канічная мешалка, якая верціцца на паверхні, гоніць наўкола ваду, а вада захоплівае сваім струменем мяздру. Лік абаротаў вала 12—16 у мінуту. Загрузка каля 15 т.

Драбненьне. Пры пераапрацоўцы мяздры асабліва машынай кавалкі яе часта сплятаюцца ў вялікія клубкі вагою па 50 кг і больш. Гэтыя клубкі прыходзіцца разразаць нажом ці касой—операцыя марудная, вельмі няпрямая і дорага каштуе.

Гэтую цяжкасьць можна абыйсьці, калі загадзя мяздру разрэ-заць на палоскі ад 15 да 40 мм шырынёй.


Для гэтай мэты служыць машына, паказаная на мал. 5. На вал машыны надзет рад круглых нажоў. Між нажамі паложаны пракладкі. Пракладкі можна класьці ўсяляк, рознай таўшчыні і павялічваць ці памяншаць адлегласьці між нажамі, а значыць



Мал. 4. Кон-Рольер.

і шырынню палос. Мяздра падаецца да нажоў драўляным валам. Вал прыціскаецца да нажоў рэгулюючымі шрубамі, і можа быць устаноўлены на ўсялякай адлегласці ад нажоў у залежнасці ад таўшчыні мяздры. Пры рэзанні мяздры ён падсоўваецца бліжэй, пры рэзанні галовак і вушэй—некалькі далей ад нажоў.

Нажы трэба часта тачыць, што можна рабіць, ня знімаючы нажоў на тым-жа вале, змяніўшы толькі лік абаротаў вала, для



Мал. 5. Машына для рэзкі мяздры.

чаго машына мае асобны шкіў. Пры рабоце неабходна сачыць, каб з мяздрою ў машыну не папала якое-небудзь цвёрдае цела рог, кавалак жалеза, хвост і інш, бо ў гэтым выпадку паломка аднаго ці некалькіх нажоў нямінуча, ня глядзячы на тое, што драўляны вал які падае мяздру, мае забяспечаныя пружыны. Машыны для рэзання вырабляюцца прадукцыйнасьцю ад 500 кг да 1 т у гадзіну. Лік абаротаў вала 200 у мінуту. Машына расходuje каля 5 конскіх сіл.

Драбніць мяздру трэба загадзя прамытую, бо інакш соль, грязь, пясок хутка туляць і крышаць нажы.

Далейшая пераапрацоўка раздробленай мяздры значна паскараецца, і выхад клею большы, чым з нераздробленай мяздры.

Прамытая і раздробненая мяздра апрацоўваецца растворам вапны. Процэс гэты завецца *попелаваньнем* таму, што раней замест вапеннага раствору ўжываўся попел.

Попелаваньне—вельмі важная апэрацыя ў вырабе мязdroвага клею, ад правільнага вядзеньня процэсу попелаваньня залежыць як якасьць гатовага продукту, так і выхад. З гэтай прычыны неабходна ня толькі выясьніць сабе самы процэс, але і ведаць уласьцівасьці матэрыялу вапны, які пры гэтым ужываецца.

Вапна. Вапна атрымліваецца абпальваньнем вапеннага каменю досыць раслаўсюджанага ў прыродзе.

Пасьля абпальваньня застаецца камяністая маса белага ці шэрага колеру, якая называецца нягашанай вапнай. У гэтым выглядзе яна паступае на заводы. Калі такую вапну абліць вадою, дык зараз-жа, ці пачакаўшы некаторы час, вапна моцна разграецца, камкі вапны паглынаюць ваду і рассыпаюцца ў парашок. Такая вапна завецца гашанай. Калі ўзяць збытак вады, дык частка вапны растворуцца, а астатняя застаецца ў вадзе. Разбоўтаная ў вадзе гашаная вапна завецца вапеным малаком. Калі наліць у шклянку вапненнага малака і даць яму пастаяць, дык мы ўбачым, што вапна асядае на дне, а над ёй будзе празрыстая вадкасьць.

Возьмем трохі гэтай празрыстай вадкасьці і адальлем у шклянны цыліндык, які ўжываецца хэмікамі для розных спроб і завецца прабіркай. Абмакнем у вадкасьць чырвоную лякмусавую паперку, яна афарбуецца ў сіні колер. Прыбавім у прабірку адну кроплю сьпіртавага зусім бескаляровага раствору фэноль-фталеіну. Вадкасьць у прабірцы афарбуецца ў чырвоны колер. Гэта паказвае што ў раствору знаходзіцца шчолач, у даным выпадку вапна. Пачнем па кроплі прыбаўляць у прабірку саянную кіслату; пасьля некалькіх кропель вадкасьць у прабірцы зноў зробіцца бескаляровай і змочаная гэтай вадкасьцю чырвоная лякмусавая паперка астанецца бяз зьмены. Кіслата злучылася са шчолаччу і *неўтралізавала* яе, прычым атрымалася новае злучэньне, якое не ўладае ні кіслымі ні шчолачнымі ўласьцівасьцямі. Такія *матэрыі, якія атрымліваюцца дзейнічаньнем кіслаты на шчолач, у хэміі называюцца солямі.*

Калі мы замест саяннай кіслаты будзем прыбаўляць у прабірку з раствораў вапны сярчаную кіслату, дык вадкасьць у прабірцы памутнее, і на дне прабіркі выпадзе асадак солі, атрыманай дзейнічаньнем сярчанай кіслаты на вапну, гэтая соль называецца сульфатам кальцыю, яна не раствараецца ў вадзе.

У першым выпадку пры прыбаўленьні саяной кіслаты асадку не ўтварылася з тае прычыны, што атрыманая соль (хлёрыд) раствараецца ў вадзе.

Толькі невялікая колькасць вапны раствараецца ў вадзе. У адным куб. м раствараецца каля 1 кг (гл. табл. 2).

Таблица 2.

Растворнасць вапны ў вадзе пры розных тэмпературах

Тэмпература	Колькасць вапны ў г у 1 літры	Тэмпература	Колькасць вапны ў г ў 1 літры	Тэмпература	Колькасць вапны ў г у 1 літры
5°	1,35	25°	1,25	50°	0,89
15°	1,32	30°	1,22	70°	0,74
20°	1,29	40°	1,12	100°	0,60

Добрая вапна белага колеру, мае ў сабе прымешак усяго 5 проц. Вапна якая, здабываецца ў БССР, нізкай якасці, шэрага колеру, мае прымешак да 40 проц.

У вапне, якая знаходзіцца ў продажы, калі яна недастаткова абпалена, сустракаюцца каменныя неабпаленага вапняку. Іх можна пазнаць па больш цяжкай вазе, чым вапна. Сустракаецца і такая вапна, якая ня гасіцца вадою. Такая вапна называецца перапаленай.

Для прыгатавання вапеннага малака нягашаную вапну кладуць кавалкамі ў кошык з жалезнага дроту ці ў жалезную скрынку з адтулінамі, дыяметрам ня больш 1 см. Кошык ці скрынку апускаюць у чан з вадою. Вапна гасіцца, пры гэтым павялічваецца ў аб'ёме, ператвараецца ў парашок, і выцякае з вадою з кошыка ў чан у выглядзе вапеннага малака. Вялікія-ж кавалкі вапны, што не пагасіліся, каменчыкі і іншыя прымешкі застаюцца у кошыку і потым выкідваюцца.

Для больш акуратнага прыгатавання вапеннага малака вапну спачатку гасяць у ямах у цеста, як гэта робіцца пры пабудовах, бяручы прыблізна ў тры разы больш вады, чым вапны. Па меры патрэбы бяруць з ямы пэўную колькасць цеста і разбаўляюць з вадою ў асобных мешалках. У якасці мешалкі можа быць выкарыстаны кон-рольер, які ўжываецца для прамывання мяздры і апісаны вышэй (гл. стр. 19)?

Для вызначэння моцнасьці вапненага малака ўжываюць асобны прыбор, які завецца арэомэтрам Боэ (гл. мал. 6).

Ён становіць сабой шклянны вэртыкальны паплавец у форме трубка. Уздоўж яго ёсьць падзелы—меткі. Калі мы нальем у высокі цыліндр чыстай вады і апусьцім у яе арэомэтр, дык ён апусьціцца да меткі 0, якая ёсьць наверху ў трубки. Калі ў вадзе што-небудзь раствараюцца, напрыклад, кухенная соль, сода ці вапна, дык трубка да меткі 0 не апусьціцца. Яна затрымаецца на якой-небудзь другой метцы, напрыклад 3. Гэты лік паказвае градус моцнасьці па Боэ. Скарачана градусы азначаюцца так: 3°Б.

Чым мацнейшае канцэнтраванае вапняное малако, тым менш апускаецца арэомэтр у раствор. Так пры колькасьці 7% вапны ў малаце арэомэтр пакажа 7° Б, а пры колькасьці 3,5% толькі 4° Б.

Пры рабоце з вапнай трэба быць вельмі асьцярожным і надзяваць распаратар і забясьпечаньня акулэры. Вапняны пыл у злучэньні з потам можа выклікаць апёк скуры. Найбольш небясьпечна, калі вапняны пыл пападзе ў вочы; гэта можа папсаваць зрок і часам чалавек можа зрабіцца нават сыялым. У выпадку запарушэньня вока вапняю трэба перш за ўсё дастаць часцінку пылу з дапамогаю ваты, змочанай у ільняны алей, пасля гэтага трэба добра прамыць вока ільняным алеем. Для дыхальных органаў вапняны пыл не зьяўляецца небясьпечным.

Попелаваньне. Процэс апрацоўкі сыравіны вапняным малаком называецца проста попелаваньнем і мае дзьве мэты: 1) атрымаць колэген скуры ў чыстым выглядзе, для чаго неабходна выдаліць з сыравіны ўсе матэрыі, якія не даюць клею, а толькі загражняюць яго, і 2) размякчыць сыравіну.

Вапнянае малако растварае бялковыя матэрыі мяса, крыві і інш. Калі сыравіна пакрыта поўсьцю, дык ад дзейнічаньня попелаваньня поўсьць выдзяляецца пры наступным прамываньні.

Апроч таго пры попелаваньні сыравіна моцна набракае і робіцца мяккай. Такая сыравіна лёгка раствараецца пры нізкай тэмпературы, дзякуючы чаму клей атрымліваецца сьветлы і большай вязкасьці.

Тлушч, які знаходзіцца ў скуры, у процэсе попелаваньня амальваецца і атрымліваецца вапнянае мыла, нерастварымае ў вадзе.



Мал. 6.
Арэомэтр
Боэ.

На саматужных заводах раней варылі клей з дрэнна адпелаванай ці зусім неадпаполаванай сыравіны, але клей атрымліваўся пры гэтым цёмны і нізкай вязкасці.

Операцыю попелавання робяць у бетонных, цагляных, ці драўляных чанах-попельніках, якія ўстаноўлены звычайна ў зямлю.

Найбольш часта ўжываюцца на практыцы такія разьмеры чанаў: шырыня—2 м, даўжыня—2—3 м і глыбіня 1,75—2 м.

Загрузка сыравіны робіцца наступным чынам: у попельнік загрузаецца тонкі пласт сыравіны і заліваецца вапненным малаком, моцнасьцю 2—4°Б, потым загрузаецца другі пласт і зноў заліваецца малаком і г. д. да таго часу, пакуль чан ня будзе поўны. На 100 кг мяздры расходваецца 100 літраў вапненага малака.

На 1 куб. м аб'ёму попельніку загрузаецца 0,6 т сырой мяздры.

Дней праз 7—10 мяздру выгружаюць і зноў заліваюць свежым вапненным малаком. Гэта операцыя, якая называецца „пера-лапачваньнем“ ці „перапопелаваньнем“ утвараецца за ўвесь час попелавання 2—3 разы і робіцца з тэй мэтай, каб мяздра была больш роўнамерна апрацавана вапненным малаком. Ніколі ня трэба грузіць мяздру ў брудны, неачышчаны попельнік ці старую зольную вадкасць, бо ўтакіх зольніках ёсць бактэрыі і мяздра у іх можа хутка загниць. Таксама абавязкова трэба ачышчаць попельнік перад загрузкай сыравіны для адмочвання. Адмочваньне сыравіны ў вапненным малаце нават у цьвярдой вапенай вадзе ідзе надта марудна. Сыравіна ў гэтым выпадку можа ляжаць неразмоклай тыдзень і больш.

У цёплую пару году колёген мяздры часта пачынае разлагацца нават у чыстых попельніках. Першай прыметай пачатку разлажэння моцны пах нашатырнага сьпірту (амоніаку). З тае прычыны, што пры разлажэнні колёгену губляюцца клеавыя матэрыі, дык у гэтых выпадках неабходна мяздру безадкладна выгрузіць, прамыць і зноў запелавать свежым вапненным малаком.

Пры процэсе попелавання ня мае значэння колькасць не-растворанай вапны, бо заленне ідзе толькі за лік раствору.

Гэты раствор пранікае ў мяздру і разбучвае яе, а таксама растварае непатрэбныя бялковыя матэрыі і апроч таго абмывае тлушч. Астатняя нераствораная вапна служыць толькі запасам для папаўнення расходу вапны з раствору. Па меры паглынання вапны з раствору, у раствор пераходзяць новыя часцічкі не-растворанай вапны.

Для таго, каб умікнуць частых перапопяловок, у апошні час пачалі ўжываць прадуваньне попелнікаў сьціснутым паветрам. Паветра кампрэсарам (паветранай помпай) пампуецца па трубаправодзе ў попелнік праз дзіркавую трубку, якая апушчана да дна попелніка. Праходзячы праз усю тоўшчу попелніка паветра перамешвае вапнянае малако і тым дапамагае растварэньню часьцінак вапны.

Прадуваць попелнік трэба грунтоўна на працягу ня менш 20 мінут, утыкаючы трубку ў розныя месцы попелніка. Пры прадуваньні вадкасьць звычайна пеніцца. Іншы раз над попелнікам зьбіраецца цэлая шапка пены, яна потым ападае. Пена ўтвараецца з прычыны прысутнасьці вапнянага мыла.


Лепшых вынікаў можна дасягнуць пры ўжываньні для попелаваньня барабанаў, якія верцяцца (гл. мал. 7).

Барабаны дастаткова вярцець разы тры ўдзень ад 10 да 15 мінут.

Гэты метод попелаваньня патрабуе значных затрат на абсталяваньне, але яны акупляюцца, бо пры гэтым не патрабуецца перапопелаваньне, якое дорага каштуе, тэрмін попелаваньня значна скарачаецца, палягчаецца выгрузка і сыравіна выходзіць роўнамерна прапопелаванай.


Попелаваньне ў барабанах ужываецца, напрыклад, на жэлятынавым заводзе Нэльсона ў Англіі, дзе ўстаноўлена каля 120 барабанаў дыяметрам 2 м і даўжынёю — 3—4 м. Для сьцёку попелнай вадкасьці пад барабанаў пабудаваны цэмантовыя ямы (гл. мал. 8).

У нас у Саюзе попелаваньне ў барабанах абсталёўваецца на клеевым заводзе, які будзецца ў Пакроўску ў АСР немцаў Паваложжа.



Мал. 7. Барабан для попелаваньня.

Працяг попелавання для кожнага віду сыравіны розны. Даўжэй усяго попелююцца апоечныя галоўкі для пераапрацоўкі на жэлятыны.



Мал. 8. Попельнае адзяленьне фабрыкі Нэльсона ў Англіі.

У Амэрыцы на жэлятынавым заводзе „Антлянік“ апоечаныя галоўкі попелююцца на працягу 2—3 месяцаў. На нашых заводах звычайна на працягу 2-х месяцаў:

Сабачая і конская мяздра на працягу 45 дзён.	
Апоечная мяздра	15—20 „
Мяздра буйнай рагатай скаціны	30 „
Сырцы	2—3 месяцы.
Авечая мяздра	30 дзён.

У выпадку пераапрацоўкі рэзанай мяздры, тэрмін попелавання скарачаецца напалову, бо дробныя, больш ці менш аднолькавай велічыні кавалкі мяздры значна хутчэй і больш роўнамерна прапапяляюцца чым буйныя.

Раздробленая машыновая мяздра добра перапапяляецца на працягу 2-х тыдняў.

Вопыт Менскага заводу паказаў, што апоечныя галоўкі, раздробленыя на кавалкі шырынёй 15 мм, прапапяляюцца на пра-

цягу 2-х тыдняў, тады як для цэлых галовак патрэбна апрацоўка вапненным малаком на працягу 2-х месяцаў.

Каб паскорыць процэс попелаваньня, прапануем замяніць вапну іншымі шчолачамі: каустычнай содай¹⁾ ці сумесьсю кальцынаванай соды і вапны. Таксама прабавалі падаграваць попельнік, г. зн. весьці процэс попелаваньня пры падвышанай тэмпературы. Усе гэтыя спробы, а таксама і рад іншых, ня ўжываюцца на практыцы ў заводзкім маштабе.

Падаграваньне попельнікаў, бязумоўна, паскарае попелаваньне, але пры гэтым зьяўляецца небясьпека разлажэньня колёгену I, значыцца, страта клеёвай матэрыі. Самая спрыяючая тэмпература попельнай вадкасьці 20° С і ні ў якім разе ня можа перавышаць 30° С.

Занадта халодная тэмпература попельнікаў замаруджвала хуткасьць папелаваньня, чаму попельнае аддзяленьне павінна ў зімовы час абавязкова абагравацца.

Прароблены ў апошні час рад досьледаў паскоранага попелаваньня даказаў, што зусім няпопельную раздробленую мяздру можна прапелавать пры ўмовах: награваньня вапненага малака і вядзеньня процэсу попелаваньня пры частым перамешваньні ў гашпілях, барабанах, мяздрамыйнях ці лепш за ўсё ў Кон-Рольеры на працягу 2-сутак.

Адпопелаваная гэтым спосабам мяздра дае нормальны выхад клею (8—9 проц.), і атрымліваемы продукт задавальняе ўсім патрабаваньням, якія прад'яўляюцца стандартам да высока-якаснага клею.

Аднак лічыць, што задача паскоранага попелаваньня поўнасьцю вырашана яшчэ заўчасна, бо ў заводзкім маштабе ніхто клей такім спосабам не вырабляе і ў гэтым пытаньні застаецца шырокае поле для рацыяналізатарскай работы, а таксама патрабуе рацыяналізацыі і процэс загрузкі, і, галоўным чынам, выгрузкі мяздры з попельнікаў.

Да гэтага часу гэта надта няпрыйменная і брудная работа, робіцца ўручную. Прапанавана шмат спосабаў мэханічнай выгрузкі,

¹⁾ Каустычная сода або пякучы натр—гэта белая, цвёрдая, вельмі пякучая матэрыя. Яна пакуецца ў жалезным барабаны, бо усмоктвае з паветра вільгаць.

Кальцынаваная ці вуглекіслая сода—матэрыя ў парашку, яна ўжываецца таксама пры мыцьці бялізны. На паветры не зьяняецца. Пры гатаваньні яе раствора з вапнай яна пераходзіць у каустычную соду. Продаецца ў мяхох.

але ўсе прапанованыя спосабы патрабуюць абсталявання, якое дорага каштуе, і не акупляюць зробленых на іх затрат.

Чалавек, які вынайшоў танны спосаб механізаваць гэту работу, прынясе вялікую карысць клейварцы.

За час попелавання мяздра ўцягвае ў сябе вапеннае малако, моцна набракае, атрымлівае „нажор“, вага яе пасля попелавання значна большая, чым да попелавання.

Розныя віды мяздры ўбіраюць у сябе розную колькасць вапеннага малака. У сярэднім можна лічыць, што вага сыравіны, з першапачатковай колькасцю вады 60 проц., пасля попелавання павялічваецца ўдвое, г. зн. на 100 проц. Калі мяздра да попелавання мела ў сабе 40 проц. сухой матэрыі і 60 проц. вады, дык пасля попелавання яна мае ўсяго 20 проц. сухой матэрыі і 80 проц. вады.

Прамыванне ад вапны. Адпопелаваная сыравіна павінна быць грунтоўна прамыта ад вапны, інакш яна будзе мець у сябе шчолач, якая шкодна дзейнічае на клей.

Прамыванне вядзецца ў такіх-жа апаратах, як і прамыванне перад попелаваннем.

Спачатку мяздру прамываюць праточнай вадой датуль, пакуль адходная вада ня стане зусім празрыстай і ня будзе больш мець у раствору вапны.

Для таго, каб даведацца, ці дастаткова прамыта сыравіна, спрабуюць прамыўныя воды фэноль-фталеінам. Для гэтага набіраюць у прабірку прамыўнай вады і прыбаўляюць адну кроплю фэноль-фталеіну, калі вада пры гэтым афарбуецца ў чырвоны ці ружовы колер, што паказвае аб прысутнасці ў вадзе вапны, дык прамыванне трэба працягваць далей, калі вада не афарбуецца, дык прамыванне можна спыніць і перайсці да наступнай операцыі.

Калі нават прамыўная вада ня мае больш вапны, дык у самой сыравіне яна яшчэ знаходзіцца ў досыць вялікай колькасці, але поўнае выдаленне вапны з сыравіны вадой не магчыма.

Для выдалення вапны з сыравіны яе апрацоўваюць слабым раствором саяноў кіслаты.

У прамыўны апарат, напоўнены вадой, уліваюць саяную кіслату ў колькасці 2—3 проц. ад вагі загрузанай мяздры. Кіслату лепш уліваць у два прыёмы з перапынкам у гадзіну. Сыравіна павінна апрацоўвацца кіслатою на працягу 2—4 гадзін пры сталым прамыванні.

Пасья таго, як сыравіна дастаткова насыцілася кіслатою, раствор кіслаты выпускаюць і зноў прамываюць вадою ўжо ад кіслаты. Заканчэньне прамывання пазнаецца спробай на ляпіс (нітрат докісу срэбра).

Напаўняюць прабірку растворам з прамыўнага апарата і прыбаўляюць кроплю раствору ляпісу, калі ня будзе муці, прамываньне можна лічыць скончаным, калі ад прыбаўленьня ляпісу зьявіцца муць, дык гэта паказвае, што ня ўся кіслата адмыта і прамываньне неабходна працягваць.

Клей з мяздры дрэнна прамыты ад кіслаты хутка загнивае і кепска высыхае.

У часе прамывання нажор мяздры часткова ападае. Вага яе памяншаецца ў сярэднім на 25 проц. З тоны загрузанай на прамываньне мяздры, атрымліваецца 750 кг прамытай. Сухіх матэрыяў у прамытай мяздры 25—27 проц.

У тых выпадках, калі попельнае аддзяленьне зьяўляецца вузкім месцам у вытворчасці, перапрацоўваюць няпопелаваную мяздру пры дапамозе ці „ніклеўкі“ ці толькі прамываньня ад вапны.

У першым выпадку прамыўшы няпопелаваную мяздру чыстай вадою, прыбаўляюць на кожны 100 кг мяздры 10 кг солі і 0,5 кг сярчанай кіслаты і апрацоўваюць мяздру гэтай сумесьсю на працягу 3—4 гадзін, потым заліваюць і прамываюць зноў праточнай вадою.

У другім выпадку паступаюць таксама, як і пры апрацоўцы прапопелаванай мяздры, г. зн. спачатку прамываюць вадою, потым апрацоўваюць саяной кіслатой і зноў прамываюць вадою ад кіслаты.


Клей атрымліваецца ў абодвух выпадках значна цямнейшы, чым з попелаванай мяздры, горшай якасьці, выхад яго не перавышае 6 проц., затое сала атрымліваецца больш, бо яно ня губляецца пры попелаваньні.

Калі іншы раз у гэтых выпадках і бываюць добрыя рэзультаты, дык іх трэба аднесці за лік папярэдняй апрацоўкі сыравіны шляхам доўгага попелаваньня яшчэ на гарбарнях.

Варка клею.

Добра прамытая сыравіна загружаецца ў драўляныя варачныя чанкі. На некаторай адлегласьці ад дна чанка знаходзіцца другое дзіркавае, жалезнае радзей, драўлянае дзіркавае ці шчэлка-

падобнае дно, якое складаецца з некалькіх частак, каб мець магчымасьць лёгка вымаць яго з чанка. На гэта другое дзіркавае дно кладзецца пласт саломы ці палатна для таго, каб часткі мяздры; якія разварыліся, не маглі пападаць пад дзіркавае дно. Паміж днамі паложаны зьмеявік для глухой пары. Іншы раз пасярэдзіне чана ўстанаўліваецца дзіркавая мідзіная ці жалезная цынаваная труба, якая палягчае дыркуляцыю вадкасьці і служыць



Мал. 9. Варачнае аддзяленьне фабрыкі Нэльсона ў Англіі.

для падтрыманьня роўнамернай тэмпературы ва ўсім чане (гл мал. 9, 12 і 12а).

Для меншага награваньня чанкоў вышыня іх павінна быць некалькі менш дыяметра. На Ленінградскім заводзе чанкі маюць разьмеры: дыяметрам 1500 мм, а вышыня 1250 мм. Ёмістасьць такога чанка каля 2 т мяздры. Для выгрузкі рэшткі мяздры пасья варкі (мязгі) у чанку робіцца лаз, які закрываецца драўлянай накрыўкай, прыціснутай да чанка шрубамі.

Мяздра загружаецца ў чан роўна з яго берагамі і заліваецца гарачай вадой. У зьмеявік пускаецца пара, і тэмпература вадкасьці падтрымліваецца ў 60° — 70° С. Калі сыравіна добра прапелавана, дык праз 2 гадзіны вада ў чанку афарбуецца

ў слаба-жоўты колер з прычыны таго, што ў ёй знаходзіцца клей.

Для вымервання колькасці клею ў вадкасці карыстаюцца асобным прыборам, які называецца клеямерам Зура. Гэты прыбор (гл. мал. 10) вельмі падобны да арэомэтра Бомэ, які ўжываецца для вызначэння моцнасці раствораў вапны. Ён адрозніваецца ад арэомэтра тым, што: па-першае—указвае ня градусы, а процанты сухога клею; па-другое—ён мае наверху скалы тэрмомэтр, які паказвае тэмпературу раствору і папраўку, якую трэба зрабіць у яго паказаннях.

Справа ў тым, што клеямер паказвае правільную процантную колькасць клею пры тэмпературы раствору ў 75° , пры больш нізкай тэмпературы ў тым жа раствору клеямер пакажа большую процантную колькасць клею, пры больш павышанай—меншую. Каб спазнаць правільнае паказанне клеямера, трэба зрабіць папраўку, для чаго і служыць верхняя скала. Так, напрыклад: дапусьцім, што клеямер паказвае 4, а слупік жывога срэбра астанавіўся на тэмпературы 85° С. У гэтым выпадку трэба адняць ад паказання клеямера 2 проц., значыць раствор мае ўсяго 2 проц. клею.

Дапусьцім нават, што клеямер паказвае тры-ж 4 проц., а паказанне тэрмомэтра 70° , у гэтым выпадку да паказання клеямера трэба дадаць 1 проц., колькасць клею будзе 5 проц. Колькі трэба дабавіць ці адняць паказана на верхняй скале клеямера. Прыблізнае падвышэнне ці зніжэнне тэмпературы на кожныя 5° вышэй ці ніжэй 75° змяняе паказанне клеямера на 1 проц.

Лічаць, што варка ідзе правільна, калі за кожную гадзіну варкі, ня лічачы першай гадзіны, моцнасць раствора клею (бульёну) падвышаецца на 1 проц.

Калі моцнасць бульёну не падвышаецца, дык гэта паказвае, што сыравіна была дрэнна прапелавана і ў гэтым выпадку падвышаюць тэмпературу на 5° .

Калі моцнасць бульёну дасягае 5—6 проц., яго перапампоўваюць у зборнік.

Пасля таго, як першы бульён „зняты“, г. зн. перапампованы ў зборны чанок, на мяздру, якая засталася ў варачным чане, зноў наліваюць гарачую ваду з такім разлікам, каб вада толькі пакрыла мяздру, і зноў нагрваюць. Гэта апэрацыя паўтараецца



Мал. 10.
Клеямер
Зура.

4—5 разоў. Першыя два бульёны даюць лепшы клей, сьветлага колеру і высокай вязкасці, 3 і 4-ты горшай якасці, 5-ты бульён звычайна ня ўварваецца, а ідзе на заліўку другога чанка замест вады. Іншы раз з мэтай атрыманьня большага выхаду клею з мяздры тэмпературу ў часе варкі з 5-ай апошняй вадою паднімаюць да 100° С, г. зн. да кіпеньня.

З мэтай атрыманьня больш шчыльных бульёнаў перадаюць бульён з аднаго чанка на другі. У гэтым выпадку, зьняўшы, напрыклад, 3 бульёны з першага чанка, чацьверты бульён не перапампоўваюць у зборнік, а заліваюць ім другі чанок са свежай мяздой, а на першы даюць свежую ваду. Калі з другога чанка перапампоўваць першы бульён у зборнік, дык заліваюць яго зноў бульёнам з першага чанка, а на першы зноў даюць свежую ваду. Гэтак робяць да 3-х разоў, пасля чаго першы чанок ідзе пад выгрузку, а на другі даюць свежую ваду, якая ўжо ідзе на заліўку наступнага чанка. Другі чанок, з якога зьнімаюцца бульёны, называецца галоўным, а першы, з якога бульёны перапампоўваюцца ў другі чанок—хваставым.

У тых выпадках, калі перапрацоўваецца цвёрдая, дрэнна прапелаваная сыравіна, карысна верку весці адкрытай парай. Адчынены дзіркавы зьмеявік устанавліваецца ў гэтых выпадках не пад дзіркавым двом, а над ім. Бульёны пры гэтым атрымліваюцца забруджаныя, мутныя, гле яны ачышчаюцца наступным фільтраваньнем. Затое варка праходзіць хутчэй і моцнасьць бульёну атрымліваецца вышэй, бо напампованая пара перамяшчае сыравіну.

Пры варцы адкрытай парай вады належыць даваць менш, бо колькасць яе папаўняецца за лік пары, якая пераходзіць у чане ў ваду.


Нераздробненая конская і сабачая мяздра, ня глядзячы на добрае прамываньне, часта затрымлівае ў сабе вапну.

Пры разварваньні вапна пераходзіць у раствор і зьніжае якасьць клею. Для адхіленьня шкоднага дзейнічаньня вапны прыбаўляюць цынкавага купарвасу ў колькасці 0,1 проц. ад вагі сыравіны

Цынкавы купарвас уступае ў злучэньне з растворам вапны, і ўтварае нерастворную ў вадзе матэрыю, якая называецца сульфатам кальцыю.

Пры фільтраваньні, якое робіцца ўслед за варкаю, сульфат кальцыю застаецца на фільтры. Цынкавы купарвас уладае таксама ўласьцівасьцю захоўваць клей ад загіваньня.

Чым менш награваяць бульён, інакш кажучы, чым хутчэй праходзіць варка, тым лепшай якасці атрымліваецца клей. Працэс варкі можна паскорыць, падняўшы тэмпературу, але падвышэнне тэмпературы, як нам вядома, шкодна адбываецца на якасці клею. Другі спосаб для паскарэння працэсу заклю-



Мал. 11. Варачны чан з помпаю.

чаецца ў перамешванні сыравіны вяслом, ці ў цыркуляцыі бульёну помпай. На мал. 11 паказаны жалезны выцываваны варачны чанок з помпай для цыркуляцыі, помпа забірае бульён з дна чанка і перапампоўвае яго ў верхнюю частку.

Працэс варкі пры гэтым значна паскараецца. Можна на некалькі чанкоў паставіць адну помпу, злучыўшы яе з імі адным трубаправодам.

Варачныя чанкі неабходна пасля кожнай варкі добра прамываць гарачай вадой. Трымаць у чыстаце як усю пасуду, так і памяшканьне—галоўная ўмова для атрымання клею высокай якасці. У клеі, як ужо гаварылася, лёгка развіваецца бактэрыі

і плеснявыя грыбкі. Лепшым сродкам барацьбы з гэтымі шкоднікамі зьяўляецца абсалютная чыстата як у рабочым памяшканьні, так і ў часе работы.

Вытапленьне сала.

У часе варкі клею на паверхні чанкоў усплывае сала, якое не абмылася ў попельніку, і вапнянае мыла. Іх здымаюць чарпаком і заліваюць у зборнік.

Для лепшага адставаньня сала ў варачных чанах карысна прыкрыць пару гадзіны за дзеве да падачы бульёну, добра перамяшаць тое, што знаходзіцца ў чанку, і даць магчымасьць адстаяцца, тады амаль усё сала ўсплывае наверх і яго лёгка зчэрпаць.

У варачным чане пасля варкі клею застаецца 10—15 проц. ад вагі загрузанай мяздры, мязгі. Гэта мязга мае яшчэ значную колькасць сала. Пасля выгрузкі з варачных чанкоў мязга загрузаецца ў драўляныя салатопенныя чанкі, у якіх пракладзены сьвінцовы зьмеявік для адчыненай пары. У чанок наліваецца невялікая колькасць вады і прыбуляецца сярчаная кіслата ў колькасці 3 проц. ад вагі мязгі, пасля чаго пушчаецца адчыненая пара.

Варка пры моцным кіпенні працягваецца 5—6 гадзін, у залежнасьці ад колькасці загрузанай мязгі. Пасля вызначанага часу пару прыкрываюць і даюць масе, якая знаходзіцца ў чанку, адстаяцца.

Зусім празрыстае сала, якое ўсплыло наверх, зчэрпваюць, а рэштка мязгі спушчаецца ў каналізацыю ці вывозіцца на сьметнік. Заграніцай сала з мязгі выцягваюць бэнзынам, а рэштку мязгі высушваюць і размольваюць. Змолатай яна ідзе на ўгнаеньне бо мае да 9 проц. азоту—матэрыі патрэбнай для харчаваньня расьлін.

Атрыманае з варачных і з салатопленых чанкоў сала неабходна прамыць. Прамываньне вядуць гарачай вадой ў такіх-жа чанах, як і для вытапленьня сала. Пры прамываньні прыбуляюць сярчаную кіслату ў колькасці 2 проц. ад вагі сала. Сярчаная кіслата разлагае вапнянае мыла, злучаючыся з вапняю яна ўтварае сульфат кальцыю, які не раствараецца ў вадзе і выпадае на дне чанка ў выглядзе асядку. Ачышчанае сала ўсплывае пры адстойваньні наверх.

Ачыстка сала кіслатою працягваецца 2—3 гадзіны. Пасля адстойвання на працягу 8—12 гадзін спускаюць праз ніжні крант брудную ваду, потым ідзе сала, якое зліваюць проста ў бочкі. Іншы раз сала пасля прамывання кіслатою прамываюць яшчэ гарачай вадою ад кіслаты. Сала, атрыманае з мядры ўжываецца для тлуствавання скур і вырабу мыла. Атрымліваецца яго каля 2 проц. ад вагі сырой мядры.

Пры рабоце з сярчанай і саяной кіслотамі неабходна асаблівая асцярожнасць з боку рабочых, бо, пападаючы на скуру, кіслата абпальвае.

Падымаць па лесвіцы кошыкі з бутэлькамі, у якіх знаходзіцца кіслата, належыць заўсёды ў дваіх, ставячыся наабапал кошыка. Пры апаражненні бутэлек, іх трэба ўстанаўліваць на падстаўкі з перавернутымі да гары прыстасаваннямі.

Рабочыя, якія загружаюць кіслату пры прамыванні мядры ці вытапленні сала павінны мець забяспечанні акуллары і рэспіратары—супроцьгазы, бо ўдыханьне пары кіслаты шкодна адбіваецца на здароўе рабочых.

Фільтрацыя бульёнаў.

Перапампованы з варачных чанкоў у зборнікі бульён у большасці выпадкаў мутны. Для асвятлення было запрапанавана шмат розных рэцэптаў. Найбольш распаўсюджаны з іх—гэта асвятленне пры дапамозе галыну і фосфарнай кіслаты.


На 1.000 л 10-процэнтнага бульёну бяруць 3 кг галыну і 1,6 л 10-процэнтнай фосфарнай кіслаты і награваюць бульён да 80—90°C. Галыны зьвінаюцца і асаджаюць на дно ўсе прымешкі. Праз 25 мінут атрымліваецца сьветлы бульён.

У сучасны момант асвятленне рознымі хэмічнымі матэрыямі не ўжываецца.

Зусім сьветлы, крышталёны чысты бульён атрымліваецца калі прапускаюць яго праз фільтр-прэс, куды ў якасці фільтруючага пласту закладаецца асаблівая сітавінкавая маса, якая складаецца з сумесі азбэставых, ільняных і целюлёзных валакон.

Фільтрацыйная ўстаноўка складаецца з: 1) бронзавага фільтр-прэсу з круглымі рамамі; 2) м'ячнага апарату для прамывання фільтрацыйнай масы; 3) ручнога ці гідраўлічнага прэсу для прасавання фільтрмасы (гл. мал. 12 і 12-а).

Примытую і раздробненую ў м'ячым апарце на дробнае клочча фільтрацыйную масу наліваюць у прэс і прасуюць з яе




Мал. 12. Гідраўлічны прэс.

круглыя пліткі, таўшчы-
нёй 30—40 мм. Пліткі гэтыя яшчэ вільготнымі закладваюць у рамы фільтру, зашрубоўваюць прэс і прапускаюць праз яго нагрэтую да 60°—70°С ваду з мэтай прамывання фільтру ад дробных валакон масы і награвання яго, чым палігчаецца фільтраваньне вязкіх клеевых раствораў, якія застываюць у студзень пры звычайнай тэмпературы.

Калі фільтр нагрэецца ў прамыўнай вадзе ня будзе больш валакон фільтраванай масы. Прамываньне спыняюць і пад

ціскам ад 1 да 2 атмасфэр прапускаюць праз фільтр клеевы раствор.

Лёгкая пранікальнасьць валокністага фільтруючага пласту і вялікая таўшчыня яго (30—50 мм) забяспечвае вялікую хуткасьць фільтраванья і поўнае асьвятленьне раствору. Тонкая ўзмучаная



Мал. 12-а Фільтр-прэс.

гразь застаецца ня толькі на паверхні фільтруючых плітак, але таксама правікае ў валокністую масу, так што да канца маса, што фільтруецца, забруджваецца на значную глыбіню.

Пасьля гадзіны бесьперапыннага фільтраваньня сітавіны масы затыкаецца і прадукцыйнасьць фільтру прыкметна зьніжаецца. Спыніўшы фільтраваньне вымаюць масу прамываюць яе гарачай вадою ў прамыўным апарате і зноў, адпрасаваўшы пліткі, зараджаюць фільтр.

Посьпех фільтрацыі шмат залежыць ад падрыхтаваньня плітак для прэсу. Пры недастаткова шчыльным прасаваньні масы бульён выходзіць з прэса мутным, пры празьмерным ціску значна зьніжаецца прапусьчальная здольнасьць фільтру.

Хістаньне ціску ў часе фільтрацыі таксама зьніжае прапусьчальную здольнасьць, бо робіць шчыльнай фільтрмасу. Трэба таксама ўнікаць рэзкіх штуршкоў пры падачы раствору на фільтр. Лепш ўсяго паступова падвышаць ціск.

Фільтры гэтай сыстэмы ўжываюцца ня толькі ў жэлятына-клеяварнай вытворчасці, але таксама і на піваварных заводах; яны вырабляюцца ў Ленінградзе на заводзе імя Жэзньякова, і прадукцыйнасьць іх залежыць ад паверхні, якая фільтруецца. Звычайна прымаюць, што 1 кв м, прапускае ў гадзіну 1000—1200 л.

Уварваньне клеевых раствораў.

Бульёны мяздروага клею атрымліваюцца звычайна шчыльнасьцю ад 3 да 10 проц. у залежнасьці ад якасьці сыравіны, ступені прапелаваньня, мэтодолёгіі варкі і інш.

Бульёны з такой колькасьцю клею, застываючы, не даюць дастаткова шчыльны студзень, які годны для рэзаньня на пласьціны. Вельмі добрай якасьці бульён часам застывае ў моцны студзень пры 8—10 проц. колькасьці клею, але і ў гэтым выпадку сушэньне студзеню з такой вялікай колькасьцю вады, як убачым ніжэй, патрабуе большага расходу пары і больш эакономна выдаліць частку вады з бульёнаў выпарваньнем.

Выпарваньнем даводзяць клеевы раствор да 25—30 проц. колькасьці сухога клею. Колькасьць вады, якую патрэбна выпарыць пры гэтым, каб атрымаць 1 т сухога клею, можна падлічыць па табліцы 3.

Табліца 3.

Колькасць літраў вады, якую трэба выпарыць з бульёнаў рознай канцэтрацыі для атрымання 1 т. сухога клею.

Першапачатков. кольк. клею	Колькасць клею ва ўтвораным раствору ў процантах								
	18	20	22	25	30	35	40	45	50
3	27.778	28.333	28.888	29.443	30.000	30.476	30.833	31.113	31.333
4	19.445	20.000	20.455	21.100	21.666	22.143	22.500	22.780	23.000
5	14.445	15.000	15.455	16.000	16.666	17.143	17.500	17.780	18.000
6	11.111	11.666	12.121	12.666	13.333	13.810	14.167	14.447	14.666
7	8.735	9.286	9.740	10.285	10.952	9.328	11.787	12.063	12.235
8	6.945	7.500	7.955	8.500	9.166	9.642	10.000	10.280	10.500
9	5.556	6.111	6.656	7.111	7.778	8.254	8.611	8.889	9.111
10	4.445	5.000	5.455	6.000	6.666	7.243	7.500	7.780	8.000
12	2.778	3.335	3.888	4.333	5.000	5.476	5.833	6.113	6.333
15	1.111	1.666	2.121	2.666	3.333	3.810	4.167	4.447	4.666
20	—	—	—	1.000	1.666	2.143	2.500	2.780	3.000
25	—	—	—	—	666	1.143	1.500	1.780	2.000

У гэтай табліцы ў першым вертыкальным слупку абазначана першапачатковая процантная колькасць сухога клею ў бульёне, у кожнай наступнай вертыкальнай графе паказана колькасць літраў радкасыці, якую трэба выпарыць з раствору для давядзення да моцнасці ў 18, 20, 25 проц. і г. д.

Каб даведацца па гэтай табліцы, колькі трэба выпарыць вады з 5 процантнага раствору бульёну для атрымання 25 процантнага раствору клею знаходзім у першай вертыкальнай графе 5 і вядзем пальцам па гарызонтальнай графе да вертыкальнага слупка, зверху якога абазначана канчатковая колькасць клею 25. Лічба ў гэтым слупку, змешчаная на перасячэнні вертыкальнага слупка ў 25 і гарызонтальнага ў 5 і будзе шуканая колькасць вады, якая падлягае выдаленню, у даным выпадку 16.000 л.

Далусьцім, што па прамфінпліне выпаршчык павінен даць $\frac{1}{2}$ т сухога клею за змену ў 8 гадзін у выглядзе 25-процант-

нага раствору. Бульён падаецца для выпарвання 6-процантна. Па табліцы знаходзім, што пры выпарванні да 25 проц. трэба выпарыць з 6-процантнага бульёну для атрымання 1 т клею 12.666 л вады. Значыць пры выпрацоўцы $\frac{1}{2}$ т выпарыць неабходна палову гэтай колькасці 6.333 л за 8 гадзін ці за 1 гадзіну (6.333:8)—каля 800 л у гадзіну. Пры 10-процантным бульёне трэба выпарыць пры дзевяценьні да тэй-жа шчыльнасці ўсяго 6.000 л для 1 т клею, а для $\frac{1}{2}$ т 3.000 л ці 375 л у гадзіну.

З табліцы трэцяй бачна, на колькі важна атрымаць бульён з магчыма большай колькасці клею. Пры згушчэнні 3-процантнага бульёну, напрыклад, да 20 проц. трэба выпарыць для атрымання тоны сухога клею 28.333 л вады, пры згушчэнні 4-процантнага—20.000 л, г. зн. на 8.333 л менш, а пры 5 проц. усяго 15.000 л ці на 13.333 л менш, чым пры 3-процантным і на 5.000 л менш, чым пры 4-процантным.

З табліцы мы таксама бачым, што падвышэнне моцнасці бульёну на 1 проц. не заўсёды дае аднолькавае змяншэнне колькасці вады, якая выпарваецца. Так, пры павялічэнні з 3-х да 4-х проц. колькасці вады, якая ўварваецца, змяншаецца, як ужо памянёна, на 8.333 л, а пры павялічэнні з 9 проц. да 10 проц. таксама на 1 проц., колькасць уваранай вады зменшыцца ўсяго на 1.111 л.

Пры апісанні варкі клею было вытлумачана што атрыманыя моцных бульёнаў залежыць ад ступені прапелавання сыравіны. Калі ў варачных чанкі накружаецца дрэнна прапелаваная сыравіна, дык варшчык ня можа даць бульёнаў з большай колькасцю клею, а вадкія бульёны вельмі ўплываюць на вытворчасць вакуум-апарата і павялічваюць расход пары на выпарванне.

У парадак работы скразных брыгад попелшчыкаў, прамыўшчыкаў, варшчыкаў і выпаршчыкаў павінна быць пастаўлена пытанне як наладзіць работу, каб варшчыкі атрымалі заўсёды добра прапелаваную і прамытую сыравіну, з якой яны могуць і павінны даць выпаршчыку як мага больш моцны бульён.

Апрача таго, брыгада павінна арганізаваць работу так, каб у варшчыка на было затрымкі ў сваячасова загрузаных чанках, а вакуум-апарат ня меў-бы прастою з-за недахопу бульёнаў для выпарвання.

У табліцы 4 указана колькасць літраў вады, якую трэба выпарыць з 100 кг бульёну рознай шчыльнасці, каб давесці колькасць сухога клею ў раствору да патрэбнай моцнасці.

Таблица 4.

Колькасьць вады ў літрах, якая выпарваецца з 100 кг, бульёну.

Першапачатковая колькасьць сухога клею ў бульёне	Колькасьць сухога клею ў процантах, якія павінны быць у раствору пасля выпарвання								
	20	22,5	25	27,5	30	35	40	45	50
3	85	86,7	88	89,1	90	91,43	92,5	93,3	94
4	80	82,3	84	85,8	86,7	88,6	90	91,7	92
5	75	77,7	80	81,8	83,3	85,8	87,5	88,9	90
6	70	73,4	76	78,2	80	83,3	85	86,7	88
7	65	68,4	72	74,5	76,7	80	82,5	84,5	86
8	60	64,5	68	70	73,3	77,4	80	82,3	84
9	55	60	64	67,2	70	75	77,5	80	82
10	50	55,6	60	63,7	66,7	71,5	75	77,8	80
12	40	46,7	52	56,4	60	66,6	70	73,4	76
15	25	33,4	40	45,4	50	57,3	62,5	66,7	70
20	—	11,2	20	27,3	33,3	43	50	55,8	60
25	—	—	—	1,8	16,7	28,5	37,5	44,5	50

Напрыклад, калі зборны чанок змяшчае 2000 кг бульёну, дык пры ўварваньні 5-процантнага бульёну да 25 проц. з кожных 100 кг трэба выдаць па табліцы 80 літраў вады, а каб уварыць увесь чанок у колькасьці 2.000 кг неабходна выдаць $\frac{2000 \times 80}{100} = 1.600$ л вады. Калі прадукцыйнасьць апарата, які выпарвае каля 1.000 л у гадзіну, дык выпарваньне 2.000 кг бульёну павінна працягвацца $\frac{1600 \times 60}{1000} = 96$ мінут ці 1 гадзіну 36 мінут. Прадукцыйнасьць выпарнага апарату, як убачым ніжэй, залежыць ад многіх прычын, і вылічаны пры дапамозе табліцы час выпарваньня пэўнай колькасьці можа даць толькі арыентыровачныя, прыблізныя лічбы.

Выпарваньне клеевых раствораў—вельмі важная работа ў клеварнай вытворчасці, і кожнаму майстру і рабочаму неабходна

жоўнае ўяўленьне аб тым, як адбываецца выпарваньне, колькі пары расходуецца на гэту опэрацыю і інш., а для гэтага неабходна азнаёміцца з некаторымі законамі фізыкі—навукі, якая вывучае сілы прыроды.

Мы павінны будзем вывучаць, што ўяўляе з сябе атмасфэрны ціск і залежнасьць тэмпературы кіпеньня ад ціску, чым вымерваецца колькасьць цяплыні і колькі цяплыні затрачваецца на ператварэньне вады ў пару.

Атмасфэрны ціск. Атмосфэраю называецца пласт паветра вышынёй 80—100 км, які абкружае зямлю з усіх бакоў. Паветра мае вагу: 1 куб. м паветра пры 10° С важыць 1¼ кг. Чым цяплей паветра, тым менш яго вага. Так нагрэтае да 50° 1 куб. м паветра важыць 1 кг. Верхнія пласты паветра ціснуть сваёй вагою на наступныя і, значыць, чым бліжэй да зямлі, тым большы ціск паветра.

Велічыню гэтага ціску можна вымераць пры дапамозе наступнага досьледу, які ўпярышыню быў прароблены Торычэльлі: возьмем доўгую шкляную трубку, закрытую з аднаго канца, напоўнім яе жывым срэбрам так, каб у трубцы не засталася паветра, зачынім адкрыты канец пальцам, і перавярнуўшы трубку, апустым ніжэй канец у чашку з жывым срэбрам. Потым адымем палец. У трубцы будзе стаяць слуп жывога срэбра вышынёй 76 см. Вышэй слупка будзе пустая прастора, якая завецца „Торычэлевай пустатой“. Жывое срэбра ў трубцы не апушчаецца з прычыны таго, што на паверхню жывога срэбра ў канцы цісьне паветра. Гэты ціск роўны ціску слупка жывога срэбра ў трубцы. Калі мы возьмем трубку з сячэньнем у 1 кв. см, дык вага слупка жывога срэбра будзе 1 кг, значыць атмасфэрны ціск раўняецца 1 кг на кв. см.

Мімавольна ўсплывае пытаньне, чаму мы не адчуваем на сваім целе атмасфэрнага ціску? Агульная паверхня чалавечага тела вылічваецца прыблізна ў 1—1,5 кв. м, і атмасфэрнае паветра давіцца на яго з сілаю 10—15 т. Тлумачыцца гэта тым, што ў нашым целе знаходзяцца вадкасьці і газы, якія ўраўнаважваюць гэты ціск.


Калі мы пры дапамозе паветранай помпы пачнем выпампоўваць паветра з якой-небудзь судзіны, дык само сабою зразумела, што ў гэтай судзіне паветра будзе вельмі рэдкім, у разрэджаным стане, і ціск яго будзе меншы за атмасфэрны.

Такі стан называюць *разрэджаньнем*. Калі, наадварот, мы будзем у якую-небудзь судзіну напампоўваць паветра, напрыклад, такім кампрэсарам, які ўжываецца для прамываньня попелынікаў, дык ціск паветра падвысіцца і будзе большы атмасфэрнага.

Для вымеру ціску служыць прыбор, які завецца маномэтрам, паказаны на мал. 13.

Галоўную частку маномэтра складае сагнутая ў кружок металёвая трубочка, зьмешчаная ў каробачцы, адзін канец яе залі-

таваны, другі праходзіць скрозь праз аправу прыбора і злучаецца з апаратам, у якім хочуць азначыць ціск пары паветра ці другога якога-небудзь газу. Гэты канец трубка замацаваны нярухома другі-ж пры дапамозе стрыжанька злучаецца з лёгкім нярухомым вагаром; верхні канец вагара становіць сабой частку кругавога сэктару з зубцамі; пры вярчэньні сэктару зубцы яго захопліваюць зубцы невялікага колца, насаджанага на вась стрэлкі. Ззаду стрэлкі знаходзіцца круг з падзеламі. Калі паветра ў трубцы




Мал. 13. Маномэтр.

не падпадае ціску, указальнік стаіць на нулі, калі-ж злучыць маномэтр з якім-небудзь апаратам (напрыклад, паравым катлом), у якім ціск вышэй атмасфэрнага, дык трубка будзе выпростацца, пацягне вагар, ён перадасць рух стрэлкі, якая павернецца справа налева і ўкажа велічыню ціску. Пры памяншэньні ціску стрэлка будзе рухацца ў адваротным напрамку.

Такую-ж конструкцыю мае і *вакуу-мэтр*—прыбор, які паказвае ціск ніжэй за атмасфэрны, інакш кажучы, разрэджаньне. На шкале вакуу-мэтра 76 см поўнага вакууму адпавядае нулю атмасфэрнага ціску.

Залежнасьць тэмпературы кіпеньня ад ціску. Вада ў адкрытых судзінах кіпіць пры 100°, у чым лёгка пераканацца, вымераўшы тэрмомэтрам тэмпературу вады, якая кіпіць.

Пры кіпеньні вадкасьці ў адкрытай пасудзіне пры 100°C пара вады падымаецца ў паветра і разыходзіцца, што даказвае, што яна мае такі-ж ціск, як і паветра. Калі-ж награвачь ваду ў закрытай судзіне, напр., у паравым катле, дык пара, якая выдзяляецца ня мае выхаду і будзе ціснуць на паверхню вады, і з павялічэньнем ціску тэмпература кіпеньня і тэмпература самой пары будзе падвышацца. Пры 2-х атмасфэрах ціску тэмпература кіпеньня будзе ўжо ня 100°C , а 120°C , пры 10 атмасфэрах— 179°C . Калі ціск паветра, якое дзейнічае на ваду, якім-небудзь спосабам памяншаць (так, напрыклад: выпампоўваньнем паветра), дык пункт кіпеньня вады апусьціцца ніжэй 100°C . Гэта можна даказаць наступным досьледам.



Мал. 14. Досьлед кіпеньня пры памяншаным ціску.

Напоўнім шкляную коўбу вадою да паловы і нагрэем да кіпеньня. Калі, праз некалькі мінут, пара выхне з коўбы ўсё паветра, закроем коўбу шчыльна гумовым коркам, здымем з агню, перавярнем (гл. мал. 14). Тэмпература ў коўбе спадзе ніжэй 100°C і кіпеньне спыніцца, але варта толькі змачыць дно коўбы халоднай вадой, як кіпеньне пачнецца зноў. Адбываецца гэта таму, што пры ахалоджаньні пара згушчаецца ў ваду (кондэнсуецца), ціск пары над вадой спадае і нагрэтая вада зноў закіпае.

Залежнасьць тэмпературы кіпеньня ад разрэджаньня пададзена ў табліцы 5.

Табліца 5.

Залежнасьць тэмпературы кіпеньня ад разрэджаньня.

Разрэджаньне ў сант. слупка жывога срэбра	Тэмпература кіпеньня	Разрэджаньне ў сант. слупка жывога срэбра	Тэмпература кіпеньня
75,08	10	64,3	55
74,73	15	61,6	60
74,26	20	57,7	65
73,65	25	52,7	70
72,85	30	47,1	75
71,82	35	40,5	80
70,51	40	32,7	85
68,86	45	23,5	90
66,8	50	12,6	95

Адзінка цяплыні. Пры дапамозе тэрмомэтра мы даведваемся, да якой ступені нагрэта тая ці іншая матэрыя. Нулявы падзел тэрмомэтра—гэта тая тэмпература, пры якой растае лёд, а 100°—тэмпература кіпеньня вады. Калі якое-небудзь цела нагрэць да 10°C і другое да 20°C, гэта значыць, што другое цела ў два разы цяплей першага. Аднак, ведаючы на колькі градусаў нагрэта цела, мы ня ведаем, якую колькасць цяплыні яно мае, і колькі трэба затраціць цяпла, для яго награваньня. Калі нагрэць 1 л вады і 10 л вады ад 10°C да тэмпературы, напрыклад, 60°, то зразумела, што ў першым выпадку мы страцілі ў 10 раз менш цяплыні, чым у другім. Далей, калі мы нагрэем 1 л вады ад 15°C да 40°C, а другі да 80°C дык, вядома, для награваньня да больш высокай тэмпературы затрата цяплыні будзе большая. З паданых прыкладаў выцякае, што расход вызначаецца колькасцю нагрэтай вады і тэмпературой награваньня.

За адзінку колькасці цяплыні прымаюць тую колькасць цяплыні, якая расходуюцца пры награванні 1 кг вады на 1°. Гэта адзінка цяплыні называецца калёрыяй.

Так, калі мы возьмем 30 кг вады пры 15°C і нагрэем яе да 16°, дык нам патрэбна 30 калёрыяў, тады як тэмпература паднялася ўсяго на 1°C. Калі мы нагрэем да 20°, г. зн. на 5°, дык нам патрэбна ў 5 раз больш $30 \times 5 = 150$ калёрыяў. Пры награванні да 100°C цяплыні патрэбна $(100 - 15) 30 = 2550$ калёрыяў.

Пры гарэнні якой-небудзь матэрыі выдзяляецца цяплыня. Колькасць цяплыні ў калёрыях, якая выдзяляецца пры згаранні паліва, паказана ў табліцы 6.

Табліца 6.

Колькасць цяплыні ў калёрыях, якая выдзяляецца пры згаранні рознага паліва.

А п а л	Колькасць калёрыяў, якая выдзяляецца пры згаранні
Дровы з 25% вільгаці	3.150
Торф з 30%	3.200
Данецкі вугаль	7.140—4.760
Антрацыт	7.000—3.500
Падмаскоўны вугаль	2.940—2.170
Мазут	10.500

Калі мы будзем кіпяціць ваду ў адкрытай судзіне, напрыклад, у шклянцы, дык за ўвесь час кіпеньня тэмпература яе вышэй 100° не падымецца. Цяплыня ў гэтым выпадку, якая затрачваецца на ператварэнне вады ў пару, называецца скрытай цяплынёй параўтварэння. Для таго, каб ператварыць у пару 1 кг вады, нагрэтай да 100° , неабходна затраціць 539 калёрый. Калі пара ахалоджваецца і пераходзіць у ваду, ці як гавораць кандэнсуецца, дык яна аддае назад гэту цяплыню.

Так, у варачных чанках пара, праходзячы праз зьмеявік, згущаецца ў ваду—кандэнсуецца і перадае сваё цяпло праз сьцяну зьмеявіка бульёну.

Для таго, каб нагрэць, напрыклад, парай 1100 кг вады ад тэмпературы 50° да 99° , г. зн. на 49° , патрабуецца $1100 \times 49 = 53900$ калёрый. Для чаго трэба затраціць $53.900 : 539 = 100$ кг пары.

Вакуум-апараты. Выпарваньне клеявых бульёнаў у адкрытых чанках, якія абаграюцца агнём ці паравымі зьмеявікамі, у наш час ня ўжываецца, бо клей пры гэтым мэтадзе работы, па-першае, прыгарае, і з прычыны гэтага цямнее, па-другое—выпарваньне вады тут адбываецца пры 100°C , а мы ведаем, што нагрваньне раствораў клею пры высокай тэмпературы вельмі шкодна адбываецца на здольнасьці склейваць.

Выпарваньне клеевых раствораў робяць у вакуум-апаратах пры ціску ніжэй атмасфэрнага.

Вакуум-апараты становяць з сябе закрытыя рэзервуары, якія абаграюцца парай. Пара, якая ўтвараецца ў апаратах пры выпарваньні вады, а таксама паветра, якое паступае ў апарат праз няшчыльныя злучэньні і знаходзіцца ў бульёне, базупынна выдаляюцца помпаю, з прычыны чаго ў апаратах ствараецца ціск меншы атмасфэрнага і вада выпарваецца пры атмасфэры ніжэй 100°C , клей не перагараецца, ня губляе сваёй якасьці і не прыгарае.

Выпарваньне пры разрэджаньні ў вакуум-апаратах ужываецца ня толькі ў клеяварнай, але і іншых вытворчасцях, напрыклад, цукраварнай. Апараты вырабляюцца рознай формы: шарпадобнай, скрынкавай, цыліндрычнай і інш. У клеяварнай вытворчасці звычайна ўжываюць цыліндрычныя вэртыкальныя апараты.

На мал. 15 паказаны вакуум-апарат, устаноўлены на Менскім жэлятына-клеяварным заводзе. Пара ўваходзіць па трубе А ў наравую камеру і цыркулюе ў прасторы між трубкамі. Трубка мядзяная ў колькасці 3000 штук, дыяметрам 30 мм і даўжынёю 1 м. Яны завальцаваны між двума днішчамі ДД. Выходзіць

пара камери на трубе, у конденсаційни гаршок *К*. Бульєн выускаецца на трубки *С* і запаўняе прастору ў трубках, у якіх кінець і выкідаецца ўверх. На цэнтральнай трубе, дыяметрам 200 мм, бульєн сходзіць уніз. Пара ад выпарвання бульёну ідзе на трубе *І*




Рис. 15. Вакуум-апарат Менскага заводу.


ў пастку *Р* і потым у помпу. У помпу ўсосваецца халодная вада, якая паступае праз трубку з маленькімі адтулінамі насустрач пары. Пара кандэнсуецца, зьмешваецца з вадой і выпампоўваецца, дзякуючы чаму ў апарате падтрымліваецца разрэджанасьць (вакуум). Помпа выцягвае ня толькі ваду, разам з парай у яе паступае паветра, якое прасочваецца праз няшчыльнасьць злучэньняў, а таксама паветра, якое знаходзіцца ў бульёне і выдзяляецца пры нагрываньні.

У апісаным аднакорпусным апарате, які інакш называецца выпаркай простага дзеяння, для выпарвання 1 кг вады расходуюцца 1,15—1,2 кг пары і 20—30 кг вады ў залежнасці ад яе тэмпературы, чым халадней вада, тым менш яе расход.

З мэтай захавання паліва ўжываюцца апараты шматразовай выпаркі, інакш яны называюцца апаратамі шматкорпуснымі.

У гэтых апаратах прымушаюць пару працаваць некалькі раз і, такім чынам, выпарваюць адным кілёграмам пары 2, 3, 4 кг вады, глядзячы па ліку корпусаў.

У гэтым выпадку замест аднаго апарату для выпарвання ўжываюць некалькі апаратаў, злучаных між сабою трубамі (гл.



Мал. 16. Схема трохкорпуснага вакуум-апарата.

мал. 16). Пара спачатку паступае па трубіцы ў паравую прастору першага апарата, дзе яна аддае сваю цяплыню бульёну, раствор нагрэаецца, закіпае, а абаграваючая пара згушчаецца ў ваду, і выдаляецца з першай прасторы праз кандэнсацыйны гаршчок. Пара, якая выдзяляецца ў першым корпусе апарата пры кіпенні раствору, паступае ў паравую прастору другога апарата, дзе яна ў сваю чаргу, аддаючы сваю цяплыню, выпарвае ваду бульёну, які знаходзіцца ў гэтым апарате, і выходзіць з яго праз кандэнсацыйны гаршчок і г. д. З апошняга апарата пара, якая выдзелілася з бульёну пры кіпенні, паступае ў кандэсар.

Клеевы раствор, які падлягае выпарванню, паступае ў першы апарат, адкуль ён пасля некаторага згушчэння пераходзіць па трубе ў другі, бо ў другім разрэджанне некалькі больш, чым у першым, а з другога ў трэці і толькі з трэцяга, увараны да патрэбнай шчыльнасці, у зборнік.

Шматразовае выкарыстоўванне цяплінны пары можа быць ажыццёўлена пры ўмове, што тэмпература пары ў апаратах павінна зніжацца ад першага да апошняга корпусу, таму што толькі тады пара, якая выдзелілася пры кіпеньні соку ў даным корпусе, можа служыць награвачай парай для наступнага корпусу. Напрыклад, калі тэмпература кіпеньня ў першым корпусе будзе 100° , а разам з тым і пара, якая выдзелілася пры кіпеньні, будзе мець тую-ж тэмпературу, дык тэмпература кіпеньня ў другім апарата павінна быць ніжэй гэтай тэмпературы, напр., 70°C . У трэцім апарата тэмпература кіпеньня павінна быць яшчэ ніжэй, напр., 50°C .

Разрэджаньне — вакуум дасягаецца ў апаратах кандэнсацыйнай пары і адсасваньня паветра, і кг вады ператвораны ў пару, займае аб'ём у 1.700 л, калі гэту пару ахалоджваньнем зноў перавесці ў ваду (кандэнсаваць), дык аб'ём, які яна займае, адразу зьменшыцца да 1 л, г. зн. у 1.700 раз будзе менш за першапачатковы, дзякуючы чаму атрымаецца разрэджаньне—вакуум.

Па спосабе дзеяньня адрозьніваюць: „мокрыя“ поршневыя вакуум-помпы і „сухія“ вакуум-помпы.

У першым выпадку, пры стварэньні вакууму „мокрай“ паветранай помпай, сумесь пары вады і паветра паступае з апарата прама ў помпу, дзе пара згушчаецца ў ваду—кандэнсуецца, зьмешваючыся з ахалоджваючай вадой і сумесь вады і паветра выганяецца помпаю. Апарат з „мокрай“ помпаю паказаны на мал. 15.

У другім выпадку, сумесь пары і паветра паступае ў асобны кандэнсатар (гл. мал. 17), дзе насустрач ёй упырскваецца ахалоджваючая вада, якая згушчае пару ў ваду. Сумесь згушчанай пары і вады выдаляецца з кандэнсатара ўніз па шырокай трубе ў зборнік, а паветра, якое скапліваецца ў верхняй частцы кандэнсатара, адпампоўваецца „сухой“ паветранай помпай. Для таго, каб вода не заліла ўсяго прыбору, вадзяная труба павінна быць такой вышыні, якая-б раўнялася, прынамсі, баромэтрычнай вышыні вадзянога слупка (10 м). Пры такой пабудове вада знаходзіцца ў трубе на такой вышыні над узроўнем яе ў зборніку, якая толькі трохі перавышае рознасьць між ціскам атмасфэры і ціскам у апаратае.

Расход вады на кандэнсатары пры „мокрай“ помпе большы, чым пры сухой на 30—35 проц. Расход сілы на помпу пры „мокрай“ помпе амаль удвая большы, чым пры „сухой“.

Работа на вакуум-апарате. Перш, чым пусьціць помпу, трэба закрыць у апарате спускавы, заборны і паветраны кранты. Пасьля пуску помпы адкрываюць вадзяны вінтыль на конденсатар і вінтыль, які злучае апарат з помпай, і сочаць за вакуум-мэтрам. Калі разрэджаньне дасягае 50—60 см, адкрываюць заборны вінтыль і засасваюць бульён у апарат да туль, покуль ён не пакажацца ў першым шкле, тады закрываюць вінтыль і пускаюць пару. Рэгулюючы ўпуск пары і колькасьць вады, якая падаецца, устаўнаўліваюць жаданае разрэджаньне. Калі разрэджаньне спадае, зьмяшчаюць прыцёк пары.

Пры рабоце трэба сачыць, наглядаючы ў шкло, каб бульён не папаў у пастку. У вы-



Мал. 17. Трэхкорпусны вакуум-апарат з конденсатарам і сухой помпай.

падку, калі клей вельмі леницца, закрывае верхняе шкло, і ёсьць небяспека, што яго засмокча ў пастку, адкрываюць на хвіліну паветраны крант. Трубкі, па якіх цыркулюе клей, павінны быць заўсёды пакрыты бульёнам, бо інакш прадукцыйнасьць апарата зьніжаецца. Па меры таго, як клей уварваецца,

ён „садзіцца“, узровень яго зьвіжаецца да першага шкла і тады зноў забіраюць з зборніка бульён.

Калі клей уварыцца да патрэбнай гушчыні, закрываюць „галаўны“ і вадзяны вінтыль, спыняюць помпу, закрываюць прыцёк вады і пары і адкрываюць паветраны кранцік. Пасьля таго, як разрэджаньне спадае да 0° , адкрываюць спускавы крант і зьліваюць клей у зборнік, калі ён знаходзіцца ніжэй апарата ці перапампоўваюць яго помпаю, калі зборнік знаходзіцца вышэй.

Продукцыйнасьць вакуум-апарата. Продукцыйнасьць вакуум-апарата залежыць ад паверхні нагрэву. Паверхняй нагрэву называецца тая паверхня апарата, якая датыкаецца з грэючай парай. Чым больш гэта паверхня, тым больш вады апарат выпарвае ў 1 гадзіну. Пры параўнаньні розных апаратаў улічваюць, колькі выпарваецца вады з 1 кв. м паверхні нагрэву.

Калі мы ўзважым бульён, які забіраецца ў апарат, а таксама звараны клей, дык мы можам даведацца, колькі вады выпарылася ў апарате. Падзяліўшы гэту колькасьць на час варкі і паверхню нагрэву, мы атрымаем колькасьць вады, якая выпарваецца з 1 кв. м паверхні нагрэву. Напрыклад: у апарат было ўзята 1200 кг бульёну і атрымана ўваранага клею 200 кг. У апарате выпарылася вады $1200 - 200 = 1000$ кг. Бульён уварваўся 2 гадзіны, паверхня нагрэву апарата—20 кв. м. На 1 кв. м паверхні нагрэву выпарылася вады $\frac{1000}{2 \times 20} = 25$ кг.

Продукцыйнасьць 1 кв. м залежыць:

1. Ад матэрыялу, з якога зроблены трубка, якія абаграюцца парай. Яны робяцца жалезныя і мядзяныя. Пры жалезных награвальных трубках продукцыйнасьць на 10—15 проц. менш, чым пры мядзяных.

2. Ціску, пары. Пры ціску ў 2 атмасфэры выпарваецца на 20—30 проц. бдльш, чым пры пары ў 1 атмасфэру.

3. Ад разрэджаньня. Чым больш разрэджаньне, тым вышэй продукцыйнасьць.

4. Шчыльнасьць, да якой уварваецца бульён: чым гусцей вадкасьць, якая ўварваецца, тым меншая продукцыйнасьць на 1 кв. м паверхні нагрэву. Калі ўварваньне падыходзіць да канца, калі ўжо клей згусьціўся, разрэджаньне пачынае спадаць, прыцёк пары трэба зьмяншаць, бо яно ня можа ўжо выпарыць тэй колькасьці вады, якую яно выпарвала з вадкага бульёну, і цяплыня пары расходуюцца не на ператварэньне вады ў пару,

а на падняцце тэмпературы. А калі тэмпература ў апарце падымаецца, дык разрэджаньне спадае.

Згодна практычных даных з 1 кв. м паверхні нагрэву пры выпарваньні да 20—25 проц. выпарвалася 40 л вады, а пры выпарваньні да 40—50 проц.—усяго 18—20 л.

Можна прыняць, што (пры выпарваньні мяздрых бульёнаў, якія маюць першапачатковую шчыльнасьць 5 проц. і давядзеньні іх да шчыльнасьці ў 25 проц.) 1 кв. м паверхні нагрэву, які складаецца з мядзяных трубак, пры грэючай пары ў 2 атмасфэры, выпарвае:

У аднакорпусным апарце	24—40 л.	у гадзіну,
„ двухкорпусным	12—20 „	„
„ трохкорпусным	6—10 „	„

Як бачна з паданых лічбаў, расход пары пры двухкорпусным апарце ўдвое меншы, а пры трохкорпусным—утрое меншы, чым пры аднакорпусным. Плошча нагрэву ўсіх корпусаў павінна быць пры двухкорпусным удвое, а пры трохкорпусным утрое больш, чым аднакорпуснага. Прычына гэтаму тая, што павялічэньне ліку корпусаў удвое ці ўтрое памяншае розьніцу тэмпературы між парай і вадкасьцю, якая ўварваецца. На долю кожнага корпуса дастаецца палова ці адна трэцяя частка ўсёй розьніцы тэмпературы між парай і растворам, які выпарваецца.


Больш чым трохкорпусныя вакуум-апараты ў клевай прамысловасьці ня ўжываецца, бо павялічэньне кошту апарата і абслугоўваньня не аплачваецца эканоміяй пары.

Апарат сыстэмы „Віганд“. У апошні час для згушчэньня бульёнаў устанаўліваюцца апараты сыстэмы „Віганд“. Трохкорпусны апарат гэтай сыстэмы паказаны на мал. 18. Перавагі гэтых апаратаў:

1. Адсутнасьць пены пры рабоце.
2. Аўтаматычнае абслугоўваньне.
3. Зручнасьць кантроляваньня працэсу.
4. Высокая прадукцыйнасьць паверхні нагрэву.
5. Нізкі расход пары і вады.

Бульён напампоўваецца помпаю ў першы корпус апарата, дзе выпарваньне адбываецца пры тэмпературы каля 100° С, але з тае прычыны, што бульён там знаходзіцца ўсяго 1—5 мінут, дык высокая тэмпература ня ўплывае на якасьць клею.

З першага корпусу бульён, які часткова згусьціўся, паступае ў другі корпус і з другога ў трэці, дзе тэмпература падтрымліваецца каля 50° , з трэцяга корпусу гатовы ўжо ўвараны раствор клею перапампоўваецца помпаю ў зборнік.



Мал. 18. Трохкорпусная выпарка сыстэмы „Віганд“.

Другая помпа выцягвае з кандэнсатара сумесь вады, пары, што скондэнсавалася ў ім, і паветра.

Адбельваньне і консервавваньне.

Згущаны бульён называецца на мове вытворцаў галертаю.

Ад уздзеяння розных бактэрый галерта загнивае і пакрываецца плесенью. Каб унікнуць загниваньня галерту консервуюць.

У якасці консервуючых матэрыялаў ужываюць бэтанафтоль у колькасці 0,25 проц., лічачы на сухі клей, значыць на кожныя 1000 л галерты, шчыльнасцю 25 проц., бяруць 6,25 г бэтанафтолю. Да недахопаў бэтанафтолю трэба аднесці яго ўласцівасць упываць на колер клею. Ад прыбаўленьня нафтолю клей набывае зялёнаватае адценьне.

Делшым консэрвуючым і разам з тым адбельваючым сродкам для клею лічыцца сярністы ангідрыд—газ, які ўтвараецца пры спальваньні серкі (гл. стар. 81)? У вырабе мяздравага клею звычайна ўжываецца згушчаны сярністы ангідрыд. Ён дастаўляецца на завод у сталёвых балёнах, ёмістасьцю 100—300 кг газу. Газ з балёну прапушчаюць праз вадку ён у ёй раствараецца і атрымліваецца сярністая кіслата. Моцнасьць кіслаты вымераюць арэомэтрам Бомэ; яна павінна быць 4°—5° Б.

Адна сярністая кіслата дзейнічае на мяздровы клей толькі як консэрвуючы сродак, зусім амаль не адбельваючы яго. Для адбяленьня неабходна адначасова прыбаўляць цынкавага пылу.

Практычна адбельваньне і консэрвавваньне вытвараецца наступным чынам: на 1000 л галерты бяруць 40 л сярчанай кіслаты 4° Б і, прыбавіўшы ў яе 1/2 кг цынкавага пылу, выліваюць пры памешваньні ў галерту.

У якасьці адбельваючага сродка можна ўжываць таксама перакіс вадароду. Адбельваньне робіцца пры тэмпературы галерты 70°—80° С. На 100 л галерты дадаецца 2,5 л перакісу вадароду і столькі-ж нашатырнага сьпірту.

Надта часта ўжываецца таксама гідрасульфід, у колькасьці 5 кг на 1000 л галерты. Яго неабходна загадзя растварыць.

Вельмі добрым консэрвуючым сродкам для мяздравага клею зьяўляецца формалін. Прыбаўленьне невялікай колькасьці формаліну падвышае вязкасьць клею і консэрвуе яго.

На 1000 л можна прыбавіць ня больш 200 куб. см формаліну. Калі ўзяць большую колькасьць, дык высушаны клей губляе здольнасьць растварацца ў вадзе, і формалін прагарбоўвае клей.

Уласьцівасьцямі бяліць—формалін не ўладае. Да ліку консэрвуючых сродкаў трэба аднесці і карболавую кіслату ў колькасьці 1 кг на 1000 л, але запас карболавой кіслаты захоўваецца і ў гатовым клеі.


Часам даводзіцца консэрваваць не галерту, а бульён, а іменна ў тых выпадках, калі па тэй ці іншай прычыне доўгі час бульён застойваецца ў зборніку. У гэтым выпадку ўжываюцца тыя-ж консэрвуючыя сродкі, што і пры консэрвавваньні галерты.

Добра законсэрваванае галерта можа захоўвацца на працягу некалькіх месяцаў, чаму часта, разьлітая ў бочкі, паступае ў продаж без далейшай пераапрацоўкі.

Жэлятышаваньне і рэзаньне.

Для атрымання плітачнага клею галерту трэба ператварыць у студзень, для чаго яе разьліваюць у формы з цынку ці ацынкаванага жалеза і астуджаюць халоднай вадой.

Формы робяцца даўжынёю 1000 мм, шырынёю 250 мм, а глыбінёю 110 мм. Формы з разлітым клеём ставяцца на бетонныя сталы (гл. мал. 19), дзе яны астуджаюцца праточнай вадой. Па-



Мал. 19. Бэтонны стол для астуджваньня формаў з клеём.

трэбная тэмпература ў памяшканьні для астуджваньня клею 5°. Клей застывае ў студзень на працягу 6—12 гадзін. Чым гусцей увараны клей і чым вышэй яго вязкасьць, г. зн., чым лепш яго якасьць, тым хутчэй ён застывае і тым мацнейшы атрымліваецца студзень.


Формы з клеём, які застыў, дастаўляюцца ў рэзальнае аддзяленьне. Тут форму апускаюць на мінуту ў гарачую

ваду і потым абарачваюць на заднюю цынкавую дошку рэзальнай машыні, паказанай на мал. 20. Форма здымаецца, а глыба клею застаецца на дошцы. Пры руху машыны дошка выходзіць з-пад клею, клей правальваецца на ніжнюю дошку і, праціскаючыся праз раму з нацягнутымі нажамі, разрэзваецца на пласьцінкі і; выціскаецца на пярэдні стол машыны. Для лепшага сьлізганьня глыбы клею па сталю яе паліваюць халоднай вадой. Клей можа быць разрэзаны на пласьцінкі, таўшчынёю ад 8 і да 30 мм. Звычайна ён рэжацца таўшчынёю 10,15 ці 20 мм.

Пласьцінкі клею раскладваюцца на рамы з нацягнутымі на іх папяровымі, алюмініевымі ці жалезнымі ацынкаванымі сеткамі. Ад сетак клей і атрымлівае малюнак, які ясна відаць на гатовай пласьцінцы клею.


Рамы ўстанаўліваюцца ў два рады, адна на другую на рухомыя пляцформы і перасоўваюцца ў сушыльнію. Апрача форм, для жэлятынаваньня клею ўжываюць таксама люстэркавае шкло, якое ўстанаўліваюць у жалезныя ці драўляныя рамы з невялічкімі

бэрагамі (гл. мал. 21). Рамя гэтыя ўстанаўліваюцца на сталы так, што ніз іх абмываецца халоднай вадой. Клей разьліваецца на гэтае шкло пластом 10—15 мм і хутка застывае. Застылы



Мал. 20. Машына для рэзкі клею.

клей рэжацца нажамі, насаджавымі на калодку, на пласьцінкі ўсялякай велічыні. Разрэзаныя пласьцінкі здымаюцца і раскладваюцца на сеткі.



Мал. 21. Рамя для жэлятынаваньня клею.


Гэты спосаб жэлятынаваньня горш, чым у формах. Клей пры гэтым атрымліваецца не аднолькавай таўшчыні, шкло вельмі часта б'ецца і трэскаецца. З бэрагоў шкла застаецца палоска клею, так званы „абрэз“, які час-ад-часу здымаюць і зноў рас-

топліваюць; пры разьліванні клею атрымліваецца пена, якую здымаюць, клей разьліваецца.

У выніку ўсіх пералічаных недахопаў гэты спосаб разьлівання клею ў цяперашні час пакінуты, і ўсе заводы, якія зноў будуюцца, уживаюць разьліваньне ў формах.


Сушэньне клею.

Клеевыя сушыльні будуюцца ў выглядзе каналаў, даўжынёю да 50 м, шырынёю 4—8 м і вышынёю 2 м. Ва ўсю даўжыню канала пракладзены 2—4 пучкі дрэк, па якіх прасоўваюцца ваганеткі з клеём (гл. мал. 22).



Мал. 22. Уздоўжны разрез каналу для сушэньня клею.

У адзін канец каналу паступае знадворнае паветра, якое награвецца батарэямі з рабрыстых труб ці *пласьцінкавымі калёрыфэрамі* (гл. мал. 23). Паветра выцягваецца вентылятарам, які знаходзіцца ў другім канцы каналу.



Мал. 23. Пласьцінкавы калёрыфэр.

Такім чынам, утвараецца струмень вільлага паветра, які праходзіць між рамак і высушвае раскладзены на іх клей.

Пляцформы са свежым клеём паступаюць у сушыльнію з боку вентылятараў, куды паветра даходзіць ўжо некалькімі ахалоджаным і з вялікай колькасцю вільгаці. Па меры высышвання клею пляцформы прасоўваюцца да калерыфэраў і выходзяць з другога боку каналу ўжо з гатовым клеём. Такім чынам, утвараецца супроцьструмень клею і паветра: найбольш сухі клей, які трудней аддае сваю вільгаць, паддаецца ўздзейнічанню найбольш сырага і халоднага паветра.

Увесь працэс сушэння працягваецца 4—8 дзён.

Сушэнне клею—надта важная операцыя, якая патрабуе сталага наглядання. Недастатковая цыркуляцыя паветра ўтварае застоў паветра, у выніку чаго на клеі зьяўляецца плесень. Пры вельмі хуткай цыркуляцыі паветра на паверхні клею ўтвараецца плёнка, якая перашкаджае далейшаму выцягненню вільгаці з клею, клей скручваецца і ўнутры пліткі зьяўляюцца пухірыкі, якія псуюць выгляд гатовага тавару. Практыкай устаноўлена найбольш спрыяючая хуткасць паветра ў канале 2 м у секунду.

З прычыны таго, што ў працэсе сушэння прыходзіцца мець справу з паветрам, якое па-першае, дастаўляе неабходнае для выпарвання вільгаці цяпло, па-другое,—выносіць з сабою вывараную вільгаць, дык неабходна азнаёміцца з некаторымі ўласцівасцямі паветра.

Знадворнае ці *атмосфернае паветра* заўсёды мае ў сабе тую ці іншую колькасць вільгаці ў выглядзе вадзянога пары. Чым мякчэй паветра, тым большую колькасць вадзяной пары яно мае.

Так пры—10° С	1 кг паветра	можа мець	1,64 г
" 0° С	"	"	3,85 "
" 10° С	"	"	7,38 "
" 20° С	"	"	15,00 "
" 30° С	"	"	27,78 "

Указаная колькасць вільгаці знаходзіцца ў знадворным паветры пры поўным, 100-процатным насычэнні яго вільгаццю. Такі насычаны стан паветра бывае вельмі рэдка, напрыклад, у часе туману. Звычайна паветра бывае ня зусім насычаным. Ступень яго насычэння, г. зн. суадносіны паміж колькасцю пары, якая знаходзіцца ў даны час у паветры, і тым, якое патрэбна для яго

поўнага насычэння пры тэй-жа тэмпературы, называецца *адноснай вільготнасцю*.

Напрыклад: у даны момант у 1 кг паветра пры знадворнай тэмпературы ў 10° С заключаецца 6,36 г вадзяной пары, а мы ведаем, што пры 10° С паветра можа мець пры поўным насычэнні (гл. вышэй) 7,8 г. Значыць, яго адносная вільготнасць раўняецца $\frac{6,36}{7,8} = 0,7$. Звычайна адносная вільготнасць выражаецца ў процантах, для чаго атрыманы лік трэба памножыць на 100; так, у даным прыкладзе $\frac{6,36}{7,8} \times 100 = 70$ проц.

З прычыны таго, што цёплае паветра можа мець вільгаці большую колькасць, чым халоднае, дык летам у 1 кг паветра вільгаці больш, чым зімою, аднак адносная вільгаць паветра летам менш, чым зімою. Раствумачу прыкладам: дапусьцім, што летам пры тэмпературы ў 20° С 1 кг паветра мае 10 г вадзяной пары, а можа мець (гл. вышэй) пры гэтай тэмпературы 15 г значыць яго адносная вільготнасць $\frac{10}{15} \times 100 = 66,6$ проц. Дапусьцім, што зімой пры тэмпературы 10° С паветра мае ня 10 г, як летам, а ўсяго 1,2 г пары, а можа мець пры гэтай тэмпературы 1,63, значыць яго адносная вільготнасць раўняецца $\frac{1,2}{1,63} \times 100 = 75$ проц.

Як ужо сказана, адносная вільготнасць знадворнага паветра рэдка бывае 100 проц., звычайна яна хістаецца ў залежнасці ад надвор'я, месцапалажэння і інш. ад 50 проц. да 90 проц.

Колькасць вільготнасці ў 1 кг паветра пры рознай адноснай вільготнасці дана ў тэблицы 7 (стар. 59).

Вымераецца адносная вільготнасць звычайна *психрометр*. Психрометр складаецца з двух зусім аднолькавых тэрмомэтраў устаноўленых на адлегласці некалькіх см адзін ад другога, у аднаго з тэрмомэтраў паветраны шарык абмотаны кавалачкам мэрлі, канец якой апушчаны ўвесь час у шклянку з вадой, з прычыны чаго мэрля заўсёды мокрая. Гэты тэрмометр называецца „мокрым“ у адрозьненне ад другога „сухога“. З прычыны выпарэння вады з мэрлі шарык з жывым срэбрам ахалоджваецца і паказанне тэмпературы вільготнага тэрмомэтра зніжаецца і таму заўсёды будзе ніжэй паказання „сухога“ тэрмомэтра, за выключэннем выпадку поўнага 100-процатнага насычэння

Таблиця 7.

Колькасць вільгаці ў г у і ж сухога паветра пры рознай адноснай вільготнасці.

Температура паветра ў °С	Адносная вільготнасць у %											Температура паветра ў °С
	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	5	
15	1,04	0,94	0,83	0,73	0,62	0,52	0,42	0,31	0,21	0,10	0,05	15
10	1,63	1,47	1,30	1,14	0,98	0,82	0,65	0,49	0,33	0,16	0,08	10
5	2,52	2,27	2,02	1,76	1,51	1,26	1,01	0,75	0,50	0,25	0,13	5
0	3,85	3,46	3,07	2,69	2,30	1,92	1,53	1,15	0,77	0,38	0,19	0
5	5,51	4,95	4,40	3,85	3,29	2,74	2,19	1,64	1,09	0,55	0,27	5
10	7,78	7,00	6,21	5,43	4,65	3,87	3,09	2,31	1,54	0,77	0,38	10
15	10,86	9,76	8,66	7,56	6,47	5,38	4,30	3,22	2,14	1,07	0,57	15
20	15,00	13,46	11,94	10,42	8,91	7,41	5,91	4,42	2,94	1,47	0,73	20
25	20,50	18,39	16,29	14,21	12,14	10,08	8,04	6,01	3,99	1,99	0,99	25
30	27,78	24,89	22,03	19,19	16,37	13,59	10,82	8,08	5,36	2,67	1,33	30
35	37,37	33,43	29,54	25,70	21,90	18,14	14,43	10,76	7,13	3,55	1,77	35
40	49,98	44,62	39,35	34,16	29,95	24,03	19,07	14,20	9,40	4,66	2,32	40
45	66,57	59,28	52,14	45,15	38,31	31,60	25,03	18,58	12,27	6,07	3,02	45
50	88,42	78,47	68,79	59,38	50,21	41,29	32,60	24,13	15,88	7,84	3,90	50
55	117,50	103,80	90,60	77,86	65,57	53,70	42,24	31,15	20,43	10,05	4,98	55
60	156,64	137,54	119,35	102,00	85,44	69,61	54,48	39,98	26,10	12,78	6,33	60

паветра, калі паказанні тэрмометраў „мокрага“ і „сухога аднолькавы“.

Па розніцы тэмператур „сухога“ і „мокрага“ тэрмометра вылічана так званая психрометрычная табліца 8.

Для ўяўнення карыстання гэтай табліцай разгледзім наступны прыклад.

Данусьцім, што „сухі“ тэрмометр паказвае $+18^{\circ}\text{C}$, а мокры $+16^{\circ}\text{C}$. На левым баку табліцы ў слупку тэмпература ў С на сухім тэрмометры знаходзім 18° , а на верхнім слупку знаходзім розніцу тэмператур сухога і мокрага тэрмометра $18-16=2^{\circ}\text{C}$,

Абсолютная влажность воздуха в процентах на рознахці тэмператур „сухога“ і „мокрога“ тэрмомэтраў.

Тэмпература ў °С на сухім тэрмомэтры	Абсолютная влажность паветра ў процантах на рознахці тэмператур „сухога“ і „мокрога“ тэрмомэтраў.																			
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10
10	94	87	80	74	68	62	56	50	44	39	32	27	21	—	—	—	—	—	—	—
11	94	87	81	75	69	63	58	52	46	41	35	30	24	22	—	—	—	—	—	—
12	94	88	83	77	71	65	61	55	50	45	39	34	30	27	—	—	—	—	—	—
13	94	88	83	77	72	67	62	57	52	47	41	37	32	28	21	—	—	—	—	—
14	94	88	83	77	72	67	62	57	52	47	41	37	32	28	21	—	—	—	—	—
15	94	89	84	78	73	68	63	58	53	49	43	39	34	30	25	21	—	—	—	—
16	95	89	84	78	74	69	64	59	55	51	45	41	36	32	27	23	—	—	—	—
17	95	89	85	79	75	70	65	61	56	52	47	42	38	34	29	25	22	—	—	—
18	95	90	85	80	75	71	66	62	57	53	48	44	40	36	31	28	24	—	—	—
19	95	90	86	81	76	72	67	63	58	54	50	45	42	38	33	29	27	22	—	—
20	95	90	86	81	77	73	68	64	59	55	51	47	43	39	35	32	29	24	—	—
21	95	91	86	82	78	74	69	65	61	57	53	48	45	41	37	34	31	27	23	20
22	95	91	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	46	43	39	36	33	29	25	22
23	95	91	86	83	78	75	71	67	63	59	55	51	48	44	40	37	35	31	28	25
24	95	91	87	83	79	76	71	68	63	60	56	53	49	46	42	39	36	33	29	26
25	95	91	87	83	79	76	72	69	64	61	57	54	40	47	43	40	38	34	31	28
26	92	91	87	84	80	76	72	69	65	63	58	55	51	48	45	42	39	36	33	30
27	95	91	87	84	80	77	73	70	66	63	59	56	53	49	46	43	41	37	34	31
28	96	92	88	84	81	77	74	71	67	63	60	57	53	50	47	45	42	39	36	33
29	96	92	88	85	81	77	74	72	67	64	61	58	54	51	48	46	43	40	37	34
30	96	92	88	85	81	78	74	72	68	65	62	59	55	52	49	47	44	41	38	36
31	96	92	88	85	82	78	75	73	68	65	62	60	56	53	50	48	45	42	40	37
32	96	92	89	86	82	78	75	73	69	66	63	61	57	54	51	49	46	43	41	38
33	96	93	89	86	82	79	76	74	70	67	63	61	57	55	52	50	47	44	41	39

жотым на перасячэньні гэтых граф знаходзім цыфру 80, якая паказвае адносную вільготнасць пры давым паказаньні тэрмомэтра.

Прасочым на прыкладзе, што адбываецца з паветрам і клеём пры сушэньні: дапусьцім, што зімой знадворнае паветра пры тэмпературы $\bar{y} = -10^{\circ}\text{C}$ і адноснай вільготнасці $\bar{y} = 70$ проц. уцягваецца вэнтэлятарам праз калёрыфэр у сушыльнію; 1 кг такога паветра па табліцы 7 мае 1,14 г вадзяной пары. У калёрыфэры паветра нагрэецца да 25°C , колькасць у ім вільгаці ня зьменшылася і ня прыбавілася, а засталася ранейшай 1,14 г.

Між тым, пры 25°C паветра можа мець пры поўным насычэньні (па табліцы 7, 20,5 г), такім чынам яго адносная вільготнасць стала ўсяго $\frac{1,14}{2,05} \times 100 = 5,5$ проц.

Значыць, хоць яго абсалютная вільготная колькасць засталася ранейшай, але адносная вільготнасць вельмі знізілася і да поўнага насычэньня паветра можа паглынуць яшчэ многа вільгаці. Чым больш мы нагрэем паветра, тым менш будзе яго адносная вільготнасць. Так, пры 35°C паветра можа мець 37,37 г проц. вільгаці, значыць, калі мы нагрэем яго да гэтай тэмпературы, дык адносная вільготнасць паветра будзе яшчэ ніжэй, а імяна:

$\frac{1,14}{37,37} \times 100 = 3$ проц. і да поўнага свайго насычэньня яно можа праглынуць вільгаці яшчэ больш, чым паветра пры 25°C .

І так, чым вышэй нагрэецца паветра ў калёрыфэрах, тым больш яно можа паглынуць вільгаці.

Уваходзячы ў сушыльнію нагрэтае паветра нагрэе клей, ваганеткі, рамкі, сьцены сушыльнай камеры і адымае вільгаць ад клею, аддаючы яму сваё цяпло, таму паветра, якое выходзіць з сушыльніяў, заўсёды халадней, чым паветра, якое ўваходзіць у сушыльнію.

Дапусьцім, што ў нашым прыкладзе паветра, нагрэтае да 25°C у калёрыфэрах, выходзіць з сушыльніяў пры тэмпературы $\bar{y} = 20^{\circ}\text{C}$ па паказаньні сухога тэрмомэтра і 18°C па паказаньні мокрага. У гэтым выпадку адносная яго вільготнасць (паводле псыхромэтрычнай табліцы) 81 проц. Прыем, што 1 кг паветра пры тэмпературы 20°C і адносная вільготнасць у 80 проц, мае (табліца 6) 11,94 г вільгаці, а ўвайшоў ён у канал з колькасцю вільгаці ў 1 кг 1,14 г. Значыцца $11,94 - 1,14 = 10,80$ г вільгаці ён узяў у клея.

Дапусьцім цяпер, што паветра выходзіць пры тэй-жа тэмпературы 20°C , але паказаньні „мокрага“ тэрмомэтра не 18°C , а ад 19°C ,

тады адносная вільготнасць (па психрометрычнай тэблiцы) роўна 90 проц. 1 кг паветра пры 20°C і адноснай вільготнасці 80 проц. мае вільгаці 13,46 г, г. зн. больш, чым пры 80 проц. на 13,46 — 11,94 = 1,52 г. Значыцца ён уносіць больш вільгаці з сушыльнаў чым паветра, насычанае да 80 проц. Адсюль вынікае што чым больш насычана вільгаццю паветра, якое выходзіць з сушыльнаў, тым менш яго патрабуецца, тым лепш працуе сушыльна.

Колькасці паветра, якое ўваходзіць у сушыльнік, павінна хапіць на выпарванне вільгаці з клею, г. зн. даставіць патрэбнае для яе выпарвання цяпло і вынесці пару, якая ўтварылася пры сушэнні.

1 кг сухога паветра для награвання яго на 1°C патрабуе 0,24 адзінкі цяплыні і, наадварот, 1 кг паветра ахалоджваючыся на 1°C, вызвае 0,24 адзінкі цяплыні. Калі 1 кг паветра ўваходзіць у сушыльнік пры тэмпературы 25°C і выходзіць пры 10°C, дык значыць ён пакінуў у сушыльніках $10 \times 0,24 = 2,4$ калёрыі.

Для выпарвання 1 г вады з клею пры тэмпературы сушыльнаў патрабуецца каля 0,6 калёрыі. Паветра аддаючы 2,4 калёрыі можа выпарыць $2,4 : 0,6 = 4$ г вады. Чым ніжэй тэмпература паветра, якое выходзіць, тым большую колькасць цяпла яно пакідае ў сушыльніках і тым большую колькасць вільгаці яно выпарвае. Аднак, пры вельмі моцным ахалоджанні паветра ня можа выканаць сваёй другой задачы, а іменна вынесці ўсю выпараную вільгаць, бо яно ўжо поўнасьцю насычана парамі вады.

Растлумачым на прыкладзе. Дапусьцім, што знадворнае паветра пры тэмпературы ў —10°C і адноснай вільготнасці ў 70 проц. уцягваецца праз калёрыфэр у сушыльнік. 1 кг такога паветра мае 1,14 г вадзяной пары. Паветра награвецца ў калёрыфэры да 35°C. прычым, як ужо мы ведаем, колькасць вадзяной пары астаетца бяз змены. Дапусьцім далей, што ў сушыльніках паветра ахалодзілася да 5°C, г. зн. на 30°C, значыць яно выдзяліла $30 \times 0,24 = 7,2$ калёрыі. Гэта колькасць цяплыні дастаткова для выпарвання $7,2 : 0,6 = 12$ г вадзяной пары, але ўнесці гэту колькасць вадзяной пары паветра ня можа, бо пры 5°C паветра поўнасьцю насычанае, мае ўсяго 5,5 г вадзяной пары.

Шляхам даволі складаных вылічэнняў можна вызначыць, якая павінна быць тэмпература выходзячага паветра пры даным рэжыме сушыльнаў.

Яна залежыць ад тэмпературы, да якой падаграецца паветра, ад вільготнасці знадворнага паветра, ад вільготнасці выходзя-

чага паветра, ад колькасці цяплыні, якая траціцца сушыльняй, і ад колькасці вільгаці, якая выпараецца. Чым ніжэй тэмпература выходзячага паветра пры адной і тэй-жа тэмпературы падагрэтага паветра і чым вышэй яго вільготнасць, г. зн., чым менш рознасць паказанняў сухога і вільготнага тэрмомэтра тым лепш працуе сушыльня.

Ва ўсіх выпадках больш выгадна весці сушэнне пры больш высокай тэмпературы, хоць для награвання 1 кг паветра да больш высокай тэмпературы расходуюцца больш пары, але затое паветра паграбуецца значна меншая колькасць, бо здольнасць паветра выпарацца значна падвышаецца. Нажаль, пры сушэнні клею граніца падвышэння тэмпературы абмяжована, бо ня высушаны клей пры падвышэнні тэмпературы плавіцца—цячэ.

Гранічная тэмпература сушэння залежыць ад якасці клею. Чым лепшы клей, тым вышэй яго тэмпература плаўлення, чым горшы клей, тым ніжэй яго пункт плаўлення, больш густа ўварапаная галерта пераносіць больш высокія тэмпературы. Звычайна-мяздзровы клей сушыцца пры тэмпературы калёрыфэраў 30—35° С. Трэба заўважыць, што калі пункт плаўлення студзеню, напрыклад, 20°С, дык ужо пры награванні клею да 18°С клей змякчаецца і прыліпае да сетак. З другога боку наглядаецца, што галерта ня плавіцца. Калі паветра дасягнула ўжо тэмпературы плаўлення студзеню, тлумачыцца гэта тым, што тэмпература галерты, дзякуючы аддачы вільгаці, ніжэй тэмпературы паветра. Тэмпература галерты роўна тэмпературы мокрага тэрмомэтра.

Паветра, якое ўваходзіць у сушыльню, нагрэцца, як вышэй сказана да 30—35°С (аднолькава як летам, так і зімой. Зімой пры знадворнай тэмпературы, напрыклад, 5°С і адноснай вільготнасці 90 проц. паветра мае па табліцы 6—2,27 г вільгаці.

Калі-ж дапусьцім, што яно выходзіць з сушыльняў ахаладзіўшыся да 20°С з адноснай вільготнасцю ў 90 проц., дык колькасць у ім вільгаці па тэй-жа табліцы роўна 13,46 г значыць кожны кг паветра ўносіць з сушыльняў $13,46 - 2,27 = 11,19$ г вільгаці.

Летам пры знадворнай тэмпературы, напрыклад, 25° і адноснай вільготнасці 60 проц. паветра мае 12,14 г вільгаці. Ахаладзіўшыся ў сушыльнях да тэмпературы таксама, як і зімой да 20°С з адноснай вільготнасцю ў 90 проц., яно будзе мець пры выхадзе 13,46 г вільгаці і ўнясе $13,46 - 12,14 = 1,32$ г. Для паглынання адной і тэй-жа колькасці вільгаці, пры аднолькавым награванні і аднолькавым стане паветра, якое выходзіць з сушыльняў у дру-

ьм выпадку патрабуецца ў 8 разоў больш паветра, чым у першым выпадку ($11,19 : 1,32 = 8$). Тлумачыцца гэта тым, што ўлетку паветра, хоць і мае меншую адносную вільготнасць (у нашым прыкладзе 60 проц.), чым зімой (90 проц.), але з прычыны таго, што яно шмат цяплей, дык мае і вільгаці больш (у нашым прыкладзе 12,14 г улетку і 2,27 г узімку). Значыць для выпарвання адной і тэй-жа колькасці вільгаці патрабуецца ўлетку паветра больш, чым зімой у некалькі раз.

Цяпла для награвання паветра зімой патрабуецца больш, чым улетку.

Пры сушэнні клею для выдалення 1 кг вільгаці, згодна тэарэтычных разлікаў, расходуюцца 2—3 кг пары, у сапраўднасці гэты расход звычайна большы. У трохкорпусным вакуум-апарце расходуюцца для выдалення 1 кг вільгаці ўсяго 0,4 кг пары, г. зн. у 5—7,5 разоў менш чым пры сушэнні. Адсюль бачна, наколькі важна ўварваць клей да больш высокай канцэнтрацыі.

У метах зніжэння расхода цяпла для абагравання паветра ўжываюць двухступенчатае сушэнне. У гэтым выпадку спачатку сушаць пры тэмпературы 30—35°, потым, калі клей падсохне, яго перасоўваюць у другі канал, дзе тэмпературу падтрымліваюць у 45—50°.

З прычыны таго, што пры больш высокай тэмпературы патрабуецца менш паветра, дык сушэнне ў гэтым выпадку больш эаномна. Ужываецца таксама цыркуляцыя паветра. Паветра, якое выходзіць з першага каналу ўжо ахалоджаным, напрыклад, да 20°, пераганяецца праз калёрыфэры другога каналу, дзе падагрэецца да 45—50°.

Зазоры між сьценамі каналаў і ваганетак павінны быць магчыма мецей, а таксама і між столлю сушыльніяў і верхнімі сеткамі на ваганетках, бо паветра імкнецца праходзіць больш за ўсё зверху і знізу каналу. У нас у Саюзе ваганеткі робяцца на колах, прычым вольная прастора між брускам ваганеткі і падлогаю дасягае 200 мм. Цёплае паветра зусім бескарысна праходзіць у гэтай прасторы. Як паказалі нагляданні 20 проц. усяго паветра, якое паступае ў сушыльні, праходзіць пад ваганеткамі.

Каб перагарадзіць шлях паветру да бруска ваганетак, прышываюць дошкі, якія закрываюць праход між падлогаю і ніжнім брускам ваганетак. Значна мэтазгодней рабіць ваганетку на роліках. Замест рэек у гэтым выпадку ўжываецца скрыначнае ці кутавое жалеза, на якім ролікі будуць рухацца ня зыходзячы ў бок.

Пры сушэньні клею вельмі важна, каб паветра ішло між рамкамі. Для гэтага апроч указанай вышэй заслоны вольнага пратоку пад ваганеткамі, неабходна яшчэ даць яму вольны шлях між ролікамі. Вышыня рамкі, г. зн. адлегласць між рамкамі на ваганетцы павінна быць ня менш 8—9 см і сеткі на рамах не павінны правісаць.

Пры нормальным сушэньні здаровага, які ня мае бактэрыі, клею вязкасьць яго падвышаецца, наадварот, пры сушэньні клею з пачаткамі гніцьця вязкасьць зьніжаецца.

Нагляданьне за сушыльнай заключаецца ў падтрыманьні роўнамернай тэмпературы, якая ўстаноўлена мэтодлегіяй, і рэгуляваньні ліку абаротаў вентылятара на падставе паказаньня псыхромэтра.

Калі псыхромэтр паказвае адносную вільготнасьць 100 проц., трэба павялічыць лік абаротаў вентылятара, бо колькасьць паветара відавочна малая, калі-ж адносная вільготнасьць па паказаньні псыхромэтра менш 90 проц., дык трэба паменшыць прыток паветра шляхам памяншэньня колькасьці абаротаў вентылятара. Ня рэдка, асабліва ў цёплую пару году, на клеі зьяўляецца плесьня. Вязкасьць яго пры гэтым значна зьніжаецца. У гэтым выпадку неабходна ачурыць канал сярністым газам і прадэзынфікаваць усе сеткі. Заплясьнелы клей прамываюць гарачай вадой і зноў раскладаюць на сетцы на прасушваньне.

Высушаны клей мае 12—17 проц. вільгаці. Зьняты з сетак ён упакоўваецца ў джутаваыя ці крапіўныя мяшкі па 50 кг бруто, г. зн. разам з вагою мяшка. На мяшкох адзначаецца чарговы нумар мяшка і вага.

Пры хаваньні на складзе мяшкі ўкладваюцца ў вышыню ня больш 4-х мяшкоў. Між падлогаю і мяшкамі павінен быць зроблены насыціл, бо інакш клей можа ўбраць з падлогі вільгаць і адсыраць.

ВЫРАБ КАСЬЦЯНОГА КЛЕЮ.

Склад і гатункі косьці.

Косьць, зьяўляючыся адыходам кухні, сталавак, каўбасных і кансэрвных фабрык, служыць сыравінай для атрымання клею. Пры вырабе касьцянога клею, як пабочныя продукты, атрымліваюцца сала і касьцяная мука.

Косць становіць з сябе злучэньне арганічных матэрыяў (колэгену) і мінеральных (касьцяны попель).

Косці маладых жывёл маюць больш колэгену, чым косці старых. Па меры росту жывёлы колэген каьці паступова ўбагачаецца мінеральнымі матэрыямі.

Сьвежая косць, з якой толькі што зрэзана мяса, мае ў сярэднім:

Вады	50 %
Тлушчу	16 „
Колэгену	12 „
Мінеральных матэрыяў	22 „
	100 %

Пададзеная процантная колькасьць састаўных частак не пастаянная і залежыць як ад узросту жывёл, так і ад гутунку каьцей. Косці старых жывёл, у параўнаньні з каьцямі маладых, маюць больш тлушчу і мінеральных частак, але менш колэгену.

Прочантныя адносіны вагі каьцяка-шкілета да вагі скаціны залежаць ад віду скаціны, узросту, сытасьці і інш.

Па даных расійскіх боень, вага каьцей тушы буйнай рагатай скаціны наступная:

Вага тушы ў кг	Вага каьцей у кг	Проч. да вагі тушы
164—246	16—21	20
246—328	20—26	19
328—557	25—32	18

У процантах да жывой вагі:

Для буйнай рагатай скаціны . . .	12—15 %
Для коняў	13—15 „
„ сьвіней	5—9 „
„ бараноў	8—14 „

У каьцяпрацоўчай прамысловасьці адрозьніваюць наступныя гатункі каьцей:

1) Каўбасная ці сьвежаабрэзаная косць атрымліваецца ў мясаконсэрвнай і каўбаснай вытворчасьцях. Гэта найбольш каштоўная косць, бо багата тлушчам і клеевымі матэрыямі. Ад каўбаснай каьці адбіраецца да 25 проц. трубчатая каьці (бедранай, галёнкавай і плюсны). *Трубчатая* косць пасля

аб'ястлушчваньня ідзе на касьцяныя вырабы: гузікі і інш. Каўбасная косьць мае ў сярэднім вільгаці 30 проц., тлушчу 12 проц.

2) Сталовая косьць—адкід рэстаранаў, сталовак, хатніх кухняў і інш. мае вільгаці да 20 проц., тлушчу—3—8 проц. розных прымешак, як ануч, жалеза, шкла і інш. да 8 проц.

3) Гусачная косьць. Рэшткі пасьяля прыгатаваньня студзеню. Складаецца з ніжніх сківіц („шчакавіны“) і пясцевых касьцей („цэвак“). Колькасьць у ёй тлушчу зусім нязначная. Ужываецца пераважна на выраб осэіну. Цэўкі ідуць на гузікі і іншыя касьцяныя вырабы.

4) Вывараная косьць — „варонка“. У большасьці выпадкаў сьвежаабрэзаная, радзей сталовая косьць, вывараная вадой ці парай для атрымання сала. Мае вільгаці да 40 проц., сала да 4 проц. Малакаштоўная сыравіна.

5) Палявая косьць—косьць здохлай жывёлы, сабраная на памёх, павінна быць бяз частак сырога мяса. Пад дзеяннем атмасфэрных ападкаў, выветрываючыся, гэта косьць губляе тлушч і частку клеевых матэрыяў, але ўсё-ж такі мае яшчэ ў сярэднім да 2 проц. сала. Клей, які атрымліваецца з яе, цёмнага колеру.


Косьць павінна захоўвацца ў закрытых будынках. Ад хаваньня касьці на паветра яна ўсыхае, прычым губіць ня толькі вільгаць, але і сала, асабліва шкодна адбіваецца хаваньне пад адкрытым небам на каўбаснай касьці, як найбольш тлустай. Гэты гатунак касьці трэба безадкладна браць у работу.

Экстрагаваньне.

Сталовая косьць паступае на завод у выглядзе вялікіх кавалаў, а каўбасная і палявая частка цэлымі шкiлетамі. Для вырабу клею яе неабходна раздрабіць. Ад ступені драбненьня залежыць хуткасьць і паўната выдзяленьня з яе складаных частак—сала і клею. Аднак, вельмі шчыра раздробненая косьць пры выдзяленьні з яе сала зьлежваецца, што замаруджвае працэс аб'ястлушчваньня. Першапачаткова для выдзяленьня сала косьць драбіцца на кавалкі велічынёй у 2—5 см у асобных драбілках.

Косьць, якая паступае на завод, асабліва сталовая і палявая, мае прымешкі жалеза, ануч, капытоў, рагоў, шкла, пяску, зямлі і інш.

Да паступлення ў драбілку, косць паступае на сіта, што сатрасаецца, на якім прасяваюцца дробныя прымешкі пяску і зямлі. З сіта косць паступае на істужку, што рухаецца; удоўж яе стаяць рабочыя, якія адбіраюць буйныя прымешкі: рогі, капыты, шкло, анучы і інш. Перш, чым трапіць у драбілку косць з істужкі паступаюць на вузкую жалезную пліту, пад якой знаходзіцца вельмі моцны электрамагнэс. Такім чынам, частачкі




Мал. 24. Аднавальная касцядрабілка.

жалеза, якія трапляюць разам з касцямі на пліту, затрымліваюцца на ёй і скідаюцца сартавальніцамі. З істужкі косць паступае ў люк драбільнай машыны, дзе драбіцца на кавалкі вышэй-указанай велічыні. Касцядрабілка вырабляюцца як аднавальныя, так і двухвальныя, прадукцыйнасцю ад 1 да 4 т у гадзіну. На мал. 24 паказана аднавальная драбілка. На яе вале насаджаны па шрубавай лініі зубы. Гэтыя зубы пры вярчэнні машыны праходзяць праз грабёнку, замацаваную ў стане і дробняць косць, якая загружаецца праз люк. Як зубы, так і грабёнку, у выпадку палому, можна мяняць.

На мал. 25 показаны зьнешні выгляд і разрез двухвальнай драбілкі.

Драбленьне на двухвальнай драбілцы драбнейшае, чым на аднавальнай. Прадукцыйнасьць драбілкі залежыць ад гатунку касьцей. Сталовая і палявая касьці дробняцца лягчэй, чым каўбасная. Падача ў драбілку касьцей павінна быць роўнамерная, інакш драбілкі „забіваюцца“.

Для выцягненьня (экстрагаваньня) з касьцей тлушчу, іх апрацоўваюць матэрыяй, якая растварае тлушчы.



Мал. 25. Зьнешні выгляд і разрез двухвальнай драбілкі.

У якасьці растворніка ў нас, у СССР, ужываюць выключна бэнзын. За граніцай у апошні час замест бэнзыну пачалі ўжываць трыхлёрэтылен, які скарачана завецца „тры“. Ён мае тую важную перавагу перад бэнзынам, што зусім не гарыць. Нажаль, у нас ён пакуль не вырабляецца.

Бэнзын — прадукт перагонкі нафты. У продажы знаходзяцца некалькі гатункаў бэнзыну. У косьцяпрацоўчай вытворчасьці ўжываецца спецыяльны гатунак бэнзыну „калоша“, які ўжываецца як растворнік, таксама ў гумовай вытворчасьці.

Гэты гатунак бэнзыну пачынае кіпець пры 80° і выкінае ўвесь пры 120° .

Пры выдзяленьні з касьці тлушчу неабходна адначасова выдаліць з касьці ваду — высушыць яе.

З прычыны таго, што вада выпарваецца пры атмасфэрным ціску пры 100° С, дык косьць у працэсе экстрагаваньня можа


высушыцца толькі тады, калі тэмпература кіпеньня растворніка будзе ня менш 100°C .

Пры больш нізкай тэмпературы кіпеньня растворніка косць пасья экстрагаванья атрымліваецца вільготная і ня зусім абястлушчаная, бо давесці да канца абястлушчваньне магчыма толькі пры сухім матэрыяле.

Пры экстрагаванні касьці растворнікам з пунктам кіпеньня значна вышэй 100°C косць моцна нагрэецца, у выніку чаго

адбываецца заўчаснае ўтварэньне клею з храсткаў і сухажыльяў; пры далейшай апрацоўцы касьці клей гэты губляецца і выхад клею зьніжаецца.

Абястлушчваньне таксама можна весці *чатыроххлёрыстым вугляродам*. Ён бясьпечны ў пажарных адносінах і выдзелены ім тлушч пазбаўлены ўсякага паху, але пры ўжыванні яго патрэбна вылажаная сьвінцом апаратура, якая дорага каштуе, бо чатыроххлёрысты вуглярод разлагаецца, прычым выдзяляецца



Мал. 26. Экстракцыйная ўстаноўка.

валяная кіслата, якая разьяздае жалеза. Апроч таго, цана яго вышэй за бэнзын, і страты пры экстрагаванні больш чым бэнзыну; страта якога не перавышае 1 проц. ад вагі касьці, якая перапрацоўваецца.

Экстракцыйная ўстаноўка (гл. мал. 26) складаецца з экстрактара А, кандэнсатара В, саларазборніка С, рэзервуара для бэнзыну Д і вадааддзельніка Е.

Раздробная косць загрузаецца праз верхні люк у экстрактар і кладзецца на дзірчастае дно, якое знаходзіцца на вышыні ніжняга люку. Пад дзірчастым дном пакладзены зьмеявікі для закрытай і адкрытай пары.

Пасья загрузкі зашрубуююць люк экстрактара і, адкрыўшы вінтылі на трубе да кандэнсатара і паравы вінтыль—у закрыты зьмеявік, упускаюць у экстрактар бэнзын са зборніка. Бэнзын, награвышыся, выпараецца; частка пары яго пранікае ў сітавіны

касьці і ад судатыканьня з больш халоднай косьцю ахаладжаецца, згушчаецца ў вадкасьць, растварае сала і сыцякае зноў пад дзірчастае дно; другая частка пары бэнзыну разам з парамі вады, што выпарылася з косьці, паступае ў кандэнсатар, дзе, ахаладжаючыся вадою, згушчаецца і выцякае ў вадааддзельнік.

У вадааддзельніку бэнзын, як больш лёгкі ўсплывае наверх і сыцякае па верхняй трубцы ў рэзэрвуар з бэнзынам, а вада як больш цяжкая асядае ўніз і спускаецца па ніжняй сыфонападобнай трубцы ў каналізацыю.

Праз некалькі гадзін пад дзірчастым дном скапляецца значная колькасьць растваранага ў бэнзыне сала, тады прыцёк бэнзыну ў экстрактар спыняюць і спускаюць раствор тлушчу ў сала-зборнік, пасля чаго зноў паўтараюць апісаны процэс экстрагаваньня. Так паступаюць, у залежнасьці ад колькасьці ў касьці сала, 2—4 разы. Калі ўвесь тлушч з касьці будзе выдалены і бэнзын ў экстрактары больш ня будзе афарбоўвацца салам, што бачна ў вадамерным шкле, спыняюць экстрагаваньне, закрываюць паравы вентыль на зьмеявіку закрытай пары і ўпускаюць у апарат пару для выдаленьня з касьці астатніх рэштак бэнзыну і вадзяной пары. Увесь процэс экстрагаваньня працягваецца 12—16 гадзін.

Па меры накапленьня ў сала-зборніку раствору тлушчу ў бэнзыне выдаляюць з яго бэнзын шляхам выпарваньня. Для гэтай мэты ў сала-зборніку ёсьць зьмеявік. Пары бэнзыну з сала-зборніка таксама паступаюць у кандэнсатар, злучаюцца і сыцякаюць у рэзэрвуар для бэнзыну.


Такім чынам увесь бэнзын зноў зварочваецца. Страта яго адбываецца праз няшчыльнасьць {злученьняў, і частка яго застаецца ў сале. У касьцях невялікая колькасьць бэнзыну застаецца толькі ў тым выпадку, калі косьць пасля экстрагаваньня па тых ці іншых прычынах выходзіць сырая, з вялікай колькасьцю вільгаці. У сярэднім страты бэнзыну не павінны перавышаць 0,75 проц. касьці, якая пераапрацоўваецца. Расход пары на экстрагаваньне 1 т касьці 1,75—1,95 т.

Экстрактар, як бачна з малюнку 27, жалезная, склёпаная цыліндрычная судзіна з двума лазамі—верхнім для загрузваньня касьці і ісподнім—для выгрузваньня. Пад дзірчастым дном знаходзяцца два зьмеявікі—адзін для закрытай пары і другі—для адкрытай. У верхняй частцы экстрактара знаходзіцца адтуліна, да якой далучаецца труба, што вядзе да кандэнсатара. Экстрактар забясьпечаны вадамерным шклом.

Экстрактары цяпер робяцца на 5 т касці, вышыняю 3,5 м, дыяметрам 2 м. Экстрактар і трубаправод ад яго да кандэсатара павінен быць добра ізоляваны азбэстам, таўшчынёй пласту ня менш 2" ці яшчэ лепш пробкавымі пліткамі, інакш пара бэнзыну будзе кандэсавацца ў апарате, не даходзячы да кандэсатара.

Таксама добра ізоляваны павінен быць і зборнік сала.

Кандэсатар становіць сабой пучок труб, устаўленых між двума днамі. Да дноў прымацаваны чыгунныя ці жалезныя торцавыя скрынкі з штуцэрамі (канцамі труб) для далучэння трубаправодаў: аднаго, які падводзіць бэнзынавую пару ад экстрактара і сала-зборніка, і другога, які адводзіць бэнзын ад кандэсатара ў вадааддзельнік. Трубы знаходзяцца ў закрытым баку, у якім цыркулюе халодная праточная вада.



Мал. 27. Экстрактар.

Пара бэнзыну і вады, паступаючы ў трубы кандэсатара, якія ахалоджаюцца праточнай вадою, згушчаецца ў вадкасыць і сьцякае ў вадааддзельнік. Прыцёк вады робіцца знізу кандэсатара, а выхад—зверху, бо цёплая вада лягчэй халоднай і падымаецца ўверх.

Такі кандэсатар завецца павярхоўным у адрозьненьне ад кандэсатара зьмешваньня, які ўжываецца пры вакуум-апаратах. Косць з экстрактара пасля экстрагаваньня павінна выходзіць зусім сухая. Такая косць пры выгрузцы „звініць“, як гавораць вытворцы. Сырая косць ня можа быць добра ачышчана і дае мутны клей. Калі косць з экстрактара выходзіць сырой, дык прычынай гэтаму могуць быць:

- 1) Няспраўнасць зьмешьніка, які прапускае пару.
- 2) Вялікая колькасць гразі пад дзіркавым дном экстрактара.
- 3) Недастатковы прыцёк вады ў кандэсатар.
- 4) Недастатковы ціск пары (менш 4 атмасфэр) пры адгонцы бэнзыну.

Бэнзын робіць шкодны ўплыў на арганізм чалавека. З прычыны лятучасьці, ён пранікае ў арганізм галоўным чынам у выглядзе пары праз дыхальныя органы.

Колькасць толькі паловы міліграма (міліграм раўняецца $\frac{1}{1.000}$ частцы грама) бэнзыну ў 1 л паветра зьяўляецца шкодным для здароўя.

Пры ўдыханьні вялікай колькасці бэнзыну, калі яго ў паветры больш 20 мг на літр, наступае сьмерць.

Пры лёгкім атручваньні бэнзынам зьяўляецца самапачуцьдэ, падобнае на ап'яненьне. Пры выхадзе на паветра яно праходзіць.

У касьцяпрацоўчай прамысловасьці выпадкі атручваньня бэнзынам могуць быць пры чыстцы экстрактараў, пры няшчыльнасьці апаратуры, як: лазоў, бэнзынапроводаў, крантаў і інш.

Хронічнае атручваньне бэнзынам выклікае малакроўе. Сродкамі папярэджваньня служаць: добрая прыточна-выцяжная вентыляцыя і прасторнае памяшканьне з кубатурай ня менш 20 м³ на 1 чалавека.


Поліраваньне.

Аб'ястлушчаная косць, выгружаная з экстрактараў, мае некаторую колькасць пяску, зямлі, якія прыліпілі да яе. Апрача таго, на самой паверхні касьці знаходзяцца кавалкі мяса, якія не адсталі, кавалкі крыві і г. д. Усе гэтыя прымешкі павінны быць выдалены, бо яны афарбоўваюць клей у цёмны колер і забруджваюць яго.

Ачыстка касьці ад прымешак робіцца ў поліравальных барабанах. Пабудова поліравальнага барабана бачна з мал. 28.

Пры вярчэньні барабана, косць, якая запаўняе яго, поліруецца з паверхні трэньнем адна аб адну і аб сьцены барабана. Частачкі мяса, гразі, сухажыльляў аддзяляюцца ад касьці і, праходзячы праз адтуліны абшыўкі барабана, дыяметр якіх не перавышае 2—3 мм, ссыпаюцца ў падвязаны да знадворнай драўлянай абшыўкі мяшкі. Атрыманьня пры поліраваньні ў мяшкох адыходы, якія завуцца азоцістымі адыходамі, ідуць на ўгнаеньне палёў, гародаў і садоў. Выхад азоцістага адыходу ад сырой касьці— 10—15 проц.

Поліровачны барабан дыяметрам 1,5 м і даўжынёю 3,6 м прапускае ў гадзіну каля тоны кашці і патрабуе для прывядзеньня ў рух каля 5 конскіх сіл.



Мал. 28. Поліравальны барабан.

Мацэрацыя.

Ачышчаная ў барабанах косьць, якая завецца „крупкай“ ці „шротам“, можа непасрэдна ісьці ў перапрацоўку на клей. У тым выпадку, калі косьць да экстрагаваньня была раздробнена на буйныя кавалкі ў аднавальных драбілках, шрот дробняць зноў на маленькіх драбілках тэй-жа сыстэмы, як апісана вышэй. У апошні час шрот, у мэтах атрымання больш высокай якасьці клею, мацэруюць.

Працэс мацэрацыі заключаецца ў апрацоўцы шроту саяноўці сярністай кіслотамі. У большасьці выпадкаў ужываюць сярністую кіслату, якая атрымліваецца спальваньнем серкі ў асобных чыгунных печах. Атрыманьне сярністай кіслаты будзе апісана далей (гл. стар. 81).


Пры апрацоўцы кіслотамі частка мінеральнай матэрыі кашці раствараецца і з прычыны гэтага выдзяленьне клею можа быць прароблена пры тэмпературы больш нізкай, што павышае якасьць клею. Апрача таго сярністая кіслата часткова адбеляе косьць і клей атрымліваецца больш сьветлы.

Апрацоўка кіслатой робіцца ў драўляных чанах, кіслата бярэцца 2—4° Бомэ. Косьць знаходзіцца ў кіслаце 24 гадзіны потым кіслата спускаецца і косьць добра прамываецца ў тых-жа чанах праточнай вадой. Канец прамывання пазнаецца пробай на лякмусавую паперку. Сіняя лякмусавая паперка не павінна афарбоўвацца ў чырвоны колер.

Дыфузія¹⁾.

Добра прамытая ад кіслаты мацэраваная крупка загрузаецца для выдзяленьня клею ў дыфузоры. Дыфузоры, як бачна з мал. 29, гэта жалезныя цыліндрычныя катлы з верхнім люкам для загрузкі і адкідным дном для выгрузкі. У апошні час адкідныя дны замяняюць засоўкай „Лудло“, праз якую выгружаюць косьць, якая ня мае клею (гл. мал. 30).

Загружаную ў дыфузоры косьць апрацоўваюць па чарзе дзеяннем пары ціскам ад 1 да 1½ атмасфэр і гарачай вадой. Гарачая вада, праходзячы з аднаго дыфузора ў другі, выдзяляе клей з касьці; процантная колькасць клею ў вадзе паступова павышаецца. Гэта операцыя вядзецца па правіле „сустрэчнага руху“, г. зн. на ды-



Мал. 29. Дыфузор.



Мал. 30. Засоўка „Лудло“.

фузор, найбольш ужо адпрацаваны, даецца сьвежая вада з рэзервуара, а на дыфузор, загружаны сьвежай косьцю, перапампоўваецца вада, якая пабыла ўжо ва ўсіх дыфузорах батарэі і ўзбагацілася ўжо клеём. З гэтага дыфузора вада ўжо ў выглядзе

¹⁾ Дыфузія—выдзяленьне клею з касьці вадой.

досіть моцнага клевага раствору—бульёну—перапампоўваецца цыскам пары ў зборнік.

Позыцыі	Д Ы Ф У З О Р Ы					
	1	2	3	4	5	6
1	Пара 10					
2	Вада 1	Пара 10				
3	Пара 15	Вада 1	Пара 10			
4	Вада 2	Пара 15	Вада 1			
5	Пара 15	Вада 2	Пара 15			
6	Вада 3	Пара 15	Вада 2	Пара 10		
7	Пара 20	Вада 3	Пара 15	Вада 2		
8	Вада 4	Пара 20	Вада 3	Пара 15		
9	Пара 25	Вада 4	Пара 20	Вада 3	Пара 10	
10	Вада 5	Пара 25	Вада 4	Пара 15	Вада 3	
11	Пара 30	Вада 5	Пара 25	Вада 4	Пара 15	
12	Вада 6	Пара 30	Вада 5	Пара 20	Вада 4	Пара 10
13	Загрузка і выгрузка	Вада 6	Пара 30	Вада 6	Пара 15	Вада 4
14		Пара 30	Вада 6	Пара 25	Вада 5	Пара 15
15	Пара 10	Вада 6	Пара 30	Вада 6	Пара 20	Вада 5

Мал. 31. Схэма пачатку работы на батарэі з 6 дыфузораў.

Абясклейваньне вядзецца бязупынна, і работа кожнага дыфузора працягваецца 12—16 гадзін.

Работа на батарэі з 6 дыфузораў пачынаецца наступным парадкам (гл. мал. 31).

„Запарваецца“ 1-шы дыфузор, для чаго прадуваецца спачатку парай, каб выгнаць паветра, потым вентыль, які злучае дыфузор з атмасферай, закрываецца і ціск пары на дыфузоры даводзіцца да 10 фунтаў.

Пад гэтым ціскам дыфузор знаходзіцца 1 гадзіну.

Праз гадзіну пару спускаюць, дыфузор заліваюць гарачай вадой з рэзервуара і адначасова запарваецца другі дыфузор. Праз гадзіну пару з 2-га дыфузора спускаюць і, перапампаваўшы ваду з 1-га на 2-гі, зноў запарваюць першы. Атрымліваецца пазыцыя 3-я (мал. 31). Праз час спускаюць пару з 1-га перапампоўваюць ваду з 2-га на 1-шы, а другі запарваюць (пазыцыя 4). Яшчэ праз гадзіну пераганяюць ваду з 1-га зноў на 2-гі, спусціўшы з яго пару, а 1-шы запарваецца (пазыцыя 5). У наступную гадзіну спускаецца пара з 1-га і ён зноў заліваецца гарачай вадой, а вада з 2-га, якая ўжо ўзбагацілася клеём, падаецца ў зборнік бульёнаў і паступае ў далейшую пераапрацоўку, 2-гі ж дыфузор зноў запарваецца (пазыцыя 6).

Працяг работы відавочны з малюнка. Паступова ўводзяцца ў работу ўсе дыфузоры.

Пасля таго, як уведзены ўжо 4-ты, першы выходзіць з работы і пачынае выгружацца і загружацца.


Пры пачатку работы на 1-шы дыфузор даецца 5 вод з рэзервуара і ня здымаецца ніводнага бульёну.

Пры наступнай нормальнай рабоце, калі ўсе дыфузоры ўведзены ў дзеянне, работа вядзецца па схэме (мал. 32).


Як бачна са схэмы, на кожны дыфузор даецца адна вада з рэзервуара і з кожнага дыфузора здымаецца адзін бульён. Бульёны здымаюцца праз кожныя 3 гадзіны.

Кожны дыфузор знаходзіцца ў рабоце 12 гадзін, выгружаецца і загружаецца 6 гадзін. Увесь кругаварот адбываецца за 18 гадзін. Значыць пры батарэі з 6 дыфузораў у суткі атрымліваецца 8 бульёнаў і загружаецца і выгружаецца 8 дыфузораў. Ціск пары, як бачна са схэмы, паступова павышаецца з 10 ф. да 30 ф. Рух вады на схэме паказаны стрэлкамі. Кожная вада праходзіць 6 дыфузораў. Так, напрыклад, вада, якая паступіла з рэзервуара на 1-шы дыфузор, праходзіць паслядоўна на 2, 3, 4, 5-ты і ўжо з 6-га, у выглядзе гатовага бульёну, падаецца ў зборнік.

Некалькі іншая работа дыфузіі паказана на схэме (мал. 33). Тут у мэтах больш поўнага выдзялення з сыравіны клею кожная вада праганяецца не праз 6, а праз 8 дыфузораў, так,



Мал. 32. Схема нормальной работы батареи с 6 диффузорами.



Мал. 33. Схема работы батареи с 6 диффузорами с 8 водами.

напрыклад, сьвежая вада з рэзервуара, падаючая на 1-шы дыфузор праходзіць паслядоўна 2, 3, 4, 5, 6, варочаецца з 6-га зноў на 1-шы і толькі з 2-га падаецца ў зборнік. Згодна гэтай схэмы работа кожнага дыфузора падаўжаецца за лік часу загрузкі і выгрузкі на 4 гадзіны і дыфузор працуе не 12 гадзін, як у першым выпадку, а 16 гадзін. Часу на загрузку і выгрузку застаецца ўсяго 2 гадзіны, бо праз дзьве гадзіны дыфузор павінен быць зноў уведзены ў работу.

Расход пары пры рабоце па гэтай схэме некалькі больш чым пры рабоце па схэме (мал. 32), бо кожны дыфузор запарваецца ня 6 раз, а 8.

Абедзьве схэмы выпрабаваны на практыцы на працягу раду год і даюць вельмі добрыя вынікі.

Бульёны атрымліваюцца шчыльнасьцю ад 22 да 28 проц. Косьць выходзіць зусім абясклееная. Можна рэкомэндаваць работу па 1-ай схэме пры пераапрацоўцы мацэраванай крупкі, а па 2-ой—пры не мацэраванай.

Кожны апаратнік пры дыфузорнай батэрэі павінен імкнуцца:

1) Атрымаць бульёны магчыма большай канцэнтрацыі, бо ў гэтым выпадку прыходзіцца менш выпарваць вады (гл. табл. 4.) і, значыць, менш траціць пары. Бульёны атрымліваюцца больш шчыльнымі, калі пры загрузцы сачыць за тым, каб косьць была загрузжана ў дыфузор магчыма шчыльней, пры гэтым вады на дыфузор ідзе менш, значыць бульён атрымаецца больш густым.

2) Магчыма лепш абясклеіць косьць, для чаго вада з рэзервуара на апошні дыфузор павінна падавацца магчыма гарачэйшай—100° С.

3) Не панізіць вязкасьць клею, а яна панізіцца, калі трымаць ціск на дыфузорах вышэй устаноўленага або больш часу, чым гэта назначана мэтадольгіяй.

Апошнім часам у Амэрыцы работаюць па новым мэтадзе. Час запарваньня значна скарачаны і з кожнага дыфузора здымаюць не 1 бульён, а 10—11 бульёнаў. Бульёны выходзяць рэдкія, ня вышэй 5%. Выдаткаваньне пары на ўварваньне ў вакуум-апарате значна падвышаецца, але затое падвышаецца і вязкасьць клею, бо клей у дыфузорах не награюць прадоўжана. Вязкасьць у гэтым выпадку даходзіць 3, бо пры старым мэтадзе работы яна не правышае 2,2.

Нашыя заводы таксама пераходзяць на гэты мэтад работы.

Кожны дыфузор павінен быць забяспечаны засьцярожным шлангам, маномэтрам і пробным крантам. Да дыфузора павінны быць падведзены наступныя трубаправоды:

- 1) паравая труба;
- 2) труба для выпуску пары ў атмасферу;
- 3) трубаправод ад рэзервуара з гарачай вадой;
- 4) трубаправод, які злучае адзін дыфузор з другім для перапампоўвання бульёнаў;
- 5) трубаправод для падачы бульёнаў у зборнік.

Дыфузоры павінны быць добра ізоляваны, каб унікнуць страты цяпла. Пасьля рамонту дыфузоры выпрабавуюцца гідраўлічным ціскам на 4 атмасфэры.

Выпарваньне.

Выпарваньне раствораў касьцянога клею нічым не адрозніваецца ад выпарваньня мяздровага клею. З прычыны таго, што растворы касьцянога клею пры сухой касьці і добрым поліраваньні звычайна атрымліваюцца досыць празрыстыя, дык іх ня фільтруюць, а зьмяшчаюць у вакуум-апарат. Апараты звычайна ўжываюцца трохкорпусныя, сыстэмы „Віганд“. Бульён згушчаецца да 45—50 проц., бо вязкасьць касьцянога клею значна ніжэй мяздровага, і галерта больш нізкай канцэнтрацыі, чым 45—50 проц. ня будзе застываць у шчыльны студзень. Колькасьць вады, якую трэба выдаліць пры выпарваньні, можна падлічыць па табліцах 4 і 5.

Адбелваньне і консэрвавваньне.


Пры вырабленьні касьцянога клею адбелваюць выключна сярністым газам. Таму, што расход гэтага газу на мацэраваньне касьці і адбелваньне досыць значны, дык тут сярністы газ атрымліваецца на месцы шляхам спальваньня серкі ў чыгунных печках.

Пры спальваньні серкі атрымліваецца газ, які завецца сярністым ангідрыдам, ці прасьцей, сярністым газам. На мал. 34 паказана печ для спальваньня серкі. Серка загрузаецца ў цыліндр С, адкуль пападае ў люк F, дзе плавіцца за кошт цяпла, якое ўтвараецца ў самой печы пры згараньні серкі. Расплаўленая серка пападае ў прыёмнік E, адкуль разьліваецца па дне

печи пластом *M* 1, згараючы, ператвараецца ў сярністы газ. Неабходнае для гарэння паветра ўдуваецца ў печ помпаю (компрэсарам) праз трубку *A*. Для адводу сярністага газу служыць труба *B*. Верх печи *D*, у мэтах аховы яе ад разбурэння, ахалоджваецца вадой. Рэшкі, якія атрымліваюцца ў печи ад згарання серкі, час-ад-часу выгружаюцца праз люк *S*.

Для нагляданьня за процэсам гарэння серкі робяцца вочкі, якія закрываюцца сьлюдой.

Печи для спальваньня серкі будуцца рознай велічыні, прдукцыйнасьцю ад 75 да 1000 кг серкі ў суткі.



Мал. 34. Чыгунная печ для спальваньня серкі.

З аднаго кг серкі атрымліваецца 2 кг чыстага сярністага газу.

Атрыманы з печи газ мае 90—85 проц. па аб'ёму прымешкі паветра, і толькі 10—15 проц. сярністага ангідрыду.

Пры адбелваньні касьцянога клею сярністы газ прапускаюць для прамываньня праз вадку і ўдуваюць проста ў чанкі, не раствараючы загадзя ў вадзе, як гэта робіцца пры вырабе мяздровага клею. Сярністы газ добра адбелвае касьцяны клей без прыбаўленьня цынкавага пылу. Прыбаўка цынкавага пылу ў колькасьці $\frac{1}{4}$ проц. ад вагі сухога клею, аднак, узмацнае дзеянне газу. Расход серкі на 100 кг сухога клею не перавышае 0,6 проц.

Сярністы газ мае ўдушлівы пах, і шкодны для здароўя. Правіламі Наркомпрацы прадпісваецца, каб у паветры рабочых памяшканьняў не дапускалася прымешка сярністага газу больш 600 мг на 10 куб. м рабочага памяшканьня. Пры загрузцы печы, а таксама пры ачыстцы яе неабходна надзяваць расьпіратары-супроцьгазы.

Застудзяваньне і рэзаньне галерты.

Пры прадуваньні сярністага газу ў чанкох з галертаю галерта моцна пеніцца і, перш чым разьліваць яе ў формы для застываньня, ёй неабходна адстаяцца на працягу 2—3 сутак. Пасья таго, як яна адстаіцца, яе разьліваюць у формы ці на шкляныя рамкі (гл. мал. 19 і 21), таксама як і мяздровы клей, дзе галерта пры ахалоджаньні праточнай вадой застывае ў студзень.

На плітках клею часта ставяць штампы заводу, з гэтай мэтай на шкле прымацоўваюць сьвінцовы штамп, пры застываньні клею адбітак гэтага штампу застаецца на плітцы. Пры разьліваньні па формах справа больш ускладняецца, у гэтым выпадку штамп адпрэсоўваецца ўжо на сухіх плітках, для чаго пліткі клею размочваюцца трохі ў вадзе, штамбуюцца асобнымі штампамі і зноў прасушваюцца. Паверхня клею пры гэтым атрымліваецца бліскучая, надта прыгожая. Рэжацца клей на тых-жа машынах, што і мяздровы (гл. мал. 20). Разьмер пліткі, які вымагаецца стандартам, у сырым выглядзе—160 мм на 80 мм і таўшчынёй 10 мм.

Сушэньне.

Процэс сушэньня нічым не адрозьніваецца ад процэсу пры мяздровым клеі, за выключэньнем тэмпературы падаграваньня паветра. З прычыны таго, што вязкасьць касьцянога клею, якая значна ніжэй вязкасьці мяздровага клею, а значыць тэмпература плаўленьня студзеню ніжэй, дык сушку касьцянога клею вядуць пры тэмпературы 20—25°C.

Улетку ў некаторых мясцовасьцях Саюзу знадворная тэмпература паветра вышэй 25° і клей, пастаўлены на сушыльні, плавіцца і цячэ. Да апошняга часу ў клеяварнай вытворчасці ня ўжываліся машыны для ахалоджаньня паветра, а таму заводы, якія вырабляюць касьцяны клей, былі прымушаны спыняць вытворчасць на 2—3 м-цы ці вырабляць у гэту пару году галерты ўзапас, параапрацоўваючы яе ў пліткавы клей зімой.

У сучасны момант пры пабудове новых заводаў запроектаваны халадзільныя ўстаноўкі, якія дадуць магчымасьць працаваць круглы год.

Пры наяўнасьці халадзільнай устаноўкі ахаладжаюцца як галерта, разьлітая ў формы, так і паветра, якое паступае на сушыльні. Паветра, якое выходзіць з сушыльніаў, праганяецца праз халадзільнік, прычым частка вільгаці, унесена я ім з сушыльніаў, выпадае ў выглядзе расы, паветра робіцца сушэй і зноў праганяецца праз сушыльні. Такім чынам, паветра робіць закрыты кругазварот. Высушаны касьцяны клей упакоўваецца ў мяшкі па 50 кг і маркіруецца таксама, як і мяздровы клей.

ВЫРАБ ЖЭЛЯТЫНЫ.

Сыравіна. Жэлятына вырабляецца як са скураных адыходаў, так і з касьцей.

У першым выпадку бяруцца выключна адыходы з цялячых скур: мяздра і галоўкі.

Пры вырабе жэлятыны з касьцей сыравінай служаць сталовыя косьці. Лепшым матэрыялам, які дае жэлятыны добрай якасьці, лічацца наступныя часткі касьцянога шкілету буйнай рагатай скаціны:

- 1) рагавы стрыжань, што знаходзіцца ў рагах, які становіць сабой касцьцяк, вакол якога разрастаецца рагавая абалонка;
- 2) рашотка-касьцяны адыход ад гузічнай вытворчасьці;
- 3) шчакавіна-сківічныя косьці;
- 4) кулакі—адпілаваныя канцы цэвак ці галёнак;
- 5) лататкі;
- 6) бэбкі—суставы, якія знаходзяцца непасрэдна перад капытай косьцю.

Падрыхтоўка гарбарнай сыравіны. Папярэдня падрыхтоўка скураной сыравіны складаецца з тых-жа апэрацый, што і пры вырабе мяздровага клею: попелаваньня і прамыўкі.


Перад попелаваньнем рэкамендуецца сыравіну пасья прамываньня працікляваць—апрацаваць сольлю і сярчанай кіслатою з мэтай растварыць некаторыя бялковыя злучэньні і забіць часткова гнілотныя бактэрыі. Пасья піклёўкі зноў прамыць у праточнай вадзе і потым ужо грузіць у попельнік.

Сыравіна павінна быць акуратна адпопелавана. Пры попелаваньні апоечных галовак карысна праз кожныя два тыдні выгру-

віць попелынік, прамыць сыравіну і зноў запопелаваць сьвежым вапненным малаком. Пры прамыванні галовак поўсьць аддзяляецца. Яе неабходна зьбіраць, бо яна мае вялікую каштоўнасьць. Поўсьці атрымліваецца каля 20 проц. ад вагі сухіх галовак.

Адпопелаваная сыравіна навінна быць добра адмыта як ад вапны, так і ад кіслаты. Без захоўваньня гэтых умоў немагчыма атрымаць добраякасную жэлятыну.

Атрыманьне осэіну. Для атрымання осэіну косць першапачаткова апрацоўваюць таксама як і для касьцянога клею: дробняць, абстлушчваюць і поліруюць. Пасьля поліраванья зноў дробняць, на кавалкі велічынёю ў 2—3 мм і мацэруюць. Пры



Мал. 35. Схэма мацэрацыі.

мацэрацыі сыравіны для атрымання касьцянога клею процэс не даводзяць да канца, частка мінеральных матэрыяў застаецца ў касьці. Для атрымання осэіну раствараюць усе мінеральныя матэрыялы касьці і застаецца толькі арганічная яе частка.

Для мацэрацыі звычайна ўжываецца саяная кіслата. Можна ўжываць і сярністую кіслату, але абсталяваньне для атрымання яе ў вялікіх колькасьцях каштуе вельмі дорага.

Схэма процэсу мацэрацыі паказана на мал. 35. Саяная кіслата з балёнаў *a a1* паступае па трубе *k* у судзіну *H*, якая завецца „монжой“. Прызначэньне монжы—падняць кіслату ўверх, для чаго ў яе пампуецца кампрэсарам па трубе паветра, кіслата па трубе *E* падымаецца ў чан *b* (такія монжы могуць быць устаноўлены ўсюды, дзе ёсьць кампрэсар). Чанок *b* служыць для разбаўленьня кіслаты вадою. Косць загрузаецца ў чаны *C C1*. На некаторай адлегласьці ад дна гэтых чаноў укладзена другое дзіркавае дно, *dd1*. Пад дзіркавым дном пракладзена труба з шэра-

там адтулін. Труба выходзіць з чана трохі ніжэй верхнага кранта яго і ідзе далей у наступны чан. Труба мае адростак *n* з крантам *C* для адводу вадкасыці. Чаны робяцца драўляныя, а трубаправод гліняны ці сьвінцовы.

Работа вытвараецца наступным чынам. Пасьля загрузкі чаноў косьцю, падаюць саянную кіслату ў монжу. Закрываюць крант *1*, адчыняюць *2* і *3* падымаюць ціскам паветра кіслату з монжы ў верхні чанок, дзе яе разводзяць да моцнасьці ў $2,5\text{--}3,5^\circ \text{B}$. Разбаўленая кіслата па трубаправодзе *m* паступае праз крант *4* у чанок *C*. Час-ад-часу вымяраюць арэомэтрам шчыльнасьць кіслаты, якая знаходзіцца ў чанку *C*. Калі шчыльнасьць дасягае 9°B ці вышэй, адкрываюць крант *C* на трубе *n* і адліваюць раствор мінеральных матэрыяў касьці. Гэты раствор ідзе на прыгатаваньне прэцыпітэту, які ўжываецца як угнаеньне і як дабаўленьне да корму жывёл. Пасьля таго, як раствор зьліты, дабаўляюць кіслату з чанка *b*. Калі шчыльнасьць раствору ў чанку *C* больш ня будзе падымацца да 9°B , дык раствор пераліваюць з чанка *C* у чанок *C*¹. Замест выдаляемага раствору ў чанок *C* наліваецца сьвежая кіслата з чанка *b*. Дабаўленьне сьвежай кіслаты ў чан *C* робіцца да тых пор, пакуль шчыльнасьць раствору ў гэтым чане ня будзе больш павышацца. Тады раствор перапампоўваюць у чан *C*¹ і косьць з чана *C* выгружаецца.

Выгружаная косьць складаецца толькі з адных органичных матэрыяў, галоўным чынам колэгену, і завецца осэінам. Звычайна працэс для кожнага чана працягваецца 10—14 дзён. Расход саянай кіслаты, якая ідзе ў продаж, каля 120 кг на кожныя 100 кг касьці. З 100 кг полправанай касьці атрымліваецца 20 кг осэіну.

Атрыманы осэін прамываецца ў такіх прамыўных апаратах-жа, якія ўжываюцца для прамываньня мяздры і потым попелуюцца ў звычайных попельніках вапненным малаком. У часе попелаваньня сыравіна некалькі раз перапопельваецца таксама, як і пры попелаваньні мяздры.

Пасьля попелаваньня осэін павінен быць акуратна прамыты ад ванны спачатку вадой, потым кіслатой і зноў вадой. Працэс прамываньня падрабязна апісан у разьдзеле аб вырабе мяздровага клею.

Варка. Пабудова варачных чанкоў для жэлятыны нічым не адрозьніваецца ад пабудовы чанкоў для варкі мяздровага клею, толькі ўсе мэталічныя часткі ўнутры чанкоў, як: дны, зьмеявікі

нават усе балты павінны быць цынаваныя. На большасці загра-
нічных заводаў чанкі робяцца з нікелю ці чырвонай медзі, у злош-
нім выпадку яны знутры цынуюцца (гл. мал. 9 і 11). Вада для
варкі жэлятыны павінна быць вельмі чыстая. У выпадку ўжы-
вання рачной вады яна павінна быць загадзя прафільтравана.
Можна браць конденсацыйную ваду, якая атрымліваецца ад згу-
шчэння пары ў зьмеявіках варачных чанкоў, з паравой камеры
вакуум-апарата і з другіх награвальных прылад. Перад загрузкою
сыравіны дзіркавае дно варачных чанкоў засьцілаецца палатном
ці грубым пластом саломы, ці дрэўнымі стружкамі.

Пасля загрузкі сыравіны ў чанок наліваецца гарачая вада
і пускаецца ў закрыты зьмеявік пара.

Пры варцы першага бульёну тэмпература падтрымліваецца ня
вышэй 60°, пры варцы 2 і 3—65—70°, чацьверты і пяты варацца
пры 75—90°. За час варкі бяруць пробу бульёну на сподак і даюць
астынуць. Як толькі пры астываньні атрымаецца шчыльны бульён,
што пры добра прапелаванай сыравіне бывае праз 4—5 гадзін
пасля пачатку варкі, бульён перапампоўваецца ў зборныя чанкі.
Шчыльны студзень атрымліваецца пры 3—5 проц. па клеямery.

Звычайна лічаць, што кожную гадзіну бульён павінен „нацяг-
вацца“, павышацца ў моцнасьці на 1 проц., калі моцнасьць
бульёну не павышаецца, дык падымаюць тэмпературу.

Першы бульён ідзе на фотожэлятыну другі і трэці—на хар-
човы і наступныя—на тэхнічную жэлятыну. Фотожэлятыну і хар-
човага атрымліваецца 60 проц., а тэхнічнага 40 проц.

Далейшая апрацоўка. Бульёны адбельваюцца перакісьсю вада-
роду. Ужываньне сярністага ангідрыду і гідрасульфiту ў вырабе
харчовага жэлятыну трэба ўнікаць. Бульёны фільтруюцца таксама,
як і мяздровы клей.

Першыя бульёны звычайна даюць шчыльны студзень і ня
ўварваюцца ў вакуум-апарате. Калі чамусьці бульён не застывае
ў шчыльны студзень, дык яго ўварваюць да 8—10 проц. Вакуум-
апараты ў жэлятынавай вытворчасці ўжываюцца мядзяныя.
Астатнія бульёны, якія ідуць пераважна на тэхнічную жэлятыну
ўварваюцца да 15 проц.

Для застудзяваньня жэлятына разьліваецца ў такія-ж формы,
як і мяздровы клей.



Глыбы клею рэжунца спачатку па даўжыні на 7—8 брускоў руч-
ным спосабам, машынай, паказанай на мал. 36. Брускі затым па-

ступаюць у другую машыну (гл. мал. 37), якая разрэзвае на пласьцінкі таўшчынёй ад 2 мм да 5 мм.

Пласьцінкі раскладваюцца на рамкі з алюмініевымі ці нікелевымі сеткамі. Баваўняна-папяровыя сеткі ўжываць не рэкамендуецца, бо да жэлятыны прыліпаюць валокны і здымаць яго з сетак досыць цяжка.

Чым радзей была жэлятына да рэзаньня, тым таней атрымаецца плітка сухой жэлятыны, што вельмі цэніцца.

За граніцай на некаторых заводах для жэлятынаваньня, рэзаньня і раскладваньня на сеткі ўстаноўлены машыны, якія робяць



Мал. 36 і 37. Машыны для рэзаньня жэлятыну.

усё гэта мэханічна. Машына складаецца з рухомай у асобным кажусе гумовай істужкі даўжынёю каля 30 м, пакрытай цэлюлёдам. На істужку льлецца жэлятына і застывае тонкім пластом у часе руху істужкі. У цёплую пару году паветра ў кажусе ахалоджваецца халадзільнай машынай. На другім канцы істужкі застыўшы жэлятына разразаецца нажамі ўздоўж і ўпоперак, і гатовыя пласьцінкі жэлятыну ўкладваюцца на гатовыя рамы з сеткамі (гл. мал. 38).


Пры сусьненьні жэлятыны рэгулююць тэмпературу ў межах 22—45°. Высыхае ён на працягу 6—12 гадзін.

Часта пласьцінкі жэлятыны выходзяць з сушыльнаў папсаванымі ў мясцох датыканьня з сеткай, як-бы разьедзеныя ў гэтых мясцох. Здымаюцца яны з сетак у гэтым выпадку вельмі цяжка. Адбываецца гэта з прычыны дзейнічання бактэрыяў, якія разьрэджаюць клей. Неабходна зараз-жа зьняць сеткі з рамак і прапіяць іх у гарачай вадзе з прымешкай хлёрнай вапны. Паветра да паступленьня ў сушыльні праходзіць праз асобны фільтр, які затрымлівае пыл.

Лісточкі сухой желятыны ўзважваюцца па $1/2$ —1 кг, прасуюцца ў пачкі пакуюцца ў паперу і потым у скрынкі па 50 кг у кожнай.

Колькасць лісточкаў у 1 кг залежыць ад таўшчыні і хістаецца ад 200 да 650 шт. Чым радзей желятына была зварана і таней разрэзана, тым больш лісточкаў у 1 кг.

Харчовая желятына выпускаецца іншы раз у продаж афарбаванай у розныя колеры. Для афарбоўкі прыбаўляюць у бульён




Мал. 38. Машыны для желятынавання, гэзкі і раскладвання на сетцы желятыны на фабрыцы Нэльсона ў Англіі.

да разлівання па формах, для желятынавання розныя няшкодныя фарбы. Для афарбоўкі ў чырвоны колер—кармін, у сіні—індыгокармін і ў жоўты—шафран ці перапалены цукер.

Прэцыпітат. У якасці адыходу пры вырабе освіну атрымліваецца растваральнае мінеральнае матэрыялае касьці ў салянай кіслаце. Гэты раствор пасля адпаведнай пераапрацоўкі дае каштоўны продукт, які завецца прэцыпітатам. Ужываецца ён як угнаенне і каштуе даражэй касьцінай мукі, бо лепш усвайваецца расьлінамі. У вялікіх колькасцях ён ужываецца таксама як дабаўленне к корму жывёл.

Агульнае ўяўленьне аб працэсе атрымання прэцыпітату дае мал. 39. Раствор мінеральных матэрыяў паступае па трубе *K* у чан *a*, адкуль па трубе *l* пампуецца (помпа на малюнку не паказана) у чан *b*. Гэты чан, таксама як і чан *b* мае мешалку. Напоўнішы чан так, каб ніжнія лопасці мешалак былі закрыты, прыводзяць мешалку ў вярчэнне і па трубе *d* дабаўляюць у чан вапнянае малако, шчыльнасцю 3—5° Б. Вапна ўступае ва ўзаемадзеянне з растворам мінеральных матэрыяў, пры гэтым з ра-



Мал. 39. Працэс атрымання прэцыпітату.

створу выпадаюць на дно чана састаўныя часткі касьці, якія былі раней у раствору.

Не асаджаныя вапняныя часткі знаходзяцца над асадкамі ў верхнім празрыстым пласты чана *b*. Гэты пласт перапампоўваецца па трубе *m* у верхні чан *b*.

Па трубе *d* у гэты чан уводзіцца вапнянае малако, якое і асаджвае рэштку раствараных мінеральных матэрыяў. Верхні празрысты пласт, які ня мае ўжо каштоўных матэрыяў, зьліваецца па трубе *i* ў каналізацыю, а асадак па трубе *n* падаецца ў чан *b*.

Атрыманы ў чанах асадак і зьяўляецца прэцыпітатам. Яго неабходна прамыць і высушыць. Прамываньне і частковае сусьненне робіцца на фільтр-прэсах. Прэцыпітат па трубе *f* падаецца на фільтр-прэс, дзе і адрасоўваецца ад раствору. Раствор выпякае, а прэцыпітат застаецца на фільтры. Потым у фільтр-прэс

падаецца вада, і прэцыпітат, які асеў на фільтр-прэс, грунтоўна прамываецца. Прамываньне вядзецца датуль, пакуль вада, якая выходзіць з прэса, ня будзе больш даваць асадку ад прыбаўленьня ляпісу. Пасьля прамываньня напампоўваюць у фільтр-прэс гарачае паветра, якое, прасочваючыся праз сіванкаватую масу прэцыпітату, добра яе прасушвае. Пасьля прасушваньня паветрам прэс разгружаюць. Атрыманы прэцыпітат мае 30 проц. вільгаці, а гатовы продукт павінен мець 10 проц. Для канчатковага прасушваньня ўжываюць звычайна такія-ж сушыльныя барабаны, як і для сушэньня абяскленай касьці. Высушаны продукт упакоўваюць у мяшкі.

З 100 кг поліраванай касьці атрымліваецца 50 кг прэцыпітату.

Рыбі клей.

Адрозьніваюць два віды рыбага клею. Адзін вырабляецца з плавальнага пузыра буйнай рыбы, галоўным чынам з асятра, чаму і называецца асятровым клеём, другі з рыб'іх касьцей, лускі, скуры і адкідаў.

Выраб клею з пузыра надта просты, не патрабуе машын і таму ня носіць заводзкага характару.

Для прыгатаваньня клею плавальны пузыр разразаюць уздоўж і апускаюць у гарачую ваду, потым выдаляюць саскробаньнем і вымочваньнем у вадзе знадворную абалонку і кравяносныя судзінкі. Пасьля выдаленьня абалонкі пузыр высушваюць на сонцы, распасьцёршы на дошках нутраным бокам да верху. З сухога пузыра выдаляюць срабрыстую плеўку, якая знаходзіцца з нутранага боку пузыра, і клей гатовы.

Лепшы ў сьвеце рыбі клей з плавальнага пузыра лічыцца рускі, які вырабляецца ў Астрахані і Уральску з пузыроў, галоўным чынам, асятра і сома.

Ён становіць з сябе бясколерную раганадобную матэрыю бяз паху і смаку. Ён набухае ў халоднай вадзе, не раствараючыся; раствараецца-ж у гарачай вадзе, і пры ахалоджваньні ўтварае студзень.

Ён складаецца амаль з чыстага глютыну (да 93 проц.) з вельмі невялікай колькасьцю (каля 1/2 проц.) мінеральных матэрыяў,

Другі больш нізкі гатунак рыбага клею з адкідаў і рыб'іх касьцей вырабляецца таксама, як і касьцяны і мяздровы клей.

Сыравіну спачатку апрацоўваюць сяляннай кіслатой для растварэння мінеральных частак, потым прамываюць, полелуюць, зноў прамываюць ад вапны і вараць яго як мяздры клею.

Выраб клею з хромавай стружкі.

Ад струганья гарбавальных скур у гарбарнях пры вырабе хромавага тавару атрымліваецца адыход—хромавая стружка.

Пераапрацоўка яе на клей некалькі адзосьніваецца ад пераапрацоўкі мяздры і цяжка тым, што стружка прагарбавана, і таму, пры звычайнай пераапрацоўцы не разварваецца, яе неабходна раней разгарбаваць.

У нас у Саюзе хромавая стружка пераапрацоўваецца толькі на двух заводах, якія вырабляюць мяздры клею у Ленінградзе і ў Менску.

У Ленінградзе процэс разгарбавання вядуць адначасова з варкаю.

Хромавая стружка загрузваецца ў варачныя чанкі, заліваецца вадой і нагрэецца да кіпення, пасля чаго вада выліваецца ў каналізацыю. Далей робіцца другое заліваньне вадой і кіпенне, вада зноў спускаецца ў каналізацыю. Такое двухразовае нагрэваньне з вадой робіцца з мэтай вымыць часткова з стружкі хромавыя солі.

Пасля гэтай апэрацыі ў чан дабаўляецца 4—5 проц. ад вагі стружкі докісу магнію—матэры, падобнай па сваім дзеянні да вапны, усё акуратна перамешваецца, заліваецца вадой і пачынаецца варка пры тэмпературы 95°—100°С.

Варка працягваецца каля 3-х гадзін. Концэнтрацыя першых бульёнаў 3—4 проц. Пасля першай варкі робяць другую, а часам і трэцюю, пры такіх-жа ўмовах, як і першая варка.

Концэнтрацыя другіх бульёнаў 2—3 проц., трэціх 1—2,5 проц. Трэція бульёны звычайна скарыстоўваюцца для залівання наступнага чанка замест вады.

Атрыманыя бульёны ачышчаюцца фільтраваньнем на фільтр-прэсах і ўварваюцца да 35—40 проц. у трохкорпусным выпарным апарате сыстэмы „Віганд“.

Згущаныя бульёны адбелваюцца ці вязначнай колькасцю растваранага ў вадзе сярыністага газу з прыбаўленьнем цынкавага пылу, ці замест іх часам бярэцца гідрасульфід у колькасці 0,2 проц. ад вагі гатовага тавару.

Адбеленая галерга разьліваецца ў формы, дзе застывае ў студзень, рэжацца на пласьцінкі таўшчынёю 10 мм, раскладваецца на сеткі і паступае ў сушыльнію, дзе сушыцца на працягу 6—8 дзён, спачатку пры тэмпературы 20—25°C, потым пры 40°.

Вязкасьць клею, які атрымліваецца такім спосабам—2.

На Менскім жэлятына-клеяварным заводзе стружка спачатку разгарбоўваецца. Стружку загрузаюць у попельнікі, заліваюць вапненным малаком моцнасьцю 2° Б і попелююць як мяздру, што-дзённа прадуваючы попельнік сьціснутым паветрам, дабаўляючы ў выпадку патрэбы вапненнае малако.

Попелаваньне працягваецца 7—10 дзён. За час попелаваньня стружка набракае і траціць кіслату, якая ў ёй знаходзіцца.

Пасьля попелаваньня стружка загрузаецца ў прамыўны апарат сыстэмы „Кон-Рольер“ (гл. мал. 4). Дзіркі ў бакавых плітах гэтага апарата, праз якія сьцякае вада, павінны быць ня больш 2 мм, бо інакш стружка паплыве разам з вадою.

У апарат пускаецца вада і стружка прамываецца ад вапны датуль, пакуль вада, якая выцякае, ня будзе больш даваць афарбоўкі ад прыбаўленьня фэнольфталеіну.

Добра прамытую ад вапны стружку разгарбоўваюць сярчанай кіслатай, для чаго прыбаўляюць у апарат часткамі сярчаную кіслату. Ад прыбаўленьня сярчанай кіслаты вада ў апарате зелянее, з прычыны выдзяленьня са стружкі хромавых соляў. Кіслату прыбаўляюць па частках 2—3 разы. Расход кіслаты 3 проц. ад вагі стружкі.

Калі стружка зробіцца сьлізкай і колер яе з зялёнага пяройдзе ў шэры, спускаюць з апарата ваду і пачынаюць прамываць ад кіслаты. Прамываньне вядуць датуль, пакуль прамыўныя воды, набраныя ў прабірку, ня будуць даваць муці ад прыбаўленьня раствору хлёрстага барыю, што паказвае, што вада ня мае больш кіслаты.

Ня спыняючы мешалку апарата, дабаўляюць патроху магнэзыт (матэрыя, якая падобна па сваіх уласьцівасьцях да крэйды)— датуль, пакуль узятая з апарата на пробу вада ня дасьць слабаружовага афарбаваньня ад прыбаўленьня фэнольфталеіну. Калі гэта афарбаваньне будзе дасягнута, спыняюць мешалку, спускаюць ваду і выгрузаюць стружкі. Магнэзыт дадаецца для таго, каб надаць стружцы слаба-шчолачныя ўласьцівасьці.

Разгарбаную стружку загрузаюць у варачныя чанкі, заліваюць гарачай вадою і вараць пры тэмпературы 90—95°. Калі

стружкі доўга не разварваюцца, прыбаўляюць трохі магнэзыту Першы бульён атрымліваецца праз 6—7 гадзін, моцнасьцю 6—8 проц., другі і трэці—праз 4—5 гадзін, моцнасьцю 4—6 проц., чацьверты—праз 3 гадзіны, моцнасьцю ў 2 проц. Пасьля 4-га, а часам і 3-га бульёну ў чанку застаецца адна гразь.

Бульёны ўварваюцца да 23—25 проц., зусім не адбеляваюцца, раўліваюцца ў формы, пасьля застываньня рэжуцца і сушацца разам з мяздровым клеём пры тэмпературы 35°C.

Клей атрымліваецца вельмі сьветлы, вязкасьцю 3 і вышэй. З хромавай стружкі, якая мае у сабе 60 проц. вады, выходзіць каля 20 проц. клею.

ПАБОЧНЫЯ ПРОДУКТЫ.

Касьцяная мука.



У дыфузорах пасьля выдзяленьня клею астаецца мінеральная частка касьці. Гэта абясклееная косьць завецца вытворцамі— „паранкай“ і ідзе на прыгатаваньне абясклеенай касьцяной мукі, якая ўжываецца на ўгнаеньне. Выгружаная з дыфузораў абясклееная косьць—паранка захоўвае форму касьці, але колер яе белы, як колер крэйды. Яна вельмі сівавінаватая, бо храсток-колёген, які запаўняе сівавіны, вывараны вадою. Добра вывараная паранка настолькі мяккая, што расьціскаецца між пальцамі; калі паранка выходзіць з дыфузораў цьвёрдай, гэта паказвае, што выварка клею вялася няправільна і шмат клею засталася ў паранцы. Выгружаная з дыфузораў, яна мае каля 30 проц. вады, і, перш чым яе размалоць на муку, патрэбна высушыць.

Сушэньне робяць у сушыльных барабанах, што вярцяцца, якія абаграюцца прадуктамі гарэньня мазуту ці каменнага вугалю. Сушыльны барабан паказаны на мал. 40. Сырая паранка загружаецца праз люк у тым-жа канцы барабана, у які паступаюць з печы ва ўнутр барабана гарачыя газы. Барабан у сярэдзіне мае некалькі перагародак, паралельных яго восі.

Паранка, якая паступае ў барабан, кладзецца роўным тонкім пластам па ўсім барабане. Правільнае разьмеркаваньне матэрыялу дакладна балянсуе барабан і палягчае яго рух. Барабан вярціцца павольна, робячы ня больш 3-х абаротаў у мінуту. Гарчае паветра, апрацаванае ў барабане, не выпускаецца саўнутры, а адводзіцца для поўнага скарыстаньня цяплыні да выходнай адту-

ліны барабана і змешваецца зноў з прадуктамі гарэння, якія утвараюцца ў печы. Гэтым дасягаецца: па-першае—экономія цяпла, якая заключаецца ў гарачым паветры, а па-другое—поўнае ўзгараньне.

Толькі тая частка паветра, якую трэба выдаліць (з прычыны насычэння яе вадзяной парай, адабранай газамі ад касьці), адводзіцца саўнутры праз спецыяльныя адтуліны, забяспечаныя



Мал. 40. Сушыльны барабан.

засоўкамі для рэгулявання, і замяняюцца другой, якая ўваходзіць і нагрэецца праз калёсьнікі і пласт вугалю.


Газы з барабана праходзяць праз пылазьбіральную камеру (камера знаходзіцца ззаду барабана і на малюнку не паказана), сячэнне якой упоперак значна больш папярочнага сячэння барабана, у выніку чаго газы, праходзячы праз камеру, рухаюцца значна павольней, губляюць сваю хуткасць, чым дасягаецца поўнае асаджэнне пылу. Камеру трэба праз некаторы час ачышчаць ад пылу, які там збіраецца; для гэтага спыняюць барабан і чакаюць, пакуль камера астыне.

Для адводу выпарвання ў служыць пабудаваная ў столі камеры дымавая труба.

У апошні час для аддзялення пылу ўстанаўляюцца асобы прыстасаваныя, якія завуцца цыклёнамі.

Расход вугалю складае 4 кг на тону паранкі. Висушаная паранка, якая мае 10—15 проц. вільгаці, дробніцца на шаравых млынох.

У гэтых млынох (гл. мал. 41) паранка размольваецца сталь-



Мал. 41. Шаравы млын.

нымі шарамі рознага дыяметра, якія знаходзяцца ў агульным барабане.

Пры вярчэнні барабана ўсё, што знаходзіцца ў ім, перакідваецца і перакочваецца, чым дасягаецца дасканальная апрацоўка матэрыялу шарамі.

Матэрыял, які размолаецца, загружаецца праз чыгуны люк у цыліндрычны барабан млына, насаджаны на скразную вось. Кажух барабана складаецца з прабітых мелючых сталёвых пліт. Бакавыя сьцены закрыты сталёвым панцырам.

Раздроблены матэрыял скідаецца праз адтуліну ў кажусе барабана на першае сіта са сталёвай дзіркавай бляхі. Гэта сіта прапускае крупу і муку, адпаведную па разьмерах сваім адтулінам, на наступнае тонкае сіта і затрымлівае больш грубыя кускі. Дробнае сіта з жалезнай ці мядзянай тканкі з клеткамі, адпаведнымі патрэбнай тонкасьці мліва, нацягнута на драўляную раму.

Гатовая мука падае праз тонкае сіта ў лейкападобную ніжнюю частку жалезнага кажуха, які абкружае ўвесь барабан, дзе зьбіраецца непасрэдна ў мяшкі ці адводзіцца з дапамогаю шнэка ў склад.

Продукцыйнасьць млына залежыць ад дыяметра і ліку зваротаў млына, нумару сіта (нумар сіта паказвае лік драцінак у адным сантымэтры), а таксама ад колькасьці і вагі шароў.

У табліцы 9 паданы даныя, колькі павінны рабіць абаротаў млыны рознай велічыні, якой вагі шары павінны быць у іх і продукцыйнасьць млына ў залежнасьці ад нумару сіта.

Табліца 9.

Продукцыйнасьць шаравых млыноў пры размоле паранкі.

Дыяметр і шырыня барабана млына у мм	Вага млына ў кг	Патрабуецца конскіх сіл	Вага шароў	Лік абаротаў барабана ў мінулу	Продукцыйнасьць у гадзіну кг пры сіце	
					№ 30	№ 40
1	2	3	4	5	6	7
1000×680	2800	2—3	200	35	400	350
1300×850	3300	3—4	400	30	600	550
1600×900	4400	6—8	600	27—28	800	700

Продукцыйнасьць млыноў залежыць таксама ад ступені абясклеиваньня паранкі і колькасьці вільгаці. Чым лепш абясклеена паранка, тым яна мякчэй і, значыць, лягчэй змолаецца на муку. Сырая, дрэнна высушаная паранка замазвае сіта, што памяншае продукцыйнасьць млыноў.

Касьцяная мука мае тая матэрыі, якія расьліна бярэ з зямлі, а іменна фосфарную кіслату і азот, дзякуючы чаму і ўжываецца як угнаеньне.

Фосфарнай кіслаты ў абясклеенай муцы 27—33 проц. і азоту ад 0,5 да 1,0. Чым лепш абясклеена косьць, тым менш у ёй азоту і больш фосфарнай кіслаты. Касьцяная мука ўносіцца ў вямлю ў колькасьці 400—500 кг на 1 га.

Яна аказвае дзеянне ў сэнсе павялічэньня ўраджаю на працягу 4-х год.

Касьцяное сала.

Атрыманае пры абястлушчваньні касьці бэнзынам касьцяное сала ўжываецца для вырабу мыла.

Сала непасрэдна з экстракцыі выходзіць забруджаным рознымі прымешкамі, якія перайшлі з касьці, і ў такім выглядзе без ачысткі ня можа быць перадаана на мылаварны завод.

Ачыстка сала вытвараецца ў драўляных чанах са сьвінцовым зьмеявіком для адкрытай пары.

Сала перадаецца ў чанкі з салаборнікаў, ціскам пары ці перапампоўваецца помпаю. Пасьля кожнай падачы сала неабходна трубапароход прадуць парай, інакш застыне сала, якое засталася ў трубах.

Перапампованае ў чанох сала адстойваецца на працягу некалькіх гадзін пасьля чаго з чанка зьліваецца праз ніжні крант адстаялая вада. Наліваецца сьвежая вада, прыбаўляецца моцная сярчаная кіслата ў колькасьці 1 проц. ад вагі сала і пускаецца ў зьмеявік адкрытая пара. Пара ня толькі нагрэе тое, што знаходзіцца ў чанку, але і вельмі грунтоўна перамешвае яго. Праз 2—3 гадзіны пару закрываюць і даюць магчымасьць салу адстаяцца.

Пасьля таго, як вада адстаіцца і зусім празрыстае сала ўсплыве наверх, на што звычайна патрабуецца каля 12 гадзін, спускаюць праз ніжні крант спачатку грязь, якая асела на дне чанка, потым ваду і нарэшце сала.

Дрэнна ачышчанае і адстаялае сала мае выгляд каламутнай тлустай вадкасьці, тады як чыстае сала зусім празрыстае.

Чыстае сала застывае крупінкамі цёмна-цыянавага колеру.

Калі сала ідзе пры зьліваньні не празрыстым, а мутным, дык спыняюць зьліваньне і зноў паўтараюць ачыстку, але з меншай колькасьцю кіслаты.

Ачышчанае сала трэба прамыць ад кіслаты вадою. Для гэтага пералампоўваюць яго ў другі чан і кіпяцяць з вадою адкрытай парай на працягу 2—3 гадзін. Пасьля адстойваньня спачатку зліваюць ваду, а потым сала проста ў драўляныя бочкі.

Было прапанавана цямат спосабаў адбелкі касьцянога сала, але ніводзін з іх ня ўжываецца на практыцы ў заводзкім маштабе. Добрыя вынікі дае адбельваньне перакісам вадароду.

РОЗНЫЯ ВІДЫ КЛЕЮ.

Сушэньне пліткавага клею зьвязана з вялікімі затратамі. Пабудова сушылак і абсталяваньне іх сеткамі, ваганэткамі, вентылятарамі і калёрыфэрамі патрабуе вялікіх сродкаў. Клей сохне некалькі дзён, значыць капітал, укладзены на яго выраб, ляжыць бяз руху. Кошт самага процэсу сушэньня (расход на пару, і электраэнергію) абыходзіцца дорага. Усё гэта прымусіла шукаць спосабаў атрымаць сухі клей у больш кароткі тэрмін і з меншымі затратамі.

У выніку вырашэньня гэтага пытаньня зьявіліся наступныя формы клею:

- 1) галерта ці бакавы клей;
- 2) клей у парашку ці дробнены клей;
- 3) лускаваты клей;
- 4) жамчужны ці кропельны.

Галерта. Клей, згущаны да 45—50 проц., добра законсэрваны і разьліты ў бочкі, паступае непасрэдна ў продаж. Як недахоп гэтага віду клею твэба адзначыць: лішнія расходы на перавозку пяці-дзесяці процантаў вады, а таксама тары, ня зручнасьць работы ў зімні час, калі патрэбна галерту сячы тапаром; дадатны бок: хуткую растваранасьць у вадзе і больш нізкі кошт.

Клей у парашку. За граніцай, асабліва ў Амэрыцы, распаўсюджаны клей у парашку. Атрымліваецца ён у асобых сушыльных апаратах, прычым не патрабуецца жэлятынаваньня, рэзаньня, раскладваньня плітак на рамы і высушваньня.

Клеевы раствор з колькасьцю клею 25—35 проц. наносіцца тонкім пластам на вярчальныя вальцы, якія абаграюцца знутры парай; прайшоўшы $\frac{3}{4}$ паверхні барабана, клей высушваецца, здымаецца асобнай скрабніцай і пры дапамозе шнэка выводзіцца на саўнутры ў выглядзе паранкі.

Апарат выпарвае 150—300 л вады ў гадзіну і выпускае сухога парашкападобнага клею 20—30 кг.

Расход пары—75—150 кг, расход сілы—1 конская сіла ў гадзіну. Абслугоўваецца адным чалавекам.

Да пераваг гэтага віду клею трэба аднесці зручнасць адмерыць і адважыць усялякую колькасць, хуткую набракласць і растварнасць у вадзе. Да недахопаў—яго лёгкую вагу і, як вынік гэтага, вялікую колькасць тары для ўпакоўкі, неабходнасць хэваньня ў сухім месцы, бо інакш ён можа адсырэць і зьяжацца ў адзін камок. Па знадворным выглядзе гэтага клею цяжка меркаваць аб яго якасці.

Для вытворцы выраб клею ў парашку мае тую перавагу, што шляхам зьмешваньня яго можна атрымаць усялякую вязкасць. Так, напрыклад, калі мы маем мяздровы клей у парашку з вязкасцю 2,5, дык, прыбавіўшы такую-ж колькасць клею ў парашку з вязкасцю 3,5, мы атрымаем стандартны клей з вязкасцю 3.

Лускаваты клей. Для вырабу гэтага віду клею вадкую галерту ў асобным апарате ператвараюць у пену. Атрыманая пена тонкім пластам наносіцца на вярчальны чыгунны барабан, які абаграецца знутры парай. Барабан верціцца павольна, і за час няпоўнага абароту пена пасьпявае высахнуць. Асобная скрабніца здымае пласт высахлай пены ў выглядзе тонкай істужкі. Гэта істужка дробніцца на дробныя плёнкі—лусачкі і аўтаматычна ссыпаецца ў мяшкі.

З тае прычыны, што для ўпакоўкі гэтага віду клею з-за яго лёгкай вагі патрабуецца многа тары—мяшкоў, дык каб надаць лусачкам больш шчыльны выгляд іх часам прасуюць у аплаткі.

Апарат для атрымання лускаватага клею ўстаноўлены на Ленінградскім заводзе.

Жамчужны ці кропельны клей. У Германіі вырабляюць асобны від клею ў выглядзе кропель, якія падобны на кетавую ікру ці на празрыстую жоўтую чачавіцу. Вырабляецца ён шляхам прапускання кропель галерты праз трубу, напоўненую ахалоджанай да 10°C вадкасцю, якая складаецца з сумесі чатыроххлёрнага вугляроду і бэізыну. Клей не раствараецца ў гэтай вадкасці і за час праходжання па трубе пасьпявае застыгнуць у студзень у форме кропель. Атрыманая кроплі высушваецца потым у асобных сушыльніках на працягу 12 гадзін.

Да перавагі гэтага клею трэба аднесці тое, што ён захоўвае знешні выгляд клею, вельмі зручны для перавозак, бо не патрабуе шмат тары, ня крышыцца ў дарозе, хутка набракае і можа ўжывацца ва ўсялякай порцыі.

Вадкі клей. Да асобнага віду клею і жэлятыну трэба аднесці таксама „вадкі клей“, так званы „халодны клей“. Клей гэты прадаецца ў вадкім выглядзе і не застывае ў студзень.

Выраб яго аснованы на ўласцівасці клею губляць здольнасць утвараць студзень пасля награвання з кіслатай. Ніжэй дана некалькі рэцэптаў вырабу такога клею.

Рэцэпт 1. Награюць 1 ч. жэлятыну з 1 ч. моцнай воцатнай кіслаты і невялікай колькасцю галыну на працягу гадзіны; па ахалоджванні дабаўляюць $\frac{1}{4}$ частку віннага сьпірту і перамешваюць.

Рэцэпт 2. 35 частак клею, 35 частак вады, 7 частак цынкавага купарвасу і 4 часткі салянай кіслаты.

Раствараюць спачатку ў вадзе прызначаны для сумесі цынкавага купарвас, дабаўляюць саляную кіслату і клей і награвваюць на працягу 2—5 гадзін пры тэмпературы 80—90°C.

Клей для склейвання рамянёў (пасаў). Пры склейванні пасаў вельмі важна, каб клей хутка пранікаў у сівіны скуры. Добры мяздровы клей высокай вязкасці ня так хутка пранікае ў сівіны скуры, як гэта патрабуецца для атрымання моцнай склейкі, дрэнны клей нізкай вязкасці не дастаткова моцна склейвае. Шляхам цэлага раду досьледаў Ленінградскім заводам выпрацавана наступная рэцэптура вырабу клею для склейвання пасаў.

Бяруць 40 кг клею з вязкасцю каля 4 і даюць набракнуць у халоднай вадзе на працягу 10 гадзін. Набралы клей распушчаюць з 2 л вады, дабаўляюць $\frac{1}{2}$ л гліцарыну, 1 л саляной кіслаты і 100 куб. см карболавой кіслаты. Вараць 16 гадзін. Атрыманы клей ці непасрэдна ідзе для склейвання пасаў, ці яму даюць застыгнуць, разразаюць на пліткі і сушаць.

Пры награванні з кіслатаю клею, вязкасць яго зніжаецца, але затое падвышаецца здольнасць хутка прасякаць у сівіны скуры. Гліцарын прыбаўляецца для надання пругкасці, а карболавая кіслата—для захоўвання ад загінення. Пасы, склееныя гэтым клеём, пры выпрабаванні на разрыў рвуцца па цэлым месцы, а не па месцы склейкі.

МАТЭРЫ, ЯКІЯ ЗАМЯНЯЮЦЬ КЛЕЙ.

Узамен клею на некаторых вытворчасьцях уживаюцца наступныя матэры, якія ўладаюць клеючымі здольнасцямі.

Альбулін. Адрозніваюць два віды альбуліну:

1) яйкавы альбулін з яйкавага бялку—жоўтаватая маса, якая лёгка раствараецца ў парашок;

2) кравяны альбулін, які атрымліваецца з крыві жывёл на бойні. Колер яго, у залежнасці ад ачысткі, ад цёмна-жоўтага да чорнага. Ужываецца ў тэкстыльнай прамысловасці і пры вырабе фанеры.

Клейкавіна. Сустаўная частка мукі атрымліваецца ў якасці пабочнага продукту пры вырабе пшанічнага крухмалу. Шэрая, цягучая маса пасля высыхання ўтварае рагавую матэрыю. Ужываецца галоўным чынам для прыгатавання пластычных мас.

Казэін. Казэін вырабляецца са знятага малака, шляхам прыбаўлення да яго кіслаты, малако пры гэтым зьвінаецца, атрыманы тварог і ёсць уласна казэін. Асаджаны з малака казэін прамываецца, высушваецца і дробніцца. Ужываецца ў фанернай справе для прыгатавання фарбаў, лякаў і як пластычная маса.

Агар-агар. У морях Кітаю, Японіі і Амэрыкі знаходзяцца вадаросты, якія маюць у сабе продукт, зусім падобны да жэлятыны. Выварваючы гэтыя вадаросты, атрымліваюць агар-агар, які ўжываецца замест харчовай жэлятыны Паўпроцэнтны раствор агар-агару дае студзень больш шчыльны, чым чатырохпроцэнтны раствор лепшай жэлятыны, атрыманай з мяздры. Адрозніваецца ад звычайнай жэлятыны яшчэ тым, што амаль зусім не паддаецца загібаванню.

Гуміарабік. Смала якая выцякае з ранак дрэў, якія растуць ва Ўсходняй Афрыцы, і ёсць гуміарабік.

З расьлін, якія растуць у Саюзе, дрэвы вішні выдзяляюць са шчылія смалу—„вішнёвы клей“, які мае падабенства з гуміарабікам і можа часткова замяняць яго.

Ужываецца для адзелкі істужак і карункаў, для наклеивання марак, конвэртаў; пры фабрыкацыі атраманту—для надання яму бляску.

Дэкстрын. Ён здабываецца з картафлянага крухмалу шляхам награвання сухога крухмалу да 180—200° ці награваннем крухмалу з вельмі вязначнай калькасьцю кіслаты. Колер продажнага дэкстрыну жоўты ці палявы, радзей белы. Зусім чысты ў форме

шклявідных кавалкаў дэкстрын называецца крысталічнай ка-медзьдзю.

Ужываецца пры адзелцы тканін, для надання бляску паперы, пры друкаваньні шпалераў, пры вырабе атраманту, фарбы і інш.

УЖЫВАНЬНЕ КЛЕЮ І ЖЭЛЯТЫНЫ.

Мяздровы і касьцяны клей. Ужываецца ў сталярнай справе для склейваньня дрэва; ён служыць для абклейваньня знутры (эмаліроўкі) газавых і масьляных бочак для прыклейваньня паперы, ужываецца таксама ў малярнай справе для прыгатаваньня клеевых фарбаў і для пабелкі сыцен, у лямцавай вытворчасьці пры вырабе мануфактуры, для праклейваньня тканін. Лепшыя гатункі мяздролага клею знаходзяць прыстасаваньне ў шчотачнай, багетнай, футлярнай, чамаданнай, ювэлірнай і запалкавай вытворчасьцях, а таксама для вырабу масы для друкарскіх вальцаў і папяровой масы для цацак і розных падробак.

Пры апісаньні вырабу клею не адзін раз упаміналася, што высокая тэмпература і доўгае награваньне, а саблівая кіпячэньне, зьмяншаюць клеючую здольнасьць. Таму пры ўжываньні клею трэба ўнікаць доўгага награваньня і тым больш кіпячэньня.

Пры вырабе клею для сталярных работ трэба прытрымлівацца наступнай рэцэптуры.

На 1 частку клею ўзяць 2 часткі вады і даць клею набракаць у гэтай вадзе ня менш 12 гадзін. Пасьля гэтага набраклы клей растапляюць пры тэмпературы 60—65°, паставіўшы судзіну з клеєм у другую судзіну, напоўненую вадою, і час-ад-часу памешваючы клей. Растопліваньне прадаўжаецца ня больш 30—40 мінут. Пры мяздровым клеі вады трэба ўзяць 2½ часткі на 1 частку клею. Перад склейваньнем дрэва трэба нагрэць, бо нагрэтае дрэва лягчэй адбірае ваду ад клею, павялічваючы тым самым яго канцэнтрацыю.

Калі дрэва чамусьці не падаграецца перад ужываньнем, дык раствор клею павінен быць прыгатоўлен больш моцны; у гэтым выпадку на 1 частку касьцянага клею трэба ўзяць 1 частку вады, а на 1 частку мяздролага— 1¼ часткі вады. Гэта-ж моцнасьць клею павінна быць у выпадку склейваньня сырога дрэва.

Тэмпература клею пры склейваньні павінна быць ня ніжэй 30°. Мяздровы клей выгадней наносіць пры больш высокай тэмпературы, бо ён хутчэй застывае, чым касьцяны.

Абавязковай умовай атрыманья моцнага змацавання з'яўляецца добрая прыгонка паверхняй, якія будуць склейвацца.

Злучаць прызначаныя для склейвання часткі патрэбна ў той момант, калі намазаны клей пачынае гусьцець. Калі склеіць намазаныя клеём часткі раней, чым клей пачне застываць, дык заціскаючы потым прэсам або струбцынкай, клей выціскаецца і прапластак клею атрымліваецца тонкі.

Клей высокай вязкасці звычайна хутка застывае і слаба пранікае ў дрэва, чым палягчаецца стварэнне неабходнага прапластку. Менш вязкі клей звычайна марудна застывае пры роўных умовах склейвання, г. зн. пры роўнай канцэнтрацыі і роўнай таўшчыні пласту лёгка ўцягваецца дрэвам, што памяншае таўшчыню прапластку клею.

Для атрыманья моцнай склейкі неабходна прытрымлівацца наступных правіл:

- 1) кіпяціць раствор клею і не награвать яго доўгі час;
- 2) дрэва павінна быць сухое і нагрэта да тэмпературы 40° у выпадку работы з сырым дрэвам ці не нагрэтым, патрэбна браць больш моцны раствор клею;
- 3) паверхні якія будуць склейвацца, павінны быць добра прыгнаны: зацывубліваньне не патрабуецца;
- 4) склейванне намазаных клеём паверхняй павінна быць зроблена ў той момант, калі клей пачне застываць;
- 5) асобнай нагрузкі ад прэсу не патрабуецца; яго прызначэньне толькі не дапусьціць разыходжанья паверхняй склейвання.

Пад уплывам вільготнасці клеевыя змацненны і губляюць моцнасць. Для надання большай вадапругкасці рэкамендуецца прыбаўляць да клею наступныя прымешкі, якія робяць клей пасля высыхання нерастворным:

- 1) да гарачага раствору клею перад ужываньнем прыбаўляюць формалін у колькасці 1% проц. ад вагі сухога клею;
- 2) да гарачага раствору клею прыбаўляюць раствор хромавага галыну. Хромавы галын бярэцца ў колькасці ад 1 да 3 проц. ад вагі сухога клею;
- 3) прыбаўленьне да раствору 5—10 проц. карболавой кіслаты ня толькі падвышае вадапругкасць клею, але і захоўвае клей ад загіраванья ў тым выпадку, калі прыгатаваны раствор клею застаецца чамусьці на працягу некалькіх дзён без ужывання.

Клей зьмешаны з гліцэрынам ці з патакай, ужываецца для вырабу друкарскіх вальцаў і гектографу, якія служаць для эдымкаў.

Жэлятына. Ужываецца ў фотографіі для фотографічных плас-
тынак і папер.

Харчовая жэлятына ўжываецца пры прыгатаваньні розных
страў, напрыклад, жэле і ў кандытэрскай вытворчасці. З яго
прыгатаўляюць аптэчныя капсулі, у якіх паглынаюцца няпрыемныя
на смак лякарствы. Жэлятына таксама ўжываецца на прыгата-
ваньне ангельскага плястру.

Тэхнічная жэлятына ўжываецца пры вырабе глянцавай паперы,
штучных кветак, у гарбарнай вытворчасці. З яго прыгатаўляюць
паддзельныя перлы, паддзельныя кветкавыя шклы для цацак.

Адліты тонкім пластам на шкляных пласьцінках і прагарбаваны
формалінам, жэлятын замяняе празрыстую паперу.

Галоўныя запатрабаваньні, якія прад'яўляюцца да фотографічнай
жэлятыны, і стандарт жэлятыны харчовага і тэхнічнага, таксама
як і клею, зьмешчаны на стар. 108—119.

ВЫПРАБАВАНЬНЕ КЛЕЮ І ЖЭЛЯТЫНЫ.

Выпрабаваньне механічных уласьцівасьцей клею, г. зн. моц-
насьці, якая патрабуецца ад яго клейкасьці, звязана з вялікімі
цяжкасьцямі з прычыны складанасьці і даўгаты прыгатаваньня
ўзораў дрэва аднолькавай вільготнасьці.

Было зроблена шмат спроб перасіліць гэтыя цяжкасьці, але
ўсе яны ня далі жаднага выніку проста і хутка азначаць моц-
насьць клею, а таму паводле стандартных правіл прыёмкі
клей ацэньваецца галоўным чынам па знадворным выглядзе
і вязкасьці яго раствораў.

Знадворны выгляд. Спажывец патрабуе, каб клей быў праз-
рыстым і колер яго сьветлы. Не заўсёды, аднак, сьветлы і праз-
рысты клей уладае здольнасьцю добра склейваць, чым клей
цёмны і мутны. Пры чыстых сталярных работах неабходна ўжы-
ваць сьветлыя гатункі клею. Найбольш падыходзечым для гэтых
работ зьяўляецца хромавы клей. Лепшым паказальнікам, чым
колер, можа служыць злом пліткі клею.

Мяздровы клей ломіцца з вялікай цяжкасьцю, моцным трэс-
кам і распадаецца на дробныя кавалкі. Паверхня злому добрага
мяздровага клею шурпатая і няроўная. Калі плітка мяздровага
клею не дасушана, дык у месцы пералому на паверхні пліткі
зьяўляецца мутная, белесаватая афарбоўка.

Касьцяны клей ломіцца лягчэй мяздровага, паверхня злому
шклявідная і роўная. Пры недасушаным клеі плітка, перш чым

пераломіцца, моцна гнецца, пры націсканьні пазногцем на паверхні злему застаецца сьлед, чаго пры сухім клеі быць ня можа.


Па берагох пліткі мяздролага клею ёсць борцік, які стварыўся з прычыны ўсадкі ў часе сушэньня; у касьцянога клею борцік гэты значна меншы ці зусім адсутнічае.

Наяўнасьць на краёх пліткі мяздролага клею „вусоў“—вострых частак, якія выступаюць і служаць паказальнікам высокай вязкасьці клею. У касьцянога клею „вусоў“ няма.

Вязкасьць. У нас, у Саюзе, а таксама за граніцай, асабліва ў Германіі, аб якасьці клею мяркуюць галоўным чынам па вязкасьці яго раствораў. Чым вышэй вязкасьць, тым даражэй каштуе клей.

Паводле стандартных выпрабаваньняў клею (гл. стар. 111) азначэньне вязкасьці робіцца ў прыборы Энглера, які паказаны на мал. 42 і завецца віскозымэтр.

Прыбор складаецца з цыліндрычнай ваньы *B*, у сярэдзіне якой замацаваны рэзервуар *A* трубочка *a*, прымацавана да дна рэзервуара *A*, праходзіць скрозь дна ваньы *B*. У накрывку рэзервуара *A* ўстанаўляецца тэрмомэтр *C*, які служыць для вымерваньня тэмпературы раствора клею ў часе азначэньня. Скрозь сярэдзіну накрывкі праходзіць драўляная палачка *B*, якой затыкаецца адтуліна ў трубе *a*. Унутры рэзервуара ёсць тры вострыя *t*, загнутыя кручкамі ўверх; яны служаць для правільнай устаноўкі прыбора. Калі раствор клею наліты ў віскозымэтр, дык пры правільнай устаноўцы вострыя даткаюцца паверхні вадкасьці ці ледзь выступаюць над ёю. Для перамешваньня вады ў ваньне ёсць мешалка *D*. Апрача таго, у ваньку ўстанаўліваецца тэрмомэтр, не паказаны на малюнку, якім вымераецца тэмпература вады. Увесь прыбор ставіцца на трыножак. Для падтрыманьня пэўнай тэмпературы ў ваньне вада ў ёй нагрываецца кальцавой газавай гарэлкай *d*, якая сьлізгаецца



Мал. 42. Віскозымэтр.

ўверх і ўніз па адной з ножак тэрмомэтра. Выпрабаваньне вязкасьці робяць наступным чынам: прыгатоўваюць раствор клею $17\frac{3}{4}$ проц. па клеамеры Зура. Для прыгатаваньня раствору клей загадзя павінен набракнуць у халоднай вадзе.

У ванну наліваюць цёплай вады і падтрымліваюць у ёй, нагрываючы ваду гарэлкай *d*, тэмпературу пры азначэньні вязкасьці мяздровага клею 40° С, касьцянага клею— 30° і зьмешанага— 35° . Ва ўнутраны рэзервуар наліваецца прыгатаваны раствор клею, які выпрабоўваецца, да ўзроўню сьпіцаў і прыбор устанаўліваецца так, каб усе сьпіцы аднолькава датыкаліся ўзроўню раствору. Калі тэмпература клею параўняецца з тэмпературай ванны, адкрываюць затычку *b* і зазначаюць па сэкондамеры час выцеку ў падстаўленую судзіну 200 куб. см раствору клею.

Час выцеку 200 куб. см вады, нагрэтай да 20° , з гэтага прыбора звычайна хістаецца ў межах 50—53 сэкунд.

Раствор клею выцякае больш доўгі час. Дзель ад дзяленьня часу выцячэньня клеевага раствору на час выцячэньня вады і называецца вязкасьцю па Энглеры.

Спосабы азначэньня ў клеі вады, попелу, а таксама азначэньне пеністасьці рэакцыі раствору і выпрабаваньне на загіваньне апісаны пры стандартзе і асобных тлумачэньняў не патрабуюць.

Няпеністы клей патрэбны ў запалкавай вытворчасці. Пры склейваньні дрэва пена таксама ўплывае на моцнасьць склейваньня. У выпадку пеністасьці яго патрэбна перад ужываньнем пракіпяціць, хоць гэта і ўплывае на якасьць вязкасьці.

Лішак попелу, хоць і не ўплывае на якасьць клею, але зьяўляецца лішнім баястам.

Лішак вільготнасьці, апрача таго, што зьяўляецца непатрэбным баястам, спрыяе хуткаму загіваньню.

Выпарваньне жэлятыны. Пры ацэнцы жэлятыны асабліва важнымі паказальнікамі яго якасьці служаць, апрача вязкасьці, таксама моцнасьць студзеню і тэмпература плаўленьня студзеню. Чым мацней студзень жэлятыну, тым меншая колькасьць яго ідзе для прыгатаваньня желе і чым вышэй пункт плаўленьня студзеню, тым мацней студзень.

Мэтоды выпрабаваньня моцнасьці студзеню і пункта яго плаўленьня апісаны ў правілах прыёмкі, якія прыкладзены да стандарту (гл. стар. 117). Гэтыя выпрабаваньні не патрабуюць якіх-небудзь спецыяльных ведаў і пры навыку могуць быць прароблены кожным жадаючым.

СТАНДАРТЫ.

Прамастандарт ВСНХ СССР	Агульнясаюзны стандарт	Хэмічная
	Клей касцяны	Глушчавая

А. АЗНАЧЭНЬНЕ.

Касцяны клей ёсьць продукт пераапрацоўкі арганічнай матэрыі, якая выдзяляецца з абстлушчанага касці. Ён складаецца галоўным чынам з глютыну, прадуктаў яго распаду і вады.

Б. КЛЯСЫФІКАЦЫЯ.

Адрозьніваюць два віды клею:

I. Цьвёрды:

- а) у плітках;
- б) дробнены;
- в) лускаваты (прасаваны).

II. Галерта (клеевы студзень).

Цьвёрды клей і галерта вырабляюцца двух гатунаў: 1-шы і 2-гі гатунак.

В. ТЭХНІЧНЫЯ ЁМОВЫ.

Незалежна ад віду і гатунку клей павінен задавальняць наступным агульным умовам:

- а) клей не павінен мець сьлядоў плесні ці быць забруджаны староньнімі прымешкамі;
- с) гарачы раствор не павінен мець гніотнага ці староньяга паху.

Цьвёрды клей.

	1-шы гатунак.	2-гі гатунак
I. Плітковы клей	Пліткі павінны мець асноўныя разьмеры 150 мм × 75 мм, пры таўшчыні 5—6 мм ці 180 × 180 мм, пры таўшчыні ад 8 да 10 мм.	Разьмеры плітак не нормуюцца.
II. Дробнены	Павінен вольна прайсці праз сита ў 4 адтуліны на 1 см ² .	Не нормуецца.
III. Лускаваты (прасаваны)	Разьмеры лусак і плітак не з прасаваных нормуюцца.	

	1-шы гатунак.	2-гі гатунак
1) Колькасць вады	Ад 11 да 17 проц.	Ад 11 да 17 проц.
2) Колькасць попелу, лічачы на сухую матэрыю ня больш	2 проц.	3 проц.
3) Колькасць тлушчу.	Яксная рэакцыя павінна даць адмоўныя вынікі	
4) Рэакцыя раствору.	Неўтральная	Неўтральная ці слабакіслая.
5) Вязкасць па Энглеры—17,75 проц., па Зуру—ня ніжэй раствору клею пры 30° С.	2°	1,8°
6) Загніваньне.	15-процантны раствор клею пры тэмпературы 25°С не павінен загніваць на працягу 3-х сутак.	3 сутак
7) Пеністасць	Клей павінен вытрымаць выпрабаваньне на пеністасць (гл. пункт 7—Мэтоды выпрабаваньня).	Таксама.
Галерта (клеевы). студзень	1-шы гатунак.	2-гі гатунак
1) Колькасць сухой матэрыі	Не менш 41,5 проц.	Таксама
2) Колькасць попелу, лічачы на сухую матэрыю ня больш	2 проц.	3 проц.
3) Колькасць тлушчу.	Яксная рэакцыя павінна даць адмоўныя вынікі.	
4) Рэакцыя раствору	Неўтральная	Неўтральная ці слаба кіслая.
5) Вязкасць па Энглеры 17,75 проц. (па Зуру) раствору пры тэмпературы 30°С ня ніжэй.	2°	1,8°
6) Загніваньне.	15 процантны раствор клею пры тэмпературы 25° С не павінен загніваць на працягу 3-х сутак.	3 сутак

Г. УПАКОЎКА І МАРКІРОЎКА.

Цвёрды клей упакоўваюць у драўляныя скрынкі вагою нэго 50 кг ці мяшкі вагою бруто 50 кг.

Галерту ўпакоўваюць у бочкі вагою ня звыш 250 кг нэго.

На кожнай упаковачнай адзінцы павінна быць указана назва заводу ці трэсту, форма і гатунак клею, вага нэго і OСТN.

Д. ПРАВІЛА ПРЫЁМКІ.

а) Адбор на спробу.

Для ўзяцця спробы цвёрдага клею павінна быць скрыта ня менш 5 проц. падлеглых здачы месц.

Спробу галерты, якая знаходзіцца ў вадкім стане, бяруць пры дапамозе шкляной трубки. Спробу застыглай галерты бяруць шчупалам. Спробу адбіраюць ад кожнай паказальнай адзінкі па рознай колькасці клею, агульнай вагою ня менш 1,5 кг.

Узятыя спробы дробняць (для цвёрдага клею). Галерту, у выпадку, калі яна знаходзіцца ў застыглым стане, змяшчаюць у закрытую судзіну і расплаўляюць на вадзяной бані, акуратна перамяшваюць і падзяляюць на 3 роўныя часткі. Кожную спробу змяшчаюць у чыстую сухую банку адпаведнай ёмістасці са шчыльна прыгнаным коркам.

Банкі запячатваюцца пячаткамі прыймальніка і дастаўніка і да іх прылепліваюцца этыкеткі з адзначэннем назвы заводу ці трэсту, гатунку клею, агульнай вагі партыі, даты адбору пробы і OСТN.

Адна спроба перадаецца прыймальніку, дзве застаюцца ў дастаўніка, прычым адна з апошніх захоўваецца на выпадак экспертнага аналізу.

Месца адбору спроб, выбар лябораторыі для экспертнага аналізу і тэрмін хавання пробы ўстанаўляецца згодай бакоў.

Клей падмочаны ці з аднакамі плесьні бракуецца без лябораторных аналізаў.

б) Мэтыды выпрабаванняў.

1. Азначэнне колькасці вільгаці.

Каля 2 г топка дробненькага клею змяшчаюцца ў фарфаравы тыгель і сушаць пры тэмпературы 100—105° вагі на працягу 10—12 гадзін. Вільготнасць для цвёрдага клею і колькасць сухой матэрыі і для галерты вылічваюць у процантах. Да ўзятай на спробу вагі.

2. Азначэнне колькасці попелу.

Навеску высушанага клею спальваюць і прапальваюць сьпярга на слабым, потым на моцным полімі да поўнага

згараньня частак вугалю. У выпадку цяжкага згараньня рэштак вугалю трэба прыбавіць у тыгель трэшкі азотна-кіслага амонію.

Попел выліваюць у адносінах да вагі бязводнага клею.

3. Азначэньне рэакцыі клевага раствору.

У дзве шклянчкі наліваюць па 10 см³ сьвежапрыгатаванага 5-процэнтнага раствору клею. У адну з іх дабаўляюць 5 кропель 2-процэнтнага раствору фэноль-фталеіну; вадкасьць не павінна афарбоўвацца ў фіялкавы колер. У другую шклянку дабаўляюць 5 кропель 0,02-процэнтнага раствору мэтыль-оранжу—не павінна быць ружовай афарбоўкі.

Увага. Ступень нейтральнасьці можа быць таксама азначана ў адзінцы РН індэкатарным і іншымі метадамі.

4. Праба на прысутнасьць тлушчу.

Кроплі 15-процэнтнага раствору клею (лічачы сухую матэрыю) на фільтравальнай паперы не павінны даваць прарэстых плям.

5. Азначэньне вязкасьці.

Плітку клею ня менш 80 г змяшчаюць у коўбу, куды прыліваюць неабходную колькасьць вады. Коўбу шчыльна закаркоўваюць і клей пакідаюць набрацца у вадзе пры хатняй тэмпературы на працягу 24 гадзін, потым коўбу пераносяць у вадзяную баню, дзе тэмпература ня вышэй 75° С, награюць да поўнага растварэньня клею. Раствор даводзяць да 15 проц. колькасьці клею, лічачы на сухую матэрыю, ці 17,75 проц. па аэромэтры Зура; фільтруюць праз мэталічнае ці шоўкавае сита і азначаюць вязкасьць у віскозымэтры Энглера звычайным шляхам пры 40°С.

6. Выпрабаваньне на загнивальнасьць

25 см³ раствору клею, вырабленага па методзе, указаным у пункце 4, але не фільтраванага, наліваюць у шклянку дыяметрам каля 40 мм. Шклянку вытрымліваюць 3 сутак у шафе пры тэмпературы 25°С, пасля чаго клей не павінен мець прымет загниваньня (гнілотнага паху ці слядоў плесні)

7. Азначэньне пеністасьці.

50 см³ 10 проц. раствору змяшчаюць у закрыты цыліндр дыяметрам сьвэне 25 мм і ёмістасьцю 100 см³. Раствор у цыліндры награюць на вадзяной бані пры 45°С на працягу 30 мінут, затым узбоўваюць на працягу адной мінуцы (2 разы ў секунду) і ізноў ставяць на вадзяную баню пры 45°С. Пасьля адстаяваньня раствору на працягу 1 мінуцы колькасьць пены не павінна перавышаць 20 см³.

Прамастандарт ВСНГ СССР	Агульнасаюжны стандарт.	Хэмічная
	Клей скурны (шубны ці мяздравы).	Тлушчавая

А. АЗНАЧЭНЬНЕ.

1. Скурным клеём (таксама шубным ці мяздравым) называецца продукт, які атрымліваецца шляхам разварвання з вадою скуры ці скураных рэшткаў з наступнай апрацоўкай і сушэньнем атрыманатага раствору.

Б. КЛЯСЫФІКАЦЫЯ.

1. Па знадворным выглядзе клей падзяляецца на:

- а) клей у плітках;
- б) клей дробнены;
- в) клей лускаваты.

Па фізыка-хэмічных уласьцівасьцях клей падзяляецца на 3 гатункі:

- 1) вышэйшы гатунак;
- 2) 1-шы гатунак;
- 3) 2-гі гатунак, і павінен задавальняць наступным тэхнічным умовам.

В. ТЭХНІЧНЫЯ УМОВЫ.

	Вышшы гатунак	1-шы гатунак	2-гі гатунак
Знадворны выгляд.	Клей усіх відаў не павінен мець адзнакаў плесьні. Пліткі клею не павінны быць забруджанымі і не павінны мець плямаў. Клей дробнены—павінен вольна праходзіць праз сита ў 4 адтуліны на 2 см ² . Разьмер лусачак не нормуецца.		Могучь мець налёт пылу на паверхні без адзнакаў плесьні.
Староньні пры- мешкі.	Не павінны быць зусім.	Колькасьць лёгкага аморфнага асадку не павінна перавышаць 10 см ³ на 100 г клею. Цвёрдых пры- мешак не павінна быць зусім.	Колькасьць цвёрдых пры- мешак ня больш 3 см ³ . Лёгкіх аморфных ня больш 40 см ³ на 100 г клею.

Пах гарачага ра- створу.	Не павінен мець староньняга ня- прыемнага гайлотнага паху.		Допускаецца ня- прыемны, але ня гайлотны пах.
	Высшы гатунак	1-шы гатунак	2-гі гатунак
Рэакцыя кле- евага раствору.	5-процантны раствор клею павінен даваць нэўтральную рэакцыю.		
Вільготнасць ад	11 проц.	да 17 проц.	Таксама
Попел на бяз- водны матэрыял.	Ня вышэй 3 проц.		Ня вышэй 4 проц.
Вязкасць па Эн- глеры 17 ³ / ₄ рас- вору пры 40°C.	Ня ніжэй 4,5.	Ня ніжэй 3.	Ня ніжэй 2.
Загніваньне	15-процантны раствор клею не па- вінен загніваць на працягу 5 сутак пры тэмпературы 25°C.		Не павінен за- гніваць на працягу 3 сутак.
Пеністасць	Клей не павінен уладаць моцнай здольнасцю пеніцца.		Не нормуецца

СССР Совет Працы і Абароны	Агульнасаюзны стандарт	О С Т
Комітэт па стандартызацыі	Жэлятына харчовая і тэхнічная	

А. АЗНАЧЭНЬНЕ.

Жэлятына становіць сабой продукт, які атрымліваецца са скуранага і крэсыянога колэгену (клеятвораў) дзейнічаннем на апошні гарачай вады і складаецца з глютynu і нязначных колькасцый прадуктаў распаду апошняга.

Б. КЛЯСЫФІКАЦЫЯ.

У залежнасці ад фізычна-хэмічных уласцівасцый і знешніх адзнак, жэлятына падзяляецца на 2 віды: харчовая і тэхнічная.

Увага. Гэты стандарт не распаўсюджваецца на жэлятыну, якая ўжываецца ў фотографіі і для інэкцый.

В. ТЭХНІЧНЫЯ ЎМОВЫ.

1. Знадворны выгляд: тонкія, гібкія і празрыстыя лісткі ці пласцінкі шырынёю ад 7 да 8 см і даўжынёю ад 22 да 24 см.

2. Колькасць лісткаў харчовай жэлятыны ў 1 кг павінна быць ня менш 400. Колькасць лісткаў тэхнічнай жэлятыны на 1 кг не нормаецца:

Харчовая жэлятына	Тэхнічная жэлятына
<ol style="list-style-type: none"> 1. Колер. Бисколеры да слаба-жоўтага. 2. Пах. Бяз паху. 3. Смак. Бяз смаку. 4. Хаваньне 5-процантнага раствору жэлятыны пры хатняй тэмпературы. Ня меней 7 сутак. 5. Моцнасьць 10-процантнага студзена азначаецца ў прыборы Валента. Ня ніжэй 500 г. 6. Тэмпература плаўленьня 10-процантнага студзеню. Ня ніжэй 27°C. 7. Вязкасьць 17,75-процантнага раствору жэлятыну па Энглеры пры 40°C. Ня ніжэй 7. 8. Зьніжэньне вязкасьці раствору жэлятыны пасля вытрымкі яе ў тэрмастаце на працягу сутак пры 40°C ня больш 20 проц. 9. Вільготнасьць. Ня больш 15 проц. 10. Попелу 2 проц. 	<p>Жоўтая да сьветла цынамонавага. Не нормаецца.</p> <p>Ня менш 3-х сутак.</p> <p>Ня ніжэй 200 г.</p> <p>Ня ніжэй 23°C.</p> <p>Ня ніжэй 3.</p> <p>Таксама. Таксама. Ня больш 3 проц.</p>

Харчовая желятына

Тэхнічная желятына

11. Рэакцыя раствору желятыны слаба кіслая.
Увага. Вызначэнне канцэнтрацыі вадародных іонаў (РН) можа рабіцца пры згодзе бакоў, прычым РН павінна быць у межах 4,5–6,7.
12. Сярністай кіслаты, ня больш 0,1 проц.
Увага. Для харчовай желятыны не дапускаюцца іншыя консервуючыя матэрыялы і апрач:
13. Соляў цяжкіх металаў. Арсеніку, медзі, цынку, волава дапускаецца ня болей 0,01%. Значыцца, соляў сьвінцу не павінна быць зусім.
- Не нормуецца.
- Увага 1. Для надання больш святлага колеру віну, піву і падобным харчовым продуктам можа ўжывацца выключна харчовая желятына.
2. Разьлікі вынікаў аналізу, а таксама пры прыгатаваньні раствораў желятыны робіцца на желятыну з 15 проц. вільготнасьцю.

Г. УПАКОЎКА І МАРКІРОЎКА.

Харчовая желятына выпускаецца ў пачках, вагою ў 0,5 кг нэто, упакаваных у паперу, а для вышэйшых гатункаў дапускаецца дробная расфасоўка ў пачках ці ў конвертах вагою ў 15 ці 10 г нэто.

На кожнай пачцы і конверце павінны быць паказаны назва і адрас заводу ці трэсту, гатунак желятыну, вага нэто і ОСТ №.

Пачкі харчовай желятыны ў 0,5 кг нэто ўпакоўваюць у фанерныя скрынкі ад 15 да 25 кг нэто, а расфасаваная желятына ад 5 да 10 кг нэто.

Тэхнічная желятына, якая выпускаецца ў пачках вагою ад 1 кг без абвёртки, але перавязаны тонкім шпагатам, упакоўваюць у мяшкі вагою ад 10 да 20 кг нэто.

На тары павінны быць паказаны: назва заводу ці трэсту, гатунак желятыны, вага бруто і нэто і ОСТ №.

Д. ПРАВІЛЫ ПРЫЁМКІ.

а) Адбор на пробу.

1. Ад кожнай партыі, якая падлягае здачы желятыны, адбіраюць ня менш 10 проц. агульнай колькасці пакавальных адзінак скрынак ці мяшкоў.

2. З кожнай адабранай пакавальнай адзінкі бяруць па адной пачцы желятыны, з дрэнна расфасаванага — па аднолькавым ліку пачкаў, з якіх вымаюць па роўным ліку лісткаў. З атрыманай такім чынам спробы бяруць 600 кг і падзяляюць на 3 роўныя часткі.

3. На кожнюю спробу, упакованую ў шчыльную паперу і абвязаную шпагатам, накладваюць плэмбы ці пячаткі прыёмальніка і дастаўніка і наклеіваюць этыкетку з адзначэннем назвы заводу ці трэсту, гатунку, агульнай вагі данай пробы, даты адбору пробы і ОСТ №.

4. Адна спроба перадаецца прыёмальніку і дзье дастаўніку, прычым адна з гэтых апошніх хаваецца ў дастаўніка на выпадак экспертнага аналізу.

Выбар лябораторыі ці экспертнага аналізу, месца адбору на пробу і тэрмін хавання пробы ўстанаўліваецца згодаю бакоў.

б) Мэтоды выпрабавання.

1. Адзначэнне вільгаці.

Каля 2—3 г раней разробленай жэлятыны высушваюць пры тэмпературы 105—110° да сталай вагі і вылічваюць працент колькасці вільгаці на ўзятую навеску.

2. Адзначэнне попелу.

Для вызначэння колькасці попелу навеску высушанай па п. 1 жэлятыны спачатку асьцярожна абвугліваюць, потым прыпальваюць, па ажалоджванні ўзважваюць і вылічваюць колькасць попелу ў процантах.

3. Адзначэнні рэакцыі раствору жэлятыны.

Сьвежа прыгатаваны 5-процантны раствор жэлятыны павінен афарбоўваць фіялкавую лякмусавую паперку ў слаба чырвоны колер.

Увага. Па згодзе бакоў лапускаецца ўстанаўленьне рН рэакцыі адзначэннем канцэнтрацы вадародных іонаў ($\text{pH} = 4,5-6,7$). Мэтод адзначэння не нормаецца.

4. Адзначэнне сярністай кіслаты.

Коўба ёмістасцю ў 500 см³ закрываюць коркам з 2 трубкамі, з якіх адна даходзіць да дна, а другая канчаецца пад коркам. Першую трубку злучаюць з апаратам „Кіп’а“ для атрымання вуглякіслаты, а другую злучаюць з халадзільнікам.

Другі канец халадзільніка злучаюць з прыёмнікам для паглынання сярністай кіслаты (трубка Пэліго ці звычайная газавая прамывальня), калі прыбор складзены, скрозь яго прапускаюць некаторы час ток вуглякіслаты, а потым бесьперачыны ток (адмерваюць у прыёмнік 25 см³ 0,1 N раствору ёду, а ў коўбу зьмяшчаюць 27,5 г жэлятыну, 300 см³ фосфарнай кіслаты, адноснай вагі—1,150—1,153).

Запальваюць гарэлку пад коўбаю і асьцярожна вядуць адгонку, пакуль у прыёмнік не прыйдзе каля 200 см³ дыстыляту.

Пасля сканчэння адгойкі вадкасць з прыёмніка ана-
лоскваюць дыстыляванай вадою, зліваючы апаалскі ў тую-ж
шклянку.

Вадкасць у шклянцы падкільваюць саяной кіслатой,
награвваючы ў выцяжной шафе для выдалення лішкаў ёду
і, давеўшы да тэмпературы кіпення, асаджваюць сярчаную
кіслату, якая ўтвараецца растворам 10-процантнага хлэрыду
барыю. Асадак сульфату барыю афарбоўваюць і ўзважваюць.
Колькасць атрыманага сульфату барыю выражаецца ў гра-
мах і дае процант сярністага ангідрыду.

5. Азначэнне вязкасці.

Для азначэння вязкасці бяруць раствор жэлятыны
17,7 проц. па арэомэтры Зура, пры адсутнасці апошняга
па разьліку 15 проц. бяводнай і бяспопельнай жэлятыны.
Для прыгатавання такога раствору навеску жэлятыны
зьмяшчаюць у коўбу, прыліваюць неабходную колькасць
вады, узважваюць коўбу разам з растворам і пакідаюць на
ноч. Набралы жэлятын пераводзяць у раствор шляхам
награвання да 50°—60°C, зноў узважваюць коўбу і даводзяць
да першалачатковай вагі. Раствор ахаладжаюць да 45°C,
пераносяць у віскозыметр і азначаюць вязкасць пры тэмпе-
ратуры 40°C.


6. Азначэнне зьмяншэння вязкасці.

Раствор жэлятыну, атрыманы па спосабе, указаным
у п. 5, зьмяшчаюць на суткі ў тэрмостат пры 40°C, пасля
чаго даводзяць раствор да першалачатковай канцэнтрацыі,
зноў азначаюць вязкасць, выражаную ў градусах Энглера.
Вязкасць не павінна зьмяншацца больш чым на 20 проц.
сулпроць першалачаткова атрыманай.

7. Азначэнне моцнасці студзеню жэлятыны.

Узятую навеску жэлятыны абліваюць вадою колькасцю
ў 9 разоў большай, чым жэлятыны. Калі апошні набракце,
пераводзяць яго ў раствор шляхам асьцярэжніага награвання.
Атрыманы раствор разьліваюць па шклянках па 50 см³
у кожную і пакідаюць стаяць да наступнага дня пры хатняй
тэмпературы (каля 20°C).

На другі дзень выпрабавуюць моцнасьць атрыманага 10-процантнага студзеня жэлятыны ў прыборы Валента (гл. мал. 43). Прычым перад азначэньнем студзень вытрымліваюць на працягу 1 гадзіны пры тэмпературы 15°C , пры якой і вядуць азначэньне.



Мал. 43. Прыбор Валента для азначэньня моцнасьці студзеню.

Рухавым стрыжаньком з прыробленым унізе яго грыбком (дыяметр грыбка 16 мм, вышыня 5 мм) націскаюць на застыўшы ў шклянцы (дыяметр шклянкі 4—5 мм) раствор жэлятыну.

На верхнім канцы стрыжанька прымацавана падстаўка для шклянкі. У апошнюю паволі наліваюць жывое срэбра (ці насыпаюць шрот), пакуль стрыжанёк, націскаючы на студзень, ня зробіць разрыву яго. Неабходная для гэтага нагрузка (вага ўсёй сыстэмы: стрыжань, шклянка, жывое срэбра) выражае ў грамах моцнасьць студзеню.

8. Азначэньне тэмпературы плаўленьня.

Тэмпературу плаўленьня жэлятынавага студзеню азначаюць пры дапамозе фузымомэтра Камбона, які складаецца з невялікага, крыху конічнага мосенжнага тыглю (верхні дыяметр 17 мм, ніжні дыяметр 15 мм, вышыня 22 мм, таўшчыня дна 3 мм), металічнага ці шклянога стрыжаньчыка (дыяметр 8 мм), тэрмомэтра ў шклянцы ёмістасьцю каля 1 літра; з прыблізна роўнай вышынёй і папярочнікам.

Стрыжанчык ставяць на дно тыглю і апошні напаяваюць даверху цёплым 10-процантным раствором жэлятыны.

Пасьля застываньня раствору тыгель і стрыжанчык каля гадзіны вытрымліваюць пры тэмпературы 10° — 12° і потым пераносяць у шклянку, напоўненую на $\frac{3}{4}$ аб'ёму вадой пры тэмпературы каля 20°C . Стрыжанчык з прымацованым да яго тыглем і тэрмомэтр падвешваюць на агульным штатыве так, каб тыгель і шарык тэрмомэтра знаходзіліся ў вадзе на адлегласьці каля 4 см ад дна шклянкі і адзін ад аднаго.

Шклянку становяць на вадзяной бані і тэмпературу вады ў шклянцы паступова павышаюць прыблізна на 1° і 3 минуты.

Пунктам плаўленьня студзеню зьяўляецца тэмпература, якую паказвае тэрмомэтр у момант паданьня тыгля на дно шклянкі.

9. Азначэньне захавальнасьці раствору жэлятыны.

5-процантны раствор жэлятыны зьмяшчаюць у закрытую чашку Петры і пакідаюць стаяць у тэрмастаце пры 20°C. Галерта не павінна разрэджвацца і выдзяляць амонію на працягу некалькіх сутак (для харчовай жэлятыны ня менш 7 сутак, для тэхнічнага—ня менш 3 сутак). Зьяўленьне на паверхні плесні і павярхоўнае разрэджваньне не азначаюць нядобраякаснасьці жэлятыны.

10. Выяўленьне соляў цяжкіх мэталю.

Навеску жэлятыну каля 10 г абліваюць разведзенай хэмічна чыстай саяноў кінсэлатою (100—120 см³), нагваюць на працягу гадзіны на гэтым агні, пераводзяць гэта ў раствор, у якім агульнапрынятымі мэтадамі азначаюць цяжкія мэталі.

Е. УЖЫВАНЬНЕ ЖЭЛЯТЫНЫ.

Харчовы жэлятын ужываецца ў кандытэрскай справе і для хатніх патрэб. У мэдыцыне жэлятына ўжываецца для вырабу капсуляў і плястыроў. Тэхнічная жэлятына ўжываецца ў поліграфічнай справе для вырабу вальцавай масы, гектографічнай масы і інш.

Тэхнічныя ўмовы на фотожэлятыну.

1. Тлушчу можа быць ня больш 0,05 проц.
2. Жэлятына павінна растварацца ў вадзе без астачы. Раствор не павінен мець грубых мэханічных прымешак.
3. 7—8-процантны раствор ня можа мець толькі слабую жоўтую афарбоўку.
4. Вільготнасьць ня больш 15 проц.
5. Колькасьць попелу ня больш 2 проц.
6. Концэнтрацыя вадародных ёнаў (1-процантнага раствору ня ніжэй 5,5).
7. Моцнасьць 10-процантнага студзеню ня ніжэй 1000 г (для цьвёрдых гатункаў).
8. Набракальнасьць 10—14.

9. Тэмпэратура плаўленьня 10-процэнтнага студзеню ня ніжэй 25°.

10. Тэмпэратура застудзяваньня 22—25°.

11. Пры ўжываньні рэдукцыйных матэрыяў бываюць сьляды, якія выклікаюць толькі нязначныя пацямленьні.

12. Колькасьць хлэру можа быць ня вышэй 0,1 проц.

13. Вязкасьць па вісказымэтры Оствальда 2—3 у ізоэлектрычным пункце. Пры награваньні на працягу 24 гадзін пры 30° зьніжэньні вязкасьці ня больш 10 проц.

14. Жэлятына не павінна быць заражана бактэрыямі.

15. Фотаграфічнае выпрабаваньне.

Жэлятына выпрабоўваецца на прыгатаваньне высокачужлівых эмульсій, прычым улічваецца яе роля і пры эмульсіфікацыі і як дадатковага.

Пры няпрыгоднасьці для негатыўных эмульсій выпрабоўваецца для прыгатаваньня позытыўных эмульсій.

16. Канчатковае заключэньне аб жэлятыне даецца пасля пробных фабрычных варак.

Выпрабаваньне жэлятыны робіцца па мэтадзе, устаноўленым стандартнай камісіяй фото-хэмічнага трэсту.

Контроль вытворчасьці.

Кіраўніцтва прадпрыемствам немагчыма без правільнага контролю.

Пры вырабе клею і жэлятыны, апрача контролю якасьці прадукцыі, апісанага ў разьдзеле „Выпрабаваньне клею і жэлятыны“, трэба галоўным чынам контролюваць:

1) Шляхам хэмічнага аналізу:

а) сыравіну як косьць, так і мяздру—на колькасьць вады і тлушчу;

б) аб'ястлушчаную косьць—на колькасьць вільгаці і тлушчу;

в) азотны адыход—на колькасьць азоту, фосфарнай кіслаты, тлушчу, колькасьць пяску і зямлі;

г) аб'ясклееную косьць—на колькасьць фосфарнай кіслаты, азоту і вільгаці;

д) зольную вадкасьць—на колькасьць азоту.

2) Шляхам назіраньняў:

а) расход пары на асобныя працэсы;

б) расход матэрыялаў;

в) колькасьць і шчыльнасьць атрыманых бульёнаў;
г) тэмпературу і адносную вільготнасьць і хуткасьць руху паветра ў сушыльнях.

Вынікі аналізаў і назіраньняў павінны штодзённа вывешвацца для ведама ўсіх рабочых. Па даных аналізаў рабочыя могуць меркаваць аб поўным ці няпоўным скарыстаньні сыравіны, аб стратах на вытворчасьці, аб колькасьці выпускаемай продукцыі, а таксама аб усіх непаладках на вытворчасьці.

Дапуюсьцім, напрыклад, што ў касьцяпрацоўчай вытворчасьці аналіз высушанай паранкі паказаў колькасьць азоту 1,25 проц. і колькасьць вады 18 проц. Па даных гэтага аналізу можна зрабіць заключэньне, што косць была дрэнна абясклеена, з прычыны чаго недабрана клею больш 1 проц.

Такая паранка дрэнна будзе малоцца на муку, бо яна больш цьвёрдая, чым добра абясклееная. На падставе таго-ж аналізу можна сказаць, што пры мліве гэта паранка будзе залепіваць сіта і прадукцыйнасьць млына зьнізіцца. Абавязкі скразной брыгады рабочых пры дыфузіі, сушыльным барабане і млынох—выкрыць прычыны дрэнных паказальнікаў паранкі і знайсці спосабы зьнішчэньня непаладкаў.

На вытворчых нарадах як можна часьцей павінны абгаварвацца даклады загадчыка лябораторыі і высвятляцца прычыны прарываў, якія могуць быць на якасным фронце.

Пры абмеркаваньні гэтых дакладаў усіх колектывам рабочых і тэхпэрсаналу заўсёды можна знайсці спосабы для лепшага скарыстаньня сыравіны і паліва, зьніжэньня сабекошту, павялічэньня прадукцыйнасьці і палепшаньня якасьці.

Клеяжэлятынавая прамысловасьць у БССР.

Зараз у БССР працуе адзін жэлятына-клеяварны завод у г. Менску, які выпускае ў год 360 тон мяздравага клею. Завод пабудаваны ў 1929 г. з мэтай утылізацыі скураных адыходаў з заводаў Белскуртрэсту. Завод кожны год павялічвае сваю выпрацоўку, яму ўжо не хапае мясцовай сыравіны. Каб задавоільць патрэбы заводу, неабходна частку сыравіны завозіць з Кліноў, Асташкова, Смаленску і інш.

У сучасны момант завод за адсутнасьцю апоэчнай сыравіны часова спыніў выраб жэлятыны і перашоў выключна на выраб клею. 50 проц. продукцыі завод экспартуе.

У 1932 г. павінен быць пушчаны касцяапрацоўчы завод, які будзецца ў г. Магілеве. Гадавая прадукцыйнасць яго—1600 т клею, 600 т сала і 5500 т касцяной мукі. Далейшае разьвіццё галоўным чынам касцяапрацоўчай прамысловасці ў БССР залежыць ад базы сыравіны. Па падліках да канца пяцігодкі штогодняя колькасць касцяных адкідаў у БССР складзе 23.000—30.000 т. У Германіі збіраюць 80—90 проц. усяго касцянога адыходу. У нас, у СССР, з прычыны вялізарнай тэрыторыі, кепскага становішча шляхоў зносін, малой колькасці гарадскога насельніцтва, а таксама дрэннай пастаноўкі справы збіраецца ў сярэднім 30 проц. усяго адыходу. У некаторых мясцовасцях, дзе збіраньне касці наладжана добра, збіраецца да 70 проц. усёй касці. Зараз у БССР збіраецца штогод каля 6000 т касці. Трэба спадзявацца, што з пабудоваю касцяапрацоўчага заводу збіраньне касці будзе наладжана і можна свабодна сабраць 60 проц. усяго адыходу, што складзе 13—18 тыс. тон касці ў год. Уся гэтая колькасць можа быць пераапрацovaná на Магілеўскім заводзе, які будзецца пры невялікіх затратах на пашырэнне. З гэтай колькасці касці можа быць выпрацавана 2.000—2.900 т клею, галоўным чынам для экспарту; 780—1.000 т сала для мылаварных заводаў; 7.000—10.000 т касцяной мукі, у якой маюць вялікую патрэбу колгасы і саўгасы Беларусі.

ЛІТАРАТУРА ПА ВЫРАБЕ КЛЕЮ І ЖЭЛЯТЫНЫ.

Кніжкі:

Проф. Н. Н. Любавін.—Тэхнічная хэмія, т. VII. Альбумін і клей, 1923 г.

Інж. Н. Ф. Бачараў.—Дасьледваньне сталежскіх жэлятынавых клеяў, 1926 г.

Якобсон Г. М.—Косць. Арганізацыя збору, прыёмка і рэалізацыя. 1930 г.

Ф. І. Козыраў.—Жывёльныя адкіды. 1927 г.

І. К. Кірсанаў.—Жывёльная сыравіна. 1925 г.

Часопісы:

М. М. Курылёў.—Аб якасці клею. Тэхніка і вытворчасць. 1927 г., № 8—9.

Ф. Шульц і М. Курылёў.—Сыравіна для вырабу фотографічнай жэлятыны і выраб прэцыпітату. Тэхніка і вытворчасць. 1927 г., № 10.

Ф. Я. Курбараў і М. Курылёў.—Матэрыялы на вывучэнне працэсаў сушэння клею. Часопіс хэмічнай прамысловасці 1930 г., № 7.

Н. Н. Кажэўнікаў.—Мяздровы клей і яго выраб. Індустрыяльны кажэўнік. 1930 г., № 6 і 7.

- Н. Н. Кажэўнікаў.— Клей з хромавай стружкі. Індустрыяльны гарбар, № 8.
- С. Шэр.— Жэлятына-клеяварны завод Беларускага трэсту. Вестнік скур-
шрам. і гандлю (ВКС), 1929 г., № 12.
- С. Шэр.— Уварваньне клеевых раствораў і коэфіцыент цяплападачы.
- С. Шэр.— Падрыхтоўка сыравіны для мяздровага клею. Бюлетэнь Навукова-
Тэхн. Сав. Белскураб'яднаньня, 1930 г., № 4 і 5.
- С. Шэр.— Каштоўнасьць сушэньня клею і спосабы да яго зьніжэньня.
Бюлет. Навукова-Тэхн. Сав. Белскураб'яднаньня 1930 г., № 6—9.

ЗЬМЕСТ

	<i>Стар.</i>
Ад аўтара	3
Паходжаньне і склад клею	
Колёген	5
Глютын	—
Хандрын	6
Клей і жэлятына	—
Гатункі клею	7
Уласьцівасьці клею і жэлятыны.	
Вязкасьць	7
Набракальнасьць	10
Застудзяваньне	—
Загніваньне	11
Пеністасьць	12
Клеючая сіла	—
Выраб мяздровага клею.	
Сыравіна	13
Гатункі	—
Консэрвавваньне	14
Упакоўка і пагрузка ў вагоны	—
Падрыхтоўка сыравіны	1
Прамываньне	—
Драбненьне	19
Вапна	21
Попелаваньне	23
Прамываньне ад вапны	28
Варка клею	29
Вытапленьне сала	34
Фільтрацыя бульёнаў	35
Уварваньне клеевых раствораў	37
Атмосфэрны ціск	41
Залежнасьць тэмпературы кіпеньня ад ціску	42

Адзінка цяплыні	44
Вакуум-апараты	45
Работа на вакуум-апарате	49
Прадукцыйнасьць вакуум-апарата	50
Апарат сыстэмы „Віганд“	51
Адбельваньне і консэрваваньне	52
Жэлятынаваньне і рэзаньне	54
Сушэньне клею	56

Выраб кашыцьянога клею.

Склад і гатуькі косьці	65
Экстрагаваньне	67
Поліраваньне	73
Мацэрацыя	74
Дыфузія	75
Выпарваньне	81
Адбельваньне і консэрваваньне	—
Застудзяваньне і рэзаньне галерты	83
Сушэньне	—

Выраб жэлятыны.

Сыравіна	84
Падрыхтоўка гарбарнай сыравіны	—
Атрыманьне осэіну	85
Варка	86
Далейшая апрацоўка	87
Прэцыпітат	89
Рыбі клей	91
Выраб клею з хромавай стружкі	92

Пабочныя прадукты

Кашыцьяная мука	94
Кашыцьяное сала	98

Розныя віды клею.

Галерта	99
Клей у парашку	—
Лускаваты клей	100
Жамчужны ці кропельны клей	—
Вадкі клей	101
Клей для склейваньня рамнёў (пасаў)	—

Матэрыі, якія замяняюць клей.

Альбулін	102
Клейкавіна	—
Казэін	—
Агар-агар	—
Гуміарабік	—
Дэкстрын	—

Ужываньне клею і жэлятыны.

Мяздровы і касьцяны клей	103
Жэлятына	105

Выпрабаваньне клею і жэлятыны.

Знадворны выгляд	105
Вязкасьць	106
Выпарваньне жэлятыны	107

Стандарты.

Клей касьцяны	108
Клей скурыны (шубны ці мяздровы)	112
Жэлятына харчовая і тэхнічная	114
Тэхнічныя ўмовы на фотожэлятыну	119
Контроль вытворчасці	120
Клеяжэлятынавая прамысловасьць БССР	121
Літаратура па вырабе клею і жэлятыны	122